

РДК

Літ

Літаратура і мастацтва

газета творчай інтэлігенцыі Беларусі

17 ЛІПЕНЯ 1998 Г.

№ 29/3957

КОШТ 4 000 РУБ.

АПАЗІЦЫЯ ВЫБАРУ

У рубрыцы "PRO ET CONTRA" — вядомыя публіцысты Аляксандр ФЯДУТА і Ігар АСІНСКІ

5, 12

ДЗЕ МОЛЯЦЦА СОНЦУ РАЗОРЫ...

Леанід ПРАНЧАК: "Богам і лёсам аўтару "Адзінаццаці вершаў" было наканавана жыць далёка ад Бацькаўшчыны. Але Анатоль Бярозка не забыў, хто ён і адкуль. Памяць і любоў дыктавалі яму свае радкі, і ён прамаўляў іх — як малітвы: да Бога, да неба, да людзей..."

6—7

АНТАЛОГІЯ КРАЁВАГА ВЕРША

Так называецца новая лімаўская рубрыка, у якой прадстаўлена паэтычная Ключчына

7

"ЦЯПЕР ШТОДНЯ Я НА КРЫЖЫ..."

Вершы Рамана ТАРМОЛЫ-МІРСКАГА

8

ЧАС ВАЎЧЫНЫХ ВЯСЕЛЛЯЎ

Апавяданне Леаніда КАЛОДЗЕЖНАГА

9

"ГАМБРЫНУС" ...

Аляксей ГАРДЗІЦКІ: "У чэхаў адчуваецца вялікая пашана да суседняй нямецкай культуры, мовы. Амаль кожны чэх умее гаварыць па-нямецку, як у нас кожны беларус — па-руску, толькі з той розніцай, што чэх найперш шануе сваю, чэшскую, пра беларуса ж такога не скажаш".

13

НІКОЛІ НЕ ПОЗНА!

Шаноўныя чытачы! На наш штотыднёвік падпісання ніколі не позна — падпіска прымаецца ў любым паштовым аддзяленні. Кошт на адзін месяц — 15 тысяч рублёў; на тры — 45 тысяч рублёў.

Наш індекс — 63856.



Разьба сярод пацех

Калі ўважліва прыгледзецца да дрэва, то кожнаму, хто надзелены эстэтычнай фантазіяй, яно нагадае чалавека. Паэтычнае ж бачанне свету падказала, што бярозка падобна на дзяўчыну, а дуб — на магутнага, які ўладарна азірае прасторы, над якімі ўзвышаецца яго кучаравая галава. Ці не таму наш далёкі продак пачаў пакланяцца дрэву, просячы сабе гэткай жа сілы і прыгажосці?

Больш таго, з незапомных часоў насельнік Зямлі заўважыў, што дрэва валодае жыццядайнымі сіламі — грэе, абывае-апранае, корміць, нясе з сабой і ў сабе лекнату. З дрэвам звязаны яго першыя крокі ў жыцці, з ім жа — і апошнія.

Спасцігаючы характар жыцця, назіральны продак заўважыў, што дрэва — мяккі, падатлівы матэрыял. І, пэўна,

юнак, абагаўляючы жанчыну, аднойчы ў кавалку зламанага бурай дрэва ўбачыў падабенства з той, што была сэрцу любай. І тады ён вострым сколам крэмна пачаў саскрабаць лішнюю драўніну, набліжаючы аддаленае падабенства зыходнага матэрыялу да арыгінала...

Калі і хто першым пачаў займацца разьбой па дрэве, сёння ніхто дакладна не скажа. Ды не дай нам, Божа, стаць сведкамі поўнага заняўдбаньня аднаго з найстаражытнейшых заняткаў чалавека — разьбы па дрэве! І, як паказвае жыццё, асаблівых падстаў для заўчаснага адпывання народнага рамяства ў нас няма.

(Працяг на стар. 2)

Зборная Францыі па футболе — апошні ў XX стагоддзі чэмпіён свету. Як святкавалі перамогу французы, мы бачылі на тэлеэкране. Пакуль такія фэсты — не для нас. Адна з прычым — эканамічная: пры заробку ў некалькі мільёнаў “зайцоў” немагчыма выхаваць каманду сусветнага класа. Другая па-за межамі матэрыяльнага. У сённяшніх умовах, скажам шчыра, вельмі цяжка быць беларускім патрыётам і свядома змагацца на спартовым полі за прэстыж дзяржавы.

ПАРАДОКС ТЫДНЯ

130 беларускіх чыноўнікаў самага рознага рангу, згодна рашэнню Еўрасавета не атрымаюць цяпер уязныя візы ў шэраг еўрапейскіх краін. Астатніх грамадзян краіны візавыя санкцыі не датычаць. Парадокс: просты грамадзянін, чалавек паспаліты мае прывілею, якой няма ў “слуг народа”. Ведучы натуре беларускай улады, можна меркаваць, што яна рана ці позна зробіць захады, каб ліквідаваць гэты “нонсенс”, каб у краіне, дзе невыезны прэзідэнт, і грамадзяне былі невыезнымі.

ЗАНЕПАКОЕНАСЦЬ ТЫДНЯ

“Наша Ніва” за 13 ліпеня перадрукавала з маскоўскай газеты “Коммерсант-власть” артыкул “Варшаўская змова” (аўтар — Віктар Калашнікаў). Гэта развагі пра кнігу польскага прафесара Ежы Клячкоўскага “Гісторыя Цэнтральнай і Усходняй Еўропы”, што рыхтуецца да выдання ў Любліне і Парыжы. У Польшчы гэту кнігу ўжо актыўна абмяркоўваюць, цытуюць, рэкламуюць. У сваёй “Гісторыі...” сп. Клячкоўскі даводзіць, што на працягу стагоддзяў у рэгіёне ад Балтыйскага да Чорнага мораў існаваў адмысловы тып цэнтральнаеўрапейскай цывілізацыі, формаю існавання якой была свабодная канфедэрацыя паліякаў, летувісаў, беларусаў, украінцаў, немцаў Усходняй Прусіі і габрэяў. Гэта канфедэрацыя (Рэч Паспалітая) прынцыпова адрознівалася ад абсалютысцкіх рэжымаў Расіі і Прусіі. У канфедэрацыі адбываліся працы, падобныя да тых, што сёння ідуць у Еўрасаюзе. Расійскі аўтар мяркуюе, што, паколькі (па словах прафесара Клячкоўскага) прэзідэнт Польшчы Аляксандр Кваснеўскі фармуе сваю палітыку, маючы за прыклад менавіта Рэч Паспалітую, ёсць рэальная пагроза расійскім інтарэсам у рэгіёне. Сп. Калашнікаў спрашае і драматызуе гісторыю, каб выклікаць у расійскага чытача пачуццё небяспекі з боку Польшчы, як патэнцыяльнага лідэра новай супольнасці народаў — адроджанай Рэчы Паспалітай. Пры гэтым ён ва ўскоснай форме прызнае, што ў Расіі няма ідэі, якая б магла гарантаваць утрыманне ля Масквы Беларусь, Украіну, Малдову, Латвію, Летува.

ЗАБАРОНА ТЫДНЯ

11 ліпеня не адбылося запланаванага на гэты дзень фестывалю цяжкай рок-музыкі “Extremum-98”. А меўся адбыцца ён у Мінскім парку Чэлюскінцаў. На фестываль былі запрошаны беларускія, польскія і расійскія гурты. Папярэдне было прададзена 1 500 квіткаў, а ўсяго чакалася больш за 4000 слухачоў. Забараніў фэст Дзяржкамтэт па справах моладзі, спаслаўшыся на “экспертаў” Дзяржкамтэта па справах рэлігіі. “Эксперты” мяркуюць, што запрошаныя гурты маюць “демонический характер”. Цікава, як успрынялі б святары і таварышы з Дзяржкамтэта па справах рэлігіі, калі б спецыялісты па metal rock палезлі “са сваім статутам у чужы манастыр”, у справы царквы?

ПАРАЛЕЛЬ ТЫДНЯ

“Белорусская газета” 13 ліпеня надрукавала артыкул Любоўі Ляўшук “В церковь не ходят строем”. Журналістка адзначае, што тая акалічнасць, што Праваслаўе сёння стала фактычна дзяржаўнай рэлігіяй РБ, ніякім чынам не змяніла той тэндэнцыі, што вызначылася значна раней: актыўны рост пратэстанцкіх абшчын і нехрысціянскіх дэнамінацый. Аўтар лічыць гэта нармальнай рэакцыяй на зростанне царквы з дзяржавай. Прыблізна тое ж адбываецца ў Польшчы, дзе фактычна статус дзяржаўнай рэлігіі мае Касцёл. Дарэчы, сам пратэстантызм нарадзіўся з пратэсту вернікаў супраць, так бы мовіць, “бюракратызацыі” Ватыкана, ператварэння рыма-каталіцкай царквы з духоўнага асяродку ў палітычна-камерцыйную структуру.

ЦЫТАТА ТЫДНЯ

“Зноў, як і ў сталінскія часіны, пагаворваюць пра славянскае адзінства. Звужанае, праўда, да ўсходнеславянскага. І нават да няпоўнага ўсходнеславянскага — да салідарнасці з Беларуссю. Украіна, натуральна, да салідарнасці не дасла. Відавочна, што нацыянальныя інтарэсы Расіі заключаюцца ў тым, каб стаць раўнапраўным членам супольнасці цывілізаваных нацый, гэта значыць тых, хто фармуе, зберагае, абараняе і распаўсюджвае фундаментальныя каштоўнасці іудэа-хрысціянскай цывілізацыі. А таму нацыянальным інтарэсам Расіі не могуць адпавядаць ні саюз з тэарыстычнымі дзяржаўнымі ўтварэннямі, створанымі Садамам, Кастро і Кадафі, ні канфрантацыя з бліжэйшымі суседзямі, ні спробы аб’яднання з беларускім саўгасам. Праціўнікі Лукашэнка апыраджаюць яго крытыку агаворкам, што яны ўвогуле за інтэграцыю, але... Аднак трэба яшчэ разабрацца, ці патрэбна наогул інтэграцыя. Якія базавыя каштоўнасці: дабро Расіі ці інтэграцыя дзеля інтэграцыі, саюз дзеля саюза?”.
Дзмітрый ШУШАРЫН. “Расія для Расіі”,
“Літаратурная газета”, 8 ліпеня 1998 г.

ВЫСТАВА ТЫДНЯ

Людміла Кальмаева (Нідэрланды) і Аляксандр Родзін (Беларусь). І яна і ён добра вядомыя, яны зрабілі важкі ўнёсак у мастацтва Беларусі, і крыху дзіўна ўспрымаць нашу Людмілу Кальмаеву як прадстаўніцу Нідэрландаў. Але ж гэта так: ужо колькі часу спадарыня Людміла жыве на Захадзе. Сённяшні яе стыль значна адрозніваецца ад “беларускага перыяду”. Была канкрэтыка ў тэме і выразная графічнасць у выкананні, цяпер — абстрагаванасць вобразаў, філасафічнасць і жываліснасць. Жываліс Аляксандра Родзіна можна аднесці да негеаметрычнага абстракцыялізму з элементамі сац-арту. Але паўсюдна філасафічнасць пераважае над сацыяльнай і нацыянальнай заангажаванасцю мастака. Сёлета А. Родзін разам з А. Марачкіным ладзілі, як сябры суполкі “Пагоня”, выставу ў Бруселі, у сядзібе “Харты-97”. Пра яе маўчалі беларускія СМІ, але поспех яна мела надзвычайны. Бо творы той выставы спалучалі філасафічнасць і сацыяльнасць. Адна з карцін спадара Родзіна на выставе ў Палацы мастацтваў мае назву “Першабытны крайд”. Для яго “першабытнасць” — гэта не дыназаўры на фоне гіганцкіх папаратнікаў. Першабытнасць — віхор зорнага пылу, у якім зарадзілася жыццё. Як казаў калісь мудры філосаф: “Людзьмі нас робіць зорнае неба над галавою і маральны закон унутры нас”. Гэта магло б быць дэвізам творчасці Аляксандра Родзіна.

ФЕСТИВАЛІ

І зноў “Магутны Божа”

З 11 па 15 ліпеня ў Магілёве прайшоў VI Міжнародны фестываль духоўнай музыкі “Магутны Божа”. Сярод удзельнікаў (а гэта каля 450 чалавек) былі прадстаўнікі Польшчы, Расіі, Украіны, Беларусі. Міжнароднае журы, якое ацэньвала конкурсныя праграмы харавых калектываў, ансамбляў і вакалістаў, узначальваў шаноўны мазстра Віктар Роўда. Штовечар адбываліся канцэрты ў касцёле св. Станіслава, працавалі тры прымеркаваныя да фестывалю выстаўкі... Пра усё гэта мы распавядзем з часам больш падрабязна. Сёння ж назовем тых, каму дасталіся галоў-

ныя ўзнагароды. Гран-пры фестывалю атрымаў гарадскі акадэмічны хор з Бранска (кіраўнік М. Бусціла). Першыя месцы (у розных намінацыях) занялі спявачка Тацяна Пятрова (Мінск), народны самадзейны камерны хор “Воскресенье” (кір. Т. Журба, г. Залатаноша, Украіна), узорны хор ДМШ “Чароўнасць” (кір. Л. Мальцэвіч, г. Барысаў), хор хлопчыкаў кафедральнага храма св. Сафіі (кір. А. Кашперка, г. Жытомір, Украіна). Лаўрэатамі другой прэміі названы вакалісткі Маргарыта Александровіч і Наталія Трашко (абедзве — Мінск), ансамбль “Signum Spei” кафедраль-

нага касцёла г. Замасць (кір. В. Макшыцкі, Польшча), мужчынскі вакальны ансамбль “Славяне” (кір. А. Гембіцкі, г. Мінск). На трэцім месцы — узорны хор ДМШ г. Слоніма “Камерата” (кір. Н. Кукліцкая). У сераду адбылася ўрачыстая цырымонія закрыцця фестывалю, шанаванне ўладальнікаў дыпламаў і шматлікіх спецыяльных прызоў, а таксама выбітны гала-канцэрт, які завяршыўся выкананнем беларускага гімна-малітвы “Магутны Божа”. Вялікім зводным хорам дырыжыраваў народны артыст СССР акадэмік Віктар Роўда.

С. Б.

ІМПРЭЗЫ

“Чуві-чу” ад Штокхаўзена

У вялікім музычным свеце ведаюць і шануюць асобу германскага творцы і тэарэтыка Карлхайнца Штокхаўзена. Сёлета цікавае да асобы аднаго з буйнейшых прадстаўнікоў музычнага авангардызму — асабліва: яму спаўняецца 70. Пры садзейнічанні “Гётэ-інстытута” ў Мінску ды Беларускага таварыства сучаснай музыкі ў сталічным Доме дружбы і культурных сувязяў з замежнымі краінамі прайшоў цыкл музычных вечароў “Карлхайнц Штокхаўзен. Партрэт у люстэрку часу”.

Даніна пашаны юбіляру. І, можна сказаць, даніна павагі да нашай культурнай грамады, чый досвед, бясспрэчна, узабагаціўся доўгачаканай сістэматызаванай і жывой інфармацыяй пра аднаго з выбітных заходніх сучаснікаў.

Музыказнаўца Кацярына Сядова зрабіла гэтую сустрэчу нязмушанай і змястоўнай. Паказ відэаматэрыялаў чаргаваўся з аповедамі пра асобу кампазітара, пра яго электронную музыку, эксперыменты з рознымі выканавымі складамі, пра стварэнне інтуітыўнай музыкі.

Другая вечарына ў Доме дружбы, што адбылася днямі, выдавала нават на лекцыю-канцэрт. Размова была пра грандыёзную задуму Штокхаўзена — оперны макрацыкл з сямі твораў, разлічаны на выкананне па днях тыдня. Напіса-

ныя пяць опер з гэтага цыкла, вядомага пад назваю “Святло”, натхнёныя думкай кампазітара пра тое, што кожны чалавек нясе ў сабе ўсё чалавецтва. У стасунках трох герояў — Міхаэля, Евы ды Люцыяна — сплятаюцца ўяўленні пра стварэнне-існаванне свету ды аўтабіяграфічны матывы Штокхаўзена. Своеасабліва праекцыя вобразаў оперы “Чацвер” прагучала ў фартэп’янальнай кампазіцыі “Klavierstück XII”: за райялем варажыў Алег Крымер, а нетрадыцыйную “падгучку” да ягонай ігры выконваў кампазітар Вячаслаў Кузняцоў, старшыня Беларускага таварыства сучаснай музыкі. Ён сядзеў побач з піяністам, трымаючы мікрафон, і раз-пораз выгукваў дзіўныя фанемы, “смактаў паветра”, фырчэў, цыкаў, лічыў па-нямецку да шасці, выводзіў амаль па-папушынаму “чуві-чу” ды штошці таёмна шаптаў...

Быў і яшчэ адзін оперны фрагмент, сюжэтна звязаны з перамогай Міхаэля над змеям. Асаблівы эффект святла дасягаецца аўтарам праз нечаканае з’яўленне двух юнакоў з сапрана-саксафонамі — гэты дуэт паўстаў і перад намі...

Цікавае Штокхаўзена да культуры Усходу, ягонае захапленне экзатычнай рытуальнай музыкай адлюстравалася ў п’есе “Цэйлон” з цыкла “Да наступных часоў”, у якой сыгранасць музыкантаў залежыць не ад дакладнага выканан-

ня нотнага тэксту, а ад іх унутранай суладнасці, інтуіцыі, бо строгі нотны тэкст выпісаны толькі для аднаго інструмента... І калі гэтага не ведаць, можна думаць, што беларускія ўдарнікі Аляксандр Старажук, Валерый Кардаільскі ды Ігар Аўдзееў віртуозна выканалі задуму аўтара. Зрэшты, мо так яно і было?

Апроч згаданых кампазіцый, якія выконваліся ў Мінску ўпершыню, прагучаў і твор, нашай публіцы ўжо знаёмы, — “У сяброўстве”. Самая “традыцыяналісцкая” з прадстаўленых у той вечар кампазіцый, яна цікавая сваёй вынаходлівай тэатральнасцю, дыялагічнасцю формы. Голас нізкі — “Ён”, голас высокі — “Яна”, між імі — рухавая трэль: пачуцці, словы, учынкі, стасункі... Воляю самога аўтара, “У сяброўстве” існуе ў розных інструментальных версіях, і ён згодны, сустрэўшыся з выканавцам, зрабіць яшчэ якую-небудзь версію. Нам жа давалося пачуць, бадай, самы распаўсюджаны варыянт — для кларнета. Граў Майстар — Геннадзь Забара, і ў гэтым “тэатры аднаго акцёра” гучала, спявала, гаманіла само жыццё...

Вось так: некалькі хвілін музыкі, рознай, незнаёмай, камусці блізкай, камусці чужой — і спрычынаешся да нейкага новага жыцця...

С. БЕРАСЦЕНЬ

Разьба сярод пацех

(Працяг. Пачатак на стар. 1)
Цэлы дзень ліў дождж, а каля Капыльскага РДК было людна. Людзі сабраліся, каб адзначыць адразу два святы — “Капыльскія пацехі” і “Разьбы зачараванне”. “Капыльскія пацехі” — абласны фестываль гульніва-забаўляльных праграм, якія ладзілі самадзейныя артысты з многіх раёнаў Міншчыны. На ім выступілі сем калектываў. Не ставячы сабе на мэце даць ацэнку артыстычнага выканання кожнай з паказаных праграм, мушу колькі слоў сказаць пра вясялю школу “Гулякі” з Любаня. Гэта самы малады калектыв ся-

род астатніх удзельнікаў “Капыльскіх пацех”. Хоць і нарадзіўся ён толькі ў сакавіку гэтага года, але карыстаецца добрай рэпутацыяй сярод землякоў.

У Капылі любанцы паказалі тэатральна-рамантычную беларускацыганскую праграму “Ай, на-нэ” (рэжысёр Галіна Жураўская, яна ж — “хросная маці” вясялай школы пры раённым цэнтры культуры). У ролі старога цыгана выступіў метадыст-практык па клубных установах раёна Ф. Федарук.

“Разьбы зачараванне” сабрала тых, хто ўмее рэзаць па дрэве, а яшчэ тых, хто ўмее цаніць гэта май-

стэрства. Рэзьчыкаў па дрэве падзялілі на дзве групы — манументалісты і проста рэзьчыкаў. Манументалісты працавалі на працягу тыдня, каб выразаць з дрэва скульптуры. Усяго іх было зроблена восем і застануцца яны ў Капылі. Астатнія рэзьчыкі за тры гадзіны абавязаны былі выразаць па сваім выбары лыжку, пано, якую-небудзь фігурку.

Усе восем фігур былі выстаўлены для агляду ў невялікім скверыку: Маю ўвагу прыцягнуў мядзведзь, — які ў лапах трымаў чашу з мёдам. А знізу былі выявы вавёркі, лася, аленя. Гэтую выяву зрабіў Іван Іванавіч Васілевіч. Са сваіх нямногім больш чым сарака гадоў вырзваннем той займаецца гадоў 20. Захапляецца музыкай: іграе на баяне, акардэоне, піяніна, электрамузычных інструментах.

Знайшоў яго ў фае РДК. Іван Іванавіч сядзеў на прыступках. Інструмент і калодачка мільгалі ў яго руках. То ці варта здзіўляцца, што ён за 5 дзён выразаў скульптуру — замест адпущаных 7, а імя яго значылася сярод лаўрэатаў?

Быў там і 16-гадовы навучэнец Вілейскага ПТУ Дзіма Заўшыц. Разьбой захапляецца з 12 год. Цікава, што ўдасканалвае сваё майстэрства ў вучылішчы і адначасова вучыць іншых. У яго займаюцца 13 хлопчыкаў ад 8 да 14 год.

Валянцін ЛЯШЧЫНСКІ

На здымак: Дырэктар Любанскага цэнтра культуры Фёдар ФЕДАРУК; Адкрыццё свята ў Капылі.

Фота В. ГАНЧАРЭНКІ



"Мінск" пра Мінск

У выставачнай зале Музея сучаснага мастацтва да свята сталіцы фотаклуб "Мінск", старэйшае аб'яднанне фотаамагатаў Беларусі, прадставіў выставу "Мой горад". Апошні раз да гэтай тэмы фотаклуб звяртаўся больш за пятнаццаць гадоў назад. Сённяшняя выстава аб'яднала творцаў розных пакаленняў: негатывы В. Няхайчыка, напрыклад, адносяцца да 60-х гадоў, серыя "Старонкі кнігі пра Мінск" Ю. Елізаровіча і С. Калтовіча выканана ў 1985—1987 гадах, творы Н. Мамінава, В. Пачеева і А. Ключева зроблены сёлета. І вобразнае ўяўленне горада шматстайнае: сучасныя архітэктурныя збудаванні і вуліцы (Н. Мамінаў), сады і паркі горада (А. Цехановіч), старажытныя закуткі (В. Няхайчык), храмы (А. Паўлюц), святочныя шэсці (Ю. Васільеў), вуліца што-дзень бачаная з вакна (С. Кавалёў), горад, якога ўжо няма (Ю. Елізаровіч, С. Калтовіч), суседзі (В. Пачееў) і іншае.

Народны фотаклуб "Мінск" існуе больш за сорак гадоў, рэгулярна выступае арганізатарам рэспубліканскіх фотавыставак, пленэраў, семінараў, навучальных студый. Найбольш вядомымі праектамі клуба былі правядзеныя шэсці міжнародных салонаў "Фотаграфіка",



А. БІРЫЛКА. Ранак старога горада.

"Мінскага форума-95": міжнароднага купалаўскага фоталенэру-97. Сябры клуба — пастаянныя ўдзельнікі фатаграфічных салонаў пад эгідай FIAP, міжнародных фатаграфічных фестываляў, семінараў, выстаў, пленэраў у Расіі, Швецыі, Кітаі, Англіі, Францыі.

Ідэя фатаграфічнай выставы, прысвечаная Мінску, была дзей-

на падтрымана Упраўленнем культуры Мінгарвыканкама, Мінскім гарадскім арганізацыйна-метадычным цэнтрам народнай творчасці, Музеём сучаснага мастацтва. Спонсарамі выступілі СП "Белая Вежа", эксклюзіўны дыстрыб'ютэр фірмы КОДАК у Беларусі, МП Сервіс Цэнтр "Дом Фота".

Альберт ЦЕХАНОВІЧ

Лічбы не проста гавораць

Сёння дэзарыентацыя прыватызацыі відавочная, а яна ж закранае інтарэсы больш чым паўтармільённага сельскага насельніцтва. У аграпрамысловым комплексе Беларусі зараз функцыянуе больш за 7 тысяч суб'ектаў гаспадарання, у якіх занята каля 1,3 мільёна чалавек. Фарміраванне шматукладнай рынкавай эканомікі ў аграпрамысловым сектары ідзе надзвычай марудна. У многім гэта абумоўлена тым, што ў рэспубліцы адсутнічае спецыяльнае заканадаўства, якое рэгулявала б працэс прыватызацыі прадпрыемстваў АПК з улікам іх спецыфікі і функцыянавання.

Зараз склалася парадаскальная сітуацыя, калі значная частка саўгасаў у святле дзеючага заканадаўства павінна будзе прыватызавана, а калгасы атрымаць маёмасць дармова. Відавочна, што запусчаны механізм чэкавай прыватызацыі ставіць калгаснікаў і рабочых саўгасаў у няроўнае становішча. Справа ў тым, што калгасы не з'яўляюцца па законе аб'ектамі прыватызацыі, бо ўвесь іх маёмасны комплекс знаходзіцца ва ўласнасці працоўных калектываў. У практычных умовах ён павінен падлягаць размеркаванню паміж членамі калгаса ў залежнасці ад працоўнага ўкладу бязвыплатна. Акрамя таго, сёння калгаснікі атрымліваюць імяныя прыватызацыйныя чэкі нароўні з іншымі катэгорыямі грамадзян рэспублікі і могуць выкарыстоўваць іх на набывццё ўласнасці дзяржаўных прадпрыемстваў, у тым ліку і саўгасаў.

Гісторыя развіцця калгаснай вытворчасці сведчыць, што маёмасць іх стваралася не толькі за кошт газрасліковых сродкаў працоўных калектываў, але і за кошт бюджэтных асігнаванняў. У такой сітуацыі, безумоўна, неабходна прадугледзець у заканадаўчым парадку выкарыстанне імянных прыватызацыйных чэкаў, якія выдаюцца калгаснікам, на прыватызацыю дзяржаўнай долі капіталу ў калгасах. У той жа час працоўнаму калектыву саўгаса пры прыватызацыі хопіць імянных прыватызацыйных чэкаў толькі на 26—30 працэнтаў маёмасці саўгаса. Калі працоўны калектыв саўгаса захоча стаць уласнікам свайго прадпрыемства, то астатнія 70—75 працэнтаў кошту маёмасці ён павінен будзе выкупляць за свае грашовыя сродкі. Між тым, сёння вядома, што многія калгаснікі і рабочыя саўгасаў, не атрымліваючы свечасова свайго заробку, прадалі, каб пракарміцца, свае прыватызацыйныя чэкі камер-

цыйным структурам за бясплатна. Думаецца, было б справядліва і эканамічна абгрунтавана, каб працоўныя калектывы саўгасаў атрымалі частку маёмасці саўгасаў таксама бясплатна, тым больш, што многія саўгасы былі створаны на базе былых калгасаў.

Хачу адзначыць, што прыватызацыя сельскагаспадарчых прадпрыемстваў не ставіць сваёй мэтай раздзел маёмасці на дробныя аб'екты вытворчасці. Галоўная задача прыватызацыі — змена форм вытворча-эканамічных адносін у калгасах і саўгасах, павышэнне эканамічнай матывацыі вытворцаў, захаванне буйной вытворчасці на новай якаснай аснове шляхам пераўтварэння наёмнага работніка ў працаўніка-ўласніка.

Сувесны вопыт сельскай гаспадаркі сведчыць, што кааперацыя, у большасці сваёй, выступае як форма сумеснай дзейнасці ўласнікаў — членаў калектыву. У гэтай сувязі нашы калгасы не ўяўляюць сабой кааператываў таму, што маёмасць у іх абагульнена і часткова адзяржаўлена. Менавіта таму калгаснікам і рабочым саўгасаў нельга мірыцца з сітуацыяй, калі група кіруючых "дзялкоў" — кіраўнікоў калгасаў і саўгасаў, прыкрываючыся "нічыйнай", агульнай, калектывнай уласнасцю, разбазарвае сродкі, нажытыя працоўнымі калектывамі, скарыстоўвае іх дзеля асабістай нажывы. Яны сёння будуюць сабе катэджы, прадаюць калгасную тэхніку, гандлююць мінеральнымі ўгнаеннямі, жыллём, зямлёй, а народ бачыць усё гэта і маўчыць, бо... ён не распараджаецца гэтай уласнасцю.

Недапушчальна, каб нямногія "дзялкі" мелі прыватную ўласнасць, а ўсе астатнія мелі нічога. Уласнасць павінна быць ва ўсіх у выглядзе нерухомасці.

Сёння працаўнікі сельскай гаспадаркі перажываюць сур'ёзны крызіс. Няўменне кіраўнікоў гаспадарак працаваць у рынкавых умовах прывяло шмат калгасаў да банкруцтва. Адзіным выйсцем з гэтай сітуацыі з'яўляецца прыватызацыя гэтых гаспадарак і іх трансфармацыя ў эканамічна-жыццяздольныя дэмакратычныя фермерскія асацыяцыі і кааператывы.

У складаны перыяд пераходу да рынкавых адносін члены гэтых гаспадарак будуць працаваць у калектыве, прыносячы максімальную карысць. У сваю чаргу яны самі змогуць прымаць на работу і звальняць кіраўнікоў, якія будуць адказваць за якасць, захаванне, пе-

рапрацоўку і продаж вырабляемай імі прадукцыі.

Такім чынам, асноўнай мэтай для іх стане эканамічна выгадная вытворчасць высакі якасці прадуктаў як для ўнутраных, так і для знешніх спажывцоў. Тыя члены гаспадарак, якія не хочуць прымаць удзел у вытворчасці сельгаспрадукцыі, атрымаюць магчымасць здаваць свае ўчасткі зямлі ў арэнду і працаваць у сферы перапрацоўкі або збыту у той жа гаспадарцы, і, будучы свайго роду акцыянерамі, разлічваць на сваю долю прыбытку. Сацыяльная інфраструктура будзе захавана за кошт падатку на прыбытак. Утрыманне школ, дзіцячых садоў, балніц і выплата пенсій будзе ажыццяўляцца за кошт сродкаў, выдзеленыя з мясцовага бюджэту пад кантролем мэра або спецыяльна створанага савета кіраўнікоў.

На мой погляд, законы аб зямлі, аб фермерскіх гаспадарках, сельскагаспадарчых банках і крэдытах, падаткаабкладанні, прыватнай уласнасці на зямлю патрабуюць перагляду, бо з'яўляюцца тармазам эканамічных рэформ. Сёння ключавым пытаннем сельскай гаспадаркі з'яўляецца будучыня нашых калгасаў і саўгасаў. Маё меркаванне: ва ўмовах рынкавай эканомікі калектывная сельская гаспадарка не можа дасягнуць поспеху. Хіба ж не бачна, што калектывная арганізацыя працы па адзіным плане выдзе да адных і тых жа сумных вынікаў: згортвання гаспадарчай ініцыятывы і прадпрымальнасці, распаўсюджвання безадказнасці, раўнадушша да працы, яе вынікаў, фарміраванне ўтрыманскай псіхалогіі. Чалавек адчувае ад сродкаў вытворчасці і вынікаў сваёй працы. А таму яму ўсё роўна, які прадукт ён стварае, якой якасці, і ці патрэбны гэты прадукт наогул каму-небудзь. І наадварот, асабістая праца ў прыватнай гаспадарцы, якую мы ўвесь час знішчалі, выратавала нас ад вымірання! Хіба ж зараз не відавочна, што 15 працэнтаў ворнай зямлі, якая знаходзіцца ва ўласным зямельным карыстанні ў насельніцтва, дае нам 48 працэнтаў валавай вытворчасці сельскай гаспадаркі? Лічыць гэтыя не проста гавораць, а крычма крычаць аб тым, што колькі ж можна хітрыць і тармазіць рэформы?!

Аляксандр ЗАРАНОК, эканаміст, член Цэнтральнай рады Беларускай сялянскай партыі

Калінкавіцкі раён, вёска Сырод

Гастролі завяршыліся

У Віцебску з аншлагам праходзілі гастролі Акадэмічнага Вялікага тэатра балета Рэспублікі Беларусь. На гэты раз галоўны мастацкі кіраўнік В. Елізар'еў прывёз віцеблянам класіку: "Лебядзінае возера", "Шаўкунчыка", "Жызэль", "Кармен-сюіту".

Вежа... спатыкнення

Праект будаўніцтва Энергетычнай вежы ў цэнтры Віцебска нарадзіў вялікія спрэчкі ў культурнай грамадскай горада. Як паведамылася ўжо, гарадскія ўлады далі "добро" на ажыццяўленне прыватнага праекта швейцарскай мастачкі Сюзаны Баўман, які быў прадстаўлены на выставе па выніках леташняй работы пленэру імя Марка Шагала.

Вежу з ажурнага металу і каляровага шкла, вышыняй у 34 метры, плануецца ўзвесці ў скверы Леніна ў межах гістарычнага цэнтру Віцебска. Супраць гэтага выступіў камітэт па ахове гістарычна-культурнай спадчыны. Яго прадстаўнік у Віцебску Н. Сулецкая лі-

чыць, што з'яўленне высотнай дамінанты ў гістарычным цэнтры істотна яго зменіць. У дадзеным выпадку закон на баку аховы гістарычнага вобліка старажытнага горада. Сваё катэгарычнае "не" выказалі і прадстаўнікі праваслаўнай царквы.

Аднак галоўны архітэктар горада Б. Ладэнка лічыць, што месца для вежы выбрана ўдала, бо частка сквера даўно чакае свайго добраўпарадкавання. Дарэчы, у гістарычным цэнтры горад мяркуе аднавіць Успенскі сабор, вышыня якога таксама 34 метры. Праект вежы падтрымлівае савет творчай інтэлігенцыі Віцебска. Аднак канчатковае рашэнне за гарадскімі ўладамі.

Славянскі базар: традыцыі і навацыі

З 20 па 29 ліпеня на Міжнародны фестываль мастацтваў "Славянскі базар у Віцебску" прыбудзе больш за пяць тысяч гасцей. У праграме фестывалю — сольныя канцэрты ў Летнім амфітэатры В. Лявонцьева, А. Газманова, Т. Гвердцытэлі, Л. Вайкуле. Для амагатаў класікі фестываль мастацтваў прапануе канцэрт майстроў балета "Душой напоўненыя палёт", у якім прымуць удзел знакамітыя зоркі з Расіі В. Гардзееў, А. Ліепа, Н. Паўлава. На свята фальклору прыбудуць фальклорныя ансамблі з Украіны, Італіі, Грэцыі, Польшчы, Ізраіля. У конкурсе маладых выканаўцаў эстраднай песні возьмуць удзел 17 спевакоў з 14 краін свету. Беларусь прадставіць салістка Дзяржаўнага маладзёжнага тэатра эстрады В. Вронская і В. Дземянчук з Гродна, якая стала лаўрэатам першай прэміі тэлевізійнага конкурсу "Зорная ростань".

На фестываль свае новыя калекцыі адзення прывязуць вядомыя кудор'е. У свяце "Мода і музыка новага пакалення" будзе прадстаўлена калекцыя В. Зайцава "Гартаючы памяці старонкі". Н. Асташенка з Беларускага цэнтру моды прапануе глядачам калекцыю "Пачатак стагоддзя".

Віцебск старанна рыхтуецца да чарговага славянскага форуму, які, дарэчы, не мае сёлета свайго традыцыйнага парадкавага нумара. Сузаснавальнікі былых шасці фестываляў "Славянскі базар" ладзяць шоу ў Саратаве. Аднак Віцебск не мае намеру губляць сваю марку. Прыведзена да ладу галоўная сцэна — Летні амфітэатр, падрыхтаваны гасцінічны нумары, наводзіцца бляск на цэнтральных вуліцах і плошчах.

Святлана ГУК

МАГІЛЁЎ...

Малюнкi для календара

Свае малюнкi для ілюстраванага настольнага календара на 1999 год, як паведамыла "Магілёўская праўда", павезлі ў Германію выхаванцы Клімавіцкай дзіцячай мастацкай школы. Выдавец — грамадская ініцыятыўная група "Фонд — дзецям Чарнобыля" з горада Хагена — зрабіў заказ юным мастакам, прапанаваўшы ў малюнках расказаць аб прыгажосці роднага краю.

Нагадаем, што гэта будзе ўжо

ГОМЕЛЬ...

Бібліятэка не старэе

Рагачоўская зямля дала Беларусі выдатнейшых літаратараў. У гады Вялікай Айчыннай загінуў славуты паэт Мікола Сурначоў. Тут нарадзіўся знакаміты драматург Андрэй Макаёнак. Карані гэтага краю — у творчасці старыні абласнога аддзялення СП, празаіка, драматурга і публіцыста Васіля Ткачова. Некалькі зборнікаў ужо выйшла ў паэты Міколы Янчанкі. Творы зямлякоў — вядомых беларускіх пісьменнікаў займаюць ганаровае месца на паліцах Рагачоўскай цэнтральнай бібліятэкі (адной са старэйшых на Беларусі), якая адзначае сваё 90-годдзе. Сюды прыходзіць шмат моладзі, праводзяцца шматлікія вечарыны, конкурсы, якія прапагандаюць літаратуру і мастацтва роднай рэспублікі. Дарэчы, гасцямі бібліятэкі ў свой час былі Дзяржаўная Акадэмічная харавая капэла Беларусі пад кіраўніцтвам Рыгора Шырмы, слаўныя людзі нашай Айчыны Адам Русак, Уладзімір Караткевіч, Еўдакія Лось.

Шматгранны талент

У Гомелі добра ведаюць жывапісца і мастацтвазнаўцу, члена Беларускага Саюза мастакоў Пятра Дамітрыевіча Лук'яненку. Ён нарадзіўся ў горадзе над Сожам, закончыў Беларускі дзяржаўны тэатральна-мастацкі інстытут (цяпер Акадэмія мастацтваў). Роднаму Гомелю, яго навакольным мясцінам Пётр Дамітрыевіч прысвяціў нягледзячы на сваіх твораў, у тым ліку праслаўты палаца-паркавы ансамбль, якому летась споўнілася 200 гадоў. Гэты мастак — шматпланавы.

Плённа працуе ў жанры станковага жывапісу. Днямі ў выставачнай зале абласнога краязнаўчага музея адкрылася персанальная выстава Лук'яненкі. Гамяльчане знаёмяцца з яго новымі работамі "Сож. Восень", "Лістапад", "На Дняпры", лірычнымі жаночымі партрэтамі. Дарэчы, Пётр Дамітрыевіч выкладае ў Гомельскім мастацкім вучылішчы, шмат робіць для прафесійнага росту маладых талентаў.

Аляксей ШНЫПАРКОЎ

Як жывуць беларусы

Пад рэдакцыяй Анатоля Сабалеўскага ў выдавецтве "Беларуская навука" пабачыў свет трэці выпуск зборніка "Культура беларускага замежжа". Пачатак гэтаму выданню быў пакладзены ў 1991 годзе, калі пры тагачасным Міністэрстве культуры па ініцыятыве А. Сабалеўскага стварылі Часовы творчы калектыў, які і ўзяўся за падрыхтоўку рукапісу першай кнігі. Паколькі, паводле статутных правілаў, такая творчая суполка існуе ўсяго адзінаццаць месяцаў, у наступным годзе ўтварылі новы Часовы творчы калектыў. А ў выніку і з'явіліся два выпускі зборніка "Культура беларускага замежжа". Першы выйшаў у пачатку 1993 года, а другі ўбачыў свет на пачатку ліпеня таго ж года — аkurat да Першага з'езда беларусаў свету, што праходзіў у Мінску.

Абедзве кнігі атрымалі належны рэзананс сярод нацыянальна свядомай грамадскасці і былі высока ацэнены ў друку. Прымаліся захады і па падрыхтоўцы трэцяга выпуску, "але, — як сведчыць у прадмове Пра пачынанні і працяг" А. Сабалеўскі, — рэальнасць зрабіла свае папраўкі, і зусім не ў лепшы бок. Прытым пры даволі выпадковым збегу акалічнасцей: было ўзбуджана, г. зн. рэарганізавана, Міністэрства культуры, пры якім... функцыянаваў Часовы творчы калектыў, памянлася там кіраўніцтва. І яно, не зацікаўленае ў далейшай працы калектыву, не заключыла, кажучы канцэлярыскай тэрміналогіяй, новую дамову, і ўсё спынілася".

І тым не менш добрая справа атрымала працяг. А. Сабалеўскі знайшоў выйсце: у трэці выпуск зборніка ўключаны матэрыялы Другой міжнароднай навукова-практычнай канферэнцыі "Культура і адукацыя беларускага замежжа", што праходзіла ў Мінску 5—6 красавіка 1996 года і была арганізавана Згуртаваннем беларусаў свету "Бацькаўшчына". А паколькі тэматыка дакладаў і паведамленняў, што прагучалі ў час гэтага мерапрыемства, адпавядае тэматыцы зборніка "Культура беларускага замежжа", яны і склалі змест трэцяга выпуску. Праўда, давясло крыху ўдакладніць назвы раздзелаў: "Цяпер яны выглядаюць наступным чынам: "Беларусы ў свеце", "Адукацыя", "Мова, літаратура", "Культурнае жыццё". Падрыхтавалі ж кнігу да выпуску супрацоўнікі часопіса "Тэатральнае жыццё", галоўным рэдактарам якога з'яўляецца А. Сабалеўскі (складанне і прадмова А. Сабалеўскага, рэдактура і пераклад асобных матэрыялаў з рускай мовы Я. Міклашэўскага і І. Стадолніка, стыльрэдактура і зверка тэкстаў Л. Карамазавай, машынапіс М. Жукоўскай). Выданне падрыхтавана на грамадскіх пачатках.

Матэрыялы зборніка даюць нямала новага аб жыцці беларусаў у блізім і далёкім замежжы, знаёмяць з творчасцю асобных пісьменнікаў, якія жылі ў творах у далечыні ад Бацькаўшчыны. Аформіліся моцныя беларускія асяродкі не толькі ў асобных краінах, а і ў рэгіёнах. У прыватнасці, у Новасібірску (Расія).

Адпаведна вядзецца і немалая даследчыцкая работа. У гэтым лёгка ўпэўніцца, калі пазнаёміцца з матэрыяламі, у аснове якіх пакладзены выступленні дэлегатаў з Новасібірска: "Беларусы Сібіры: гісторыя і сучаснасць" У. Галузы, "Служылая літва" А. Люціцкай, "Вольнанародная каланізацыя Сібіры (другая палова XIX — пачатак XX стагоддзя)" Н. Радзігін, "Беларусы ў Прыоб'і (сярэдняна XIX — пачатак XX стагоддзя)" А. Майнічвай і іншых.

Важныя пытанні асэнсаваны ў матэрыялах, аўтарамі якіх з'яўляюцца прадстаўнікі далёкага замежжа. Гэта — успаміны Я. Жучкі з Брусель "Вучоба ў Лювэнскім універсітэце", паведамленне Р. Жук-Грышкевіч з Таронта "Дзейнасць канадскай дыяспары", аналітычныя развагі Л. Юрэвіча "Міфалагічныя вобразы (На прыкладзе творчасці Янкі Юнаўца)" і Я. Запрудніка (абодва з Н'ю-Йорка) "Беларускія мастакі на чужыне — вясцальнікі Бацькаўшчыны"...

Уяўленне аб творчасці асобных пісьменнікаў замежжа, аб культурным жыцці ў некаторых краінах даюць такія матэрыялы, як "Культура і адукацыя беларускага замежжа" Р. Гарэцкага, "Адукацыя як фактар кансалідацыі беларускай дыяспары" Л. Лыча, "Ля вытокаў літаратурнай і навуковай журналістыкі" У. Конана, "Вяртанне да песьні маладосці (Аб пазііі Анатоля Бярозкі)" А. Ліса, "Лёс беларускай жанчыны (Творчасць А. Саковіч)" Л. Савік і іншыя.

Наклад трэцяга выпуску "Культуры беларускага замежжа" невялікі — усяго 800 адпаведнікаў. Таму тым, хто цікавіцца гэтымі праблемамі, трэба паспяшацца набыць кнігу.

П. СИМАНЕНКА

КІНО

Каб помнілі...

На VII Міжнародным кінафоруме славянскіх і праваслаўных народаў "Залаты Віцязь" дакументальны тэлефільм "Спецперасяленцы" стаў лаўрэатам. "За ўвасабленне на экране драматычнага лёсу народа", — адзначана ў дыпламе, які прывёз у Беларусь рэжысёр фільма Валерый Жыгалька.

Трыццятая перадаенняя гады... Страшныя гады сталінскіх чыстак, рэпрэсій, гулагаў...

Сёння мы ведаем: гэта быў час татальнага вынішчэння ідэалагічных і ўладных супраціўнікаў — палітычных іншадумцаў, рэлігійных і культурных дзеячаў, вайскавой і навуковай эліты...

Давайце тут запынімся і паразважаем. На кім трымаецца духоўнае здароўе нацыі? На інтэлектуалах? Так. Але пагадзіцеся: пажыўным асяроддзем для іх заўжды было сялянства. На працаўніку-земляробе, на селяніне трымаецца нацыя, мацуецца дзяржава. Бо ад зямелькі-маці вынікае ўсё: культура, мараль, працаздольнасць...

Дык вось, падзеі трыццатых гадоў, калектывізацыя былі часам ваяўнічага разгулу злавачынай ідэалогіі, калі пад лозунгам барацьбы з варожым эксплуатацыйным класам вынішчаліся нацыі. Каб стварыць адзіную нацыю — камуністаў. Каб збудаваць тую вавілонскую вежу сацыялізму, якая вышэй за аблогі і Бога, з якой праглядаліся б абсягі ўсёй Зямлі, сусветнага панавання і ўлады.

Палітыка сталінскага генацыду закрунула і Беларусь. Якраз пра гэта, пра вынішчэнне Сталіным і яго памагатымі лепшых прадстаўнікоў сялянскага люду і апаўвае нам беларускі хранікальна-дакументальны тэлефільм "Спецперасяленцы".

"Яны не былі дзяржаўнымі дзеячамі, не пісалі забароненых кніг, не хацелі ўнікаць у класавую барацьбу. Хацелі толькі аднаго: жыць на зямлі сваіх продкаў, працаваць на ёй, гадаваць дзяцей. І гэта найвялікшая радасць сялян стала іх найвялікшай віноў. Такім захадравым аўтарскім тэкстам пачынаецца тэлефільм — расповед пра найвялікшую трагедыю беларускага народа першай паловы XIX стагоддзя — вынішчэнне сялянства, "кулачества", як тады гаварылі сталіністы.

Грукацелі эшалоны з Беларусі — ад родных хат, ад бацькоўскіх магіл да пагібельнага існавання ў асенежанай Поўначы.

Іх прымусовай радзімай сталіся неабсяжныя прасторы Сібіры, далейкі Архангельскі край. Іх прывозілі ў неабжытую таежную глухонь, з малымі дзецьмі і старымі людзьмі, з пажыткамі, якія дазволілі несці толькі ў руках. І-тут, у страшны мароз, пакідалі з разлікам на пагібель. Але працавітасць, умельства і дух — ратавалі. Яны выжывалі. На жаль, не ўсе...

СУСТРЭЧЫ

"У Беларусі ёсць будучыня!"

Людзі, блізкія духам, павінны сустракацца!.. І вельмі важна, каб такія сустрэчы былі змацаваны высокай ідэяй, сардэчнай лучнасцю. Менавіта гэтым і былі пазначаны настрой, атмасфера рэгіянальнай навукова-метадычнай канферэнцыі "Навучанне і вывучэнне беларускай літаратуры ў сярэдняй школе і ВНУ на аснове новай канцэпцыі літаратурнай адукацыі", што праходзіла ў Гродзенскім дзяржаўным універсітэце імя Я. Купалы.

Для ўдзелу ў канферэнцыі сабраліся прадстаўнікі школ з усёй Гродзенскай вобласці, прысутнічала дэлегацыя навукоўцаў з Брэсцкага дзяржаўнага ўніверсітэта, выкладчыкі філалагічнага і іншых факультэтаў ГрДУ імя Я. Купалы. Асноўнай мэтай мерапрыемства з'яўлялася вызначэнне шляхоў і прынцыпаў удасканалення, даследавання і выкладання літаратуры ў сярэдняй школе, ПТВ і ВНУ на прынцыпах дэмакратызацыі і гуманізацыі навучання. Надзённасць гэтай праблемы і шматлікіх пастаўленых пытанняў відавочна. Сённяшнімі часамі, калі хуткімі тэмпамі развіваецца інфляцыя культуры і духоўнасці, ідзе няўмольная дэвальвацыя маральных каштоўнасцей і патрыятычных ідэалаў, такія сустрэчы, пазначаныя канкрэтнай мэтай накіраванасцю і свядомай адказнасцю за агульную справу, робяцца надзвычай важнымі.

Адкрыў пасяджэнне старшыня аргкамітэта, загадчык кафедры беларускай літаратуры Гродзенскага дзяржуніверсітэта М. Мікуліч. Прафесар А. Пяткевіч сваім выступленнем задаў узнісла-патэтычны тон пасяджэнню. Афіцыйна-казённаму стаўленню да культуры ён супрацьпаставіў скразную асветніцкую ідэалогію беларускай літаратуры. Выкладчы-



Творчая група "Тэлефільма" задалася мэтай: знайсці тых беларусаў, якіх напатаку жахлівы лёс сталінскага генацыду і якія не змаглі вярнуцца на Бацькаўшчыну. Пацуць іх споведзі і расказаць пра ўсё. Каб ведалі, каб помнілі. І каб не паўтарылася!

"Мы ляцелі над паўночнай тайгою і шукалі прыкметы шматлікіх спецпаселішчаў. Сакратная карта 1937 года сведчыла, што Архангельская вобласць у той час была па сутнасці рэзервацыяй".

І стваральнікі фільма знайшлі тых беларусаў — жывых сведкаў і шматпакутнікаў.

Мы былі непаўналетнія, і нас выслалі разам з маці. Пагрузілі ў вагоны-цяглушкі чалавек на 50. Тут вам сталоўка, тут вам і прыбіральня... — распавядае ў фільме ўраджэнец Віцебскай вобласці Вячаслаў Фартунавіч Снарскі. — Нас прывезлі ў Котлас, быў такі вядомы лагер Макарыха. Баракаў 70—80. А баракі такія: укапаная слупы, зверху накіданы ельнік, прысыпаны пяском. І вось — буданы даўжынёю 20-25 метраў. На нарах лёд, снег. Калі ласка — жылло. Мужчыны пагналі на лесанарыхтоўкі. Асталіся дзеці, старыя. І ўжо на вясну нікога не ацалела. Усіх занеслі на могілкі. Мяне ж уратавала тое, што з дзяцінства не быў беларучкай. Пачынаў і араць і касіць... Любіў гэту работу і гаспадарку.

Фільм складаецца з трох навел, — расказвае рэжысёр фільма Валерый Жыгалька. — Гэта лёсы трох беларускіх сем'яў. Перамагаючы пранізліваю сцюжу, з дапамогай мясцовых улад і вайскоўцаў мы сустрэліся з людзьмі, якія сталі героямі нашай стужкі. У нас была рэдкая магчымасць карыстацца архіўнымі справамі рэпрэсаваных беларусаў Архангельскага ўпраўлення ўнутраных спраў. Скарысталі і фотаальбом, зроблены

па заказе НКВС у 30-я гады для паказушных мэт.

У VII кінафоруме "Залаты Віцязь", што праходзіў сёлета ў маі, удзельнічала 28 краін: Японія, ЗША, Польшча, Сербія, Чэхія, Румынія, Украіна, Эстонія, Расія... Дэвіз кінафоруму — "За маральныя хрысціянскія ідэалы. За ўзвышэнне душы чалавека". На форуме былі паказаны фільмы сусветнаведомых кінематаграфістаў: Кшыштафа Занусі, Анджэя Вайды, у якасці старшыні журы мастацкіх фільмаў прысутнічаў Юрый Ільенка.

У намінацыі "Мастацкія фільмы" прыз за лепшы дзіцячы фільм атрымала беларуская стужка "Маленькі баяц" рэжысёра Маргарыты Касымавай.

У намінацыі "Студэнцкае кіно і дэбютныя фільмы" спецыяльную прэмію імя Андрэя Таркоўскага атрымала стужка Алесандра Колбышава "Жаданне жыцця".

У намінацыі "Відэафільмы і тэлевізійныя праграмы" дыплом і спецыяльная прэмія журы фестывалю прысуджана твору рэжысёра Рэнаты Грыцковай "Варвара Цудоўная".

У намінацыі "Дакументальныя фільмы", акрамя стужкі "Спецперасяленцы", адзначаны яшчэ і фільм "Прызнанне" рэжысёра Юрыя Лысятава. Фільм атрымаў прыз імя Міядрага Тараны Рэспублікі Сербскай.

Хочацца павіншаваць беларускіх пераможцаў VII Міжнароднага кінафестывалю "Залаты Віцязь", пажадаць ім далейшых поспехаў.

Леанід КАЧАНКА

На здымку: стваральнікі фільма "Спецперасяленцы" (злева направа) — кінааператар Юры Санжарэйскі, сцэнарыст Галіна Дзядзечкіна, рэдактар Галіна Злабенка, дырэктар здымачнай групы Ірына Грыгор'ева, рэжысёр Валерый Жыгалька.

ца кафедры беларускай літаратуры, член Саюза пісьменнікаў Беларусі А. Ручка ўзяла праблему выкладання рыторыкі, прааналізавала шляхі навучання красамоўству ў сярэдняй школе. Праблемы выкладання беларускай літаратуры ў кантэксце сусветнай закруталіся ў дакладах загадчыка кафедры рускай і замежнай літаратуры ГрДУ, доктара філалагічных навук Т. Аўтуховіч і загадчыка кафедры беларускай і рускай моў і метадыкі іх выкладання, кандыдата філалагічных навук С. Кострыцы.

На прафесійным узроўні далучыліся да работы канферэнцыі настаўнікі. Гэтыя рупліўцы сваімі дакладамі злучылі ў адну адукацыйную прастору навуковы даследаванні, метадалагічныя напрацоўкі, практычны вопыт і сапраўдную творчую дзейнасць. Выступленні іх былі разнастайнай тэматыкі і накіраванымі. Гэта перш за ўсё даклады Т. Трафімчык, Л. Борыс, В. Завіленчык, Н. Мухінай.

Паказчыкам сапраўднай зацікаўленасці з'явіўся факт удзелу ў рабоце канферэнцыі навукоўцаў-браслаўчан З. Мельнікавай, М. Яніцкага і інш., якія выступілі з навуковымі дакладамі, прысвечанымі пытанням распрацоўкі і ўдасканалвання новых альтэрнатыўных праграм па беларускай літаратуры.

Была высокая ідэя, што яднала ўсіх, — літаратура. Яна заўсёды натхняе, уносіць, дае сілы. Настаўнікі, метадысты, выкладчыкі, навукоўцы — кожны са сваім стылем, творчым падыходам, у рэшце рэшт, іміджам лучыліся нечым адным, блізім, родавым. Гэта была адна сям'я са сваім вопытным старэйшым пакаленнем, энергічнымі сталымі чыннікамі, натхнёнымі маладымі. Гэтыя людзі вызначалі сур'езным і цяжарным падыходам да рэчаіснасці, да сучаснага навучэнца, сту-

дэнта. Ні выкладчык, ні настаўнік роднай літаратуры, як прафесіянал, не мае права быць ідэалістам. Але ж, з другога боку, педагог павінен быць романтикам, які здольны захапіць дзіцячае ці юнацкае сэрца, запаліць маладую душу, абудзіць розум. Менавіта гэта і злучала ўсіх удзельнікаў Гродзенскай навукова-метадычнай канферэнцыі. А для доказу сапраўднай романтичнасці, той, што вызначала Купалу, Караткевіча і многіх іншых, прывяду адну фразу, што прагучала ў кулуарах пры неафіцыйных сяброўскіх размовах: "Калі такія прыгожыя жанчыны гавораць на роднай мове, навучаюць роднай літаратуры, — у Беларусі ёсць будучыня!"

Канферэнцыя стала магчымай і яе матэрыялы пабачаць свет дзякуючы матэрыяльнай падтрымцы шэрагу прадпрыемстваў і арганізацый: Гродзенскага завода карданых валод (дырэктар В. Краўчанка), Гродзенскай абутковай фабрыкі "Нёман" (дырэктар В. Арлоўскі), Гродзенскай тытунёвай фабрыкі (дырэктар Я. Альсеровіч).

На канферэнцыі выразна бачылася тая вертыкаль, агульная прастора, што паяднала ў адну адукацыйную цэласнасць вучняў і настаўнікаў, студэнтаў і выкладчыкаў, вучоных і педагогаў. У сучасных абставінах такая лучнасць проста неабходна. Менавіта такое творчае паяднанне, адчуванне, што ты не адзін спрыяеш ахвярнай працы навучання роднай літаратуры, мовы, культуры, дапамагае кожнаму на сваім месцы высока трымаць паходню Беларускай.

Анатоль РАМАНЧУК, выкладчык кафедры беларускай літаратуры Гродзенскага дзяржуніверсітэта імя Янкі Купалы

Апазіцыя выбару

Сёння госці нашай рубрыкі — вядомыя публіцысты Ігар Асінскі і Аляксандр Фядута. Напэўна, шмат каму гэта падасца дзіўным. Маўляў, якія ж яны антаганісты? У адрозненне ад выразных антыподаў Ю. Азаронка і Ю. Хашчавацкага ("ЛіМ", 26 чэрвеня), гэтыя людзі маюць

шмат падобнага, яны нават зусім нядаўна былі побач — успомніце прэзідэнцкія выбары. Але, нягледзячы на сказанае, яны ў апазіцыі адзін да аднаго, у іх розныя pro et contra, а таму яны сёння — на старонках нашага выдання.

— Вернемся ў 94 год. Распавядзіце, калі ласка, аб тым, як вас "ушлі" з "Советской Беларусі" і што гэтаму папярэднічала?

— Пачнём з таго, што на пасадку рэдактара мяне абраў працоўны калектыў. Гэта быў 93-ці. У той час я працаваў карэспандэнтам ТАСС у Германіі. Заставаўся б там, напэўна, і дагэтуль ("Літэратурная газета" прапаноўвала акрэдытацыю), але выпадкова даведаўся пра цяжкае становішча ў "Советской Беларусі" — газета магла нават спыніць сваё існаванне. У сямідзесятых я працаваў у "СБ". Калектыў рэдакцыі планавалі правесці выбары галоўнага рэдактара. Прапанаваў прыняць удзел і мне. Было шэсць кандыдатаў, перамог я. Наклад газеты хутка пачаў павялічвацца. Падчас падпісной кампаніі на 95 год быў нават уведзены ліміт на падпіску... Не хаваю, мы, журналісты "СБ", дапамагалі А. Лукашэнку прыйсці да ўлады. Вядомы антыкарупцыйны даклад, дарэчы, напісаны Л. Маслюковай і І. Грышанам, якія ў той час працавалі ў "СБ". І надрукаваны ён толькі ў гэтай газеце. Я асабіста тройчы сустракаўся з Аляксандрам Рыгоравічам. Ён нават прасіў мяне ў выпадку яго перамогі дапамагчы арганізаваць знешнепалітычную працу. Калі партыя падшыўку "СБ", нельга не заўважыць, што і пасля прэзідэнцкіх выбараў мы засталіся аб'ектыўнымі. І ў гэтым, лічу, прычына маёй драмы, хоць у іх не было нічога апазіцыйнага. Пачаліся непрыемнасці. Прыйшоў А. Фядута, казаў пра існаванне нейкага кампрамата на мяне, але публікаваць яго адмовіўся. Затым Цэпкала ад імя прэзідэнта прапаноўваў пасаду пасла Беларусі ў Германіі ці якой-небудзь іншай краіне. Я адмовіўся, каб не здраціць людзям, абраўшым мяне рэдактарам. А тут гэта гісторыя з дакладам С. Антончыка. Мы прынялі рашэнне друкаваць. Падкрэсліваю, гэта было зроблена ў інтарэсах Лукашэнкі. У рэдакцыйным уступе (а ён надрукаваны) гаварылася: калі факты, выкладзеныя С. Антончыкам, праўда, у прэзідэнта будзе магчымасць пакараць карупцыйнараў, калі ж гэта хлусня, няхай перад законам адкажа дэпутат-паклёпнік. Аднак выйшлі "Белыя плямы". Далей быў указ аб зваленні галоўнага рэдактара "СБ" "у сувязі з фінансавымі парушэннямі".

— Указ падпісаны А. Р. Лукашэнкам...

— Упэўнены, што прэзідэнта дэзарыентавалі. У атачэнні Лукашэнкі былі і застаюцца людзі, не зацікаўлены ў тым, каб дзяржаўныя СМІ былі аб'ектыўнымі, падтрымлівалі Саюз з Расіяй, прапагандавалі сацыялістычныя ідэалы. Зацікаўлены ў тым, каб чытач адварнуўся ад дзяржпрэсы. Нельга людзям хлусіць, хаваць ад іх праўду. Гэтым, на мой погляд, занята сённяшняя "СБ", ператварыўшыся ў выданне пранатаўскае, русафобскае. Такім чынам, зняцце рэдактараў — акцыя праціўнікаў прэзідэнта.

— Цікава, а чым не задавальняў Захад І. Сярэдзіч?

— З ім, відаць па ўсім, іншы выпадак. Не выключваю, што ён сам падставіўся з тым лістом у рэдакцыю.

— Вы сцвярджаеце, што П. Якубовіч, з'яўляючыся рэдактарам прэзідэнцкай газеты, праводзіць антыпрэзідэнцкую палітыку? Самі ж у друкаваным органе Саўміна падтрымлівалі апазіцыйнага дэпутата Лукашэнку.

— Падтрымліваючы Аляксандра Рыгоравіча, мы сыходзілі з сутнасці журналістыкі, ствараючы яму роўныя ўмовы з іншымі кандыдатамі. Мы імкнуліся пісаць праўду і разважаць над ёю. Акрамя таго, я святая верыў, што А. Лукашэнка здольны вывесці з палітычнага і эканамічнага крызісу. Побач з ім былі ў той час маладыя інтэлектуалы. Што датычыць сённяшняй дзяржпрэсы, то яна антыдзяржаўная, паколькі хлусіць не адлюстроўвае думкі ані прэзідэнта, ані народа.

— У сваёй публікацыі "Кончен бал..." вы пішаце, што не шкадуеце аб сваёй ролі, якую адыгралі падчас выбараў прэзідэнта. Напісана гэта ў 95-м. Многае змянілася з таго часу...

— Я і зараз не шкадую. Вось толькі расчараваны ў некаторых дзеяннях Лукашэнкі, стылі яго кіравання. Усё пра яго разумю, але альтэрнатывы яму зараз не бачу. На жаль. Нельга маўчаць і пра тое, што вакол яго поўна невукаў, якія рабуюць народ, вяжуць прэзідэнта па руках і нагах, перашкаджаючы руху наперад.

— Вы не згодны з тымі, хто называе Лукашэнку дыктатарам?

— Не, дыктатар — гэта тыран, чалавек, які ненавідзіць свой народ. А Аляксандр Рыго-



Ігар Асінскі

раві... Мне дагэтуль верыцца, што ён шчыра хоча дапамагчы людзям.

Дыктатура была ў Нямецчыне, Чылі. Прэзідэнт выкарыстоўвае аўтарытарныя метады кіравання краінаю таму, што не давярае сваім папелечнікам. Ён не ўспрымае дэмакратычных метадаў, але гэта не віна, а бяда яго! Шмат чаго Лукашэнка робіць выпадкова, не задумваючыся. Такі характар, такі імперманент. Зноў жа — атачэнне падказвае. Напрыклад, няўжо цяжка было зразумець: пасля гісторыі з пасламі ехаць у Швейцарыю — самагубства? Паглядзіце, няхай вольна, але існуе свабода слова. Якая ж гэта дыктатура?

— Апошнім часам газета "Беларуссия", заснавальнікам якой вы з'яўляецеся, шмат піша пра нейкую "пятую калону" ў Адміністрацыі прэзідэнта.

— "Пятая калона" — гэта празаходняе лобі, тая ж сіла, якая разваліла Савецкі Саюз. Захад непатрэбны такіх астраўкі, як Беларусь, паколькі апошняя стаіць на шляху да вялікай Расіі. Прывязваю да заходняй палітыкі нашы краіны — вось мэта тых, хто прымушае прэзідэнта рабіць шматлікія крокі, якія інакш, чым антырасійскія, не назавеш. Афіцыйная прапаганда крычыць пра збліжэнне, а насамрэч Беларусь усё далей ад Расіі. Выратаванне — у нашым сапраўдным яднанні. Першым крокам у гэтым накірунку можа стаць палітычны працэс над удзельнікамі "Белавескай змовы". Я не заклікаю іх саджаць у турму, але юрыдычная ацэнка іх дзеянням павінна быць дадзена.

— Як у кантэксце барацьбы за свабоду слова расцэньвае публікацыі ў "Б" А. Пятрова і Я. Росцікава, дзе У. Замяталін паўстае ледзь не лепшым чалавекам у Адміністрацыі прэзідэнта?

— Артыкулы, пра якія вы кажаце — перадрукоўкі з іншых выданняў. Асабіста я не згодны з характарыстыкай Уладзіміра Пятрова, але ў дадзеным выпадку я не меў права нешта правіць. Мы вырашылі перадрукаваць гэтыя артыкулы ў інтарэсах справы (выкрывіць "пятую калону" — Аўт.), але ў той жа час "Беларуссия" ніколі б не змясціла на сваіх старонках заказны матэрыял Росцікава "Спадвжніжні і попутчыкі". А "Знамя юности" гэта зрабіла.

— Заклікі да непадпарадкавання, арганізацыя масавых беспарадкаў — нішто іншае, як барацьба з уласным народам... Якія сродкі барацьбы прапаноўваеце вы?

— Законныя. Ёсць незалежная прэса — карыстаецца. Калі б апазіцыя была разумнейшая, яна б выкарыстоўвала СМІ лепей. Трэба ствараць масавыя выданні, паколькі партыйная прэса гібее. Уся дзейнасць апазіцыйных газет накіравана на тое, каб як мага балючай ударыць прэзідэнта. А мэта павінна быць іншая — стварэнне жыццяздольнага дзяржаўнага арганізма. Распрацоўка і прапаганда альтэрнатыўных эканамічных праграм. Ну і, вядома ж, трэба і ісці ў народ. Працаваць з ім, адукоўваць.

— Рэдакцыя "Беларуссия" звярталася па падтрымку ў Фонд Сораса. Як гэта суадносіцца з палітычнай пазіцыяй газеты?

— Фонд Сораса дэклараваў дэмакратычныя свабоды. Мы ж злавлілі іх на хлусні. Ведалі, што не атрымаем грошай, але пайшлі на гэта, каб яшчэ раз паказаць: названы Фонд — не дэмакратычны інстытут.

(Працяг гутаркі на стар. 12)

— Аляксандр Іосіфавіч, апошнім часам на старонках "Белорусской деловой газеты" рэдка з'яўляюцца вашыя публікацыі, хаця, здаецца, вы працягваеце займаць пасаду аглядальніка. Што здарылася?

— Я працую палітычным аглядальнікам, я павінен аналізаваць факты, якія ўжо адбыліся і могуць выклікаць якія-небудзь наступствы. Я не рэпарцёр. Мая функцыя — не хадзіць на розныя канферэнцыі, не бегаць за людзьмі, не браць інтэрв'ю, а вось сядзець і нібыта разважаць. А што адбываецца ў краіне? Мёртвы сезон. Суцэльнае зацішша. Напрыклад, я пісаў пра палітвязняў — з таго часу нічога не змянілася. Сам факт арышту альбо вызвалення Севярынца можа атрымаць аналізаванне адзін раз, далей — ужо не тое. Мая задача — каментываць. Калі няма значных падзей, падстаў пісаць я не маю. Прэзідэнт і астатнія палітыкі б'юць мяне, як гаворыцца, ніжэй пояса. Таму што я не атрымліваю ганарараў, бо пісаць няма пра што.

— Няўжо ў нас бываюць і нават надыходзяць дужа часта гэтыя "мёртвыя сезоны", што адмоўна адбываюцца на змесце айчынай перыёдыкі?

— На жаль, бываюць. Узгадайце першыя паўгода пасля падзення Вярхоўнага Савета 13-га склікання — тады проста не было пра што пісаць. Нічога не адбывалася. І гэта не быў шок. Проста падзей не было, не было інфармацыі, інфармацыйных гадоў. Тое ж самае зараз. Ну ёсць адзін ньюсмейкер на ўсю краіну. Але паглядзіце, якая колькасць людзей таўчэцца на полі, вызначаным гэтым ньюсмейкерам. І людзі ўсе разумныя. Дракахруст, Шаўцоў, Дорахаў (гэта толькі ў нашай газеце). Што можна новага сказаць у параўнанні з тым, што, дапусцім, скажа Юрый Аляксандравіч Дракахруст? Нічога.

— З нядаўняй пары вы сталі яшчэ і рэпарцёрам "Московских новостей"...

— Я не рэпарцёр, а ўласны карэспандэнт па Беларусі.

— А як, цікава, пачуваецца колішні кіраўнік Упраўлення грамадска-палітычнай інфармацыі на месцы звычайнага карэспандэнта ў замежным выданні?

— Абсалютна нармальна. У мяне складаная біяграфія. Так, пачатку я быў школьным настаўнікам. Потым стаў сакратаром ЦК камсамола. Праз дзевяць месяцаў заняў пасаду першага сакратара ЦК Саюза моладзі, прычым зусім гэтага не жадаючы. Далей на два месяцы ператварыўся ў беспрацоўнага. Пасля гэтага ўзначаліў УГПІ. І зноў стаў беспрацоўным... Нармальна я сябе адчуваю ва ўсіх ролях. Самае галоўнае, не хлусіць самому сабе. Бо як толькі пачынаеш хлусіць, адразу трэба мяняць працу.

— Ведаеце, што вы збіраецеся паўдзельнічаць у выданні "Беларускага кнігазбору".

— Так. Я сам завітаў да спадара Цейкі і прапанаваў свае паслугі. Справа ў тым, што я кваліфікаваны спецыяліст па гісторыі рускай літаратуры пушкінскай эпохі. У мінулым годзе абараніў на Пушкіну дысертацыю. Калі прагледзеў праспект "Беларускага кнігазбору", то ўбачыў там два пункты, якія мяне вельмі цікавяць — Булгарын і Сянкоўскі. Паколькі я ўсё роўна буду гэта вывучаць, чаму тады не прапанаваць у дапамогу свае паслугі чалавеку, які робіць рэальную справу? Стварэцтва сапраўды новай беларускай класіка, бібліятэка беларускай літаратуры. Такого яшчэ не было. Дарэчы, я мушу займацца гэтым на безгандарнай аснове, бо дастаткова зарабляю, "паклёпнічаючы" на родную краіну, каб не патрабаваць грошай у фактычна дабрачыннай арганізацыі.

— Выключна дзеля самазадавальнення?

— Так. І каб не губляць кваліфікацыю. Вельмі не хочацца ўвайсці ў гісторыю толькі чалавекам, які кепска пісаў пра Аляксандра Рыгоравіча.

— Хіба ж толькі пра яго?..

— Не толькі. Яшчэ і пра Зянона Станіслававіча. Я б пажадаў увайсці ў гісторыю тым, хто, напрыклад, першым добра напісаў пра Булгарына. Прычым, пра Булгарына як пра беларуса.

— Чаму?

— Бо сітуацыя булгарынская надзвычай цікавая. Гэта чалавек, які бараніў суверэнітэт Рэчы Паспалітай, дзе Беларусь была некаторым чынам самастойнай дзяржавай, са зброяй у руках у напалеонаўскіх войсках. І толькі трапіўшы ў палон (ён не перайшоў на бок Расіі), сапраўды стаў расійскім падданым. Атрымаў амністыю, але ўвесь час павінен быў загладж-



Аляксандр Фядута

ваць правіну. Пачаў займацца журналістыкай, актыўнай публіцыстыкай. У гэтай якасці апынуўся ў Пецярбурзе, дзе ў кола ягоных знаёмых уваходзілі многія дзекабрысты, Грыбаедаў і іншыя.

— Выбачайце, але асоба Фадзея Булгарына агульнавядома ў нас як адмоўная, прынамсі, не дужа прывабная.

— Той Булгарын, які існуе ў школьных падручніках, не складае нават сотай часткі ад таго, чым быў Фадзей Бенедыктавіч. Ён не пісаў даносаў, а пісаў гэтак званыя аналітычныя запіскі. Супраць Пушкіна ён выступаў толькі тады, калі той спрабаваў займацца журналістыкай. Гэта выпадак нармальнага саборніцтва, канкурэнцыі. Да таго ж, Булгарыну не заставалася іншага выбару — ён пастаянна павінен быў апраўдвацца, адстойваць добранадзеяннасць. Дзеля таго, каб захаваць хаця б уласны выдавецкі бізнес. Аднак і пры гэтым ашчаджаў сваю годнасць. Як дзёрзка ён мог гаварыць з Бенкендорфам! Булгарын захоўвае ў сябе архіў пакаранага Рыльева (ужо адно гэта пагражала смерцю), неапублікаваны рукапіс "Гора ад розуму", некалькі разоў спрабуе пераадолець цензуру, каб выдаць гэты твор, увесь час папулярнае таго ж Грыбаедава ў сваёй "Северной пчэле". Яшчэ Булгарын — аўтар першага рускага бестселера "Іван Выжыгін", менавіта ён прыдумаў вядомы тэрмін "натуральная школа". І галоўнае — пры гэтым Булгарын адчуваў сябе беларусам. Я чытаў выказванні пра яго выдаўца "Русского вестника" князя Мяшчэрскага: "Які ж ён беларус, калі служыў супраць Расіі? Які ж ён беларус!" А Булгарын сапраўды беларус!

— А што вы канкрэтна будзеце рабіць для "Беларускага кнігазбору"?

— Сёння я рыхтую каментарыі да ўспамінаў. Напрыклад, узгадаецца зараз цудоўная сцэна ў першым томе. У дом да Булгарыных прыходзіць некай граф Ферзен, камандуючы войскамі, якія бралі чыны ўдзел у задушэнні паўстання Касцюшкі. Маленькі Тадэвуш гуляў з медальмі Ферзена, і ўвогуле той яму падабаўся. І кажа госцю: "Дзядзька, я не буду цябе забіваць, нават калі мне дзядзька Касцюшка загадае!" У шэсць з паловай гадоў! Ён ужо ўсведамляе, што перад ім вораг, які адабраў незалежнасць яго краіны... Гэта таленавітая, энергічная, звалючыйная, значная асоба. Да-статкова толькі сказаць, што яны разам з Сянкоўскім на дзве трэці стварылі расійскую масавую журналістыку. Беларусы стварылі.

— Вось вы багата і імпэтна распавядаеце і міжволі складваеце ўражанне, што відэавочна праецыруеце постаць Булгарына на цяперашнюю сітуацыю. Гэта так?

— Безумоўна. Булгарын у мяне асацыіруецца з Паўлам Якубовічам. Становішча ў Паўла Ізотавіча таксама трагічнае. Змагаўся на баку "напалеона" (быў дэмакратам). І вось пацярпеў паражэнне, трапіў у палон. Не здаў аніводнага свайго сябра, не адмовіўся ад аніводнага знаёмства. Калі загінуў Анатоль Майсена, то надрукаваў некролаг у прэзідэнцкай газеце і падпісаў уласным імем. Аднак, з другога боку, ён пастаянна вымушаны апраўдвацца. І, апраўдваючыся, як Булгарын, заблытаўся і стаў ворагам для ўсіх. Апынуўся амаль у суцэльнай ізаляцыі.

(Працяг гутаркі на стар. 12)

Міхась Мялешка і яго бібліятэка

Пад згідай Дзяржаўнага камітэта па архівах і справаходстве Рэспублікі Беларусь, Беларускага навукова-даследчага інстытута дакументазнаўства і архіўнай справы (БелНДДАС), Нацыянальнага архіва Рэспублікі Беларусь, Нацыянальнага гістарычнага архіва, Дзяржаўнага архіва Мінскай вобласці выйшаў зводны каталог "Бібліятэка Міхася Мялешкі". Тым самым прадоўжана серыя "Вернутыя з небыцця", заснаваная ў 1996 годзе.

Хто ж такі М. Мялешка, расказвае ў прадмове "Час збіраць кнігі" вядомы даследчык і архівіст В. Скалабан (ён з'яўляецца кіраўніком групы складальнікаў). "Міхась Мялешка, — сведчыць В. Скалабан, — увайшоў у беларускі летапіс ХХ стагоддзя як адзін з арганізатараў архіўнай справы, гісторык, этнограф, пісьменнік, краязнавец".

Нарадзіўся ў 1892 годзе ў вёсцы Скары цяпершняга Мядзельскага раёна. З 1911 года рабочым на азбеставай фабрыцы ў Пецярбурзе... Пазнаёміўся са студэнцкім беларускім гуртком і яго неафіцыйным кіраўніком Б. Эпімах-Шыпілам, а таксама з Ц. Гартным, захапіўся беларускай літаратурай і этнаграфіяй. І сам узяўся за пяро. А псеўданім абраў па назве роднай вёскі — Міхалка Скарыўскі. У 1913 годзе ў альманаху "Маладая Беларусь" выступіў з апавяданнем "Родныя абразкі", у 1914-ым — у "Нашай Ніве" з вершам "Разгані па небе..."

У 1918 годзе М. Мялешка паступіў на Віцебскае аддзяленне Маскоўскага археалагічнага інстытута, скончыў археалагічны факультэт (1921). "У 1923 г., — працягвае В. Скалабан, — стаў адным з кіраўнікоў архіўнай справы на Беларусі. Быў вучоным-архіварыусам — намеснікам загадчыка Цэнтрархіва БССР, у 1929 г. прызначаны вучоным спецыялістам-архівістам Цэнтральнага архіўнага кіраўніцтва БССР. Адначасова працаваў у Інбелкульце, Беларускай Акадэміі навук". Арыштавалі М. Мялешку 18 ліпеня 1930 года па традыцыйным тады абвінавачванні — прыналежнасць да міфчнага "Саюза вызвалення Беларусі". Быў высланы на пяць гадоў у Самару, дзе працаваў эканамістам, але 24 лютага 1938 года зноў арыштавалі. Вызвалены быў 4 лютага 1940-га. На жаль, далейшы лёс М. Мялешкі невядомы.

Як і кожны сапраўдны працаўнік на нацыянальнай ніве, ён меў багатую асабістую бібліятэку, якая напярэдадні Вялікай Айчыннай вайны збергалася ў асобнай апачатанай шафе, а ў пасляваенны час захоўвалася ў Дзяржаўным архіве Мінскай вобласці. Пазней кнігі, іншыя матэрыялы трапілі ў розныя сховішчы, у тым ліку ў цяперашнюю Нацыянальную бібліятэку Беларусі, Прэзідэнцкую бібліятэку Рэспублікі Беларусь, Дзяржаўны музей гісторыі беларускай літаратуры... Як сведчыць В. Скалабан, усяго выяўлена 94 назвы кніг, часопісаў і выданняў з працягам, газет. У складзе ацалелай часткі бібліятэкі — беларускія выданні пачатку ХХ стагоддзя, кнігі па гісторыі, архівазнаўстве і краязнаўстве".

Яны і ўвайшлі ў каталог. І што цікава, як і нярэдка бывае ў падобных выпадках, пры рабоце архівістаў напаткала адкрыццё, пра якое ніхто і не думаў. Удалося выявіць бібліяграфічную рэдкасць — ананімную брашуру "Аб чым у нас цяпер гамоняць", выпушчаную ў Барысаве ў 1906 годзе. Пра аўтара гаворыць паметка, зробленая на адваротным баку рукой вядомага бібліяфіла Р. Зямкевіча. Брашуру напісаў Ігнат Цюндзювічкі з вёскі Кішчына Слабада Барысаўскага павета. Усяго было впушчана 3 тысячы экзэмпляраў, з якіх 2 тысячы 900 канфіскаваны.

Гэтай брашурай і адкрываецца зводны каталог "Бібліятэка Міхася Мялешкі". Згадваюцца і іншыя унікальныя выданні.

У прыватнасці, самаробныя брашуры з тэкстамі А.Луцкевіча (А. Навіны), надрукаванымі на машыныцы, экзэмпляр "Віцебскай даўніны" А. Сапунова, "Смоленский областной словарь", складзены У. Дабравольскім, "Гісторыя беларускае літаратуры" М. Гарэцкага, "Историческая записка Могилевской мужской гимназии. 1809—1909" і іншыя.

Каталог зручны для карыстання. Ёсць імённы паказальнік, згадваецца, дзе на сённяшні дзень тое ці іншае выданне захоўваецца. Яксаці ілюстрацыйнага матэрыялу надаюцца выявы альбо тытульны лісты ці іншыя ілюстрацыі, што даюць уяўленне, як выглядае кніга, брашура.

Застаецца выказаць удзячнасць за з'яўленне каталога не толькі В. Скалабану, а іншым складальнікам — А. Гесь, Т. Седлярэвіч, А. Філіпавай, а да ўсяго, акрамя складальнікаў, у пошуку "мялешкаўскіх" выданняў удзельнічалі У. Адамушка, Н. Гарэлік, В. Герасімаў, З. Кучар, Т. Лукашэвіч, Л. Сільнова.

Зразумела, гэтымі выданнямі асабістая бібліятэка М. Мялешкі не абмяжоўвалася. Таму складальнікі зьярталіся да аматараў кнігі, бібліятэкараў, музейных работнікаў, усіх чытачоў з просьбай дасылаць на адрас БелНДДАС (220002, г. Мінск, вул. Крапоткіна, 55) вядомыя ім звесткі пра лёс гэтых кнігазбору.

Кастусь ЦЯРЭШКА

ДЫЯСТАРА

Дзе моляцца сонцу разоры...

ПА СЛЯДАХ ПАЭТА АНАТОЛЯ БЯРОЗКІ

Гэтую маленькую кніжачку мне даслаў у 1990 годзе не аўтар, а яго знаёмы. Без давальнага надлісу і без ніякіх тлумачэнняў. Маўляў, чытай і ўсё зразумееш. Я здзівіўся, але калі прачытаў, то сапраўды зразумеў, што ніякія тлумачэнні тут непатрэбны. Здзіўленне прайшло, засталася радасць ад сустрэчы з цудоўнай паэзіяй...

Той маленькай кніжачкай быў зборнік Анатоля Бярозкі "Адзінаццаць вершаў". У сапраўднасці не зборнік, а сшытак паэзіі. Вершы ў ім былі не надрукаваны, а перапісаны ад рукі прыгожым каліграфічным почыркам.

...А я тут, у месце чужым і далёкім пад хмарным восені небам ў мітусні парожняга дня ды знясілі дарэмных узлётаў, — адзін, бязмоўна стаю а ўдыхаю павевы зімы і гляджу на лісцё, што пад вокнамі гіне, і веру, што ўсмешку маю данясуць табе хмары.


Беларускі тэкст суправаджаўся ангельскім перакладам і такое суседства ўспрымаўся арганічна і натуральна, бо адлюстравала рэальную побытавую рэчаіснасць аўтара: амерыканскага грамадзяніна і беларуса па сваім менталітэце. Магія рукапісу і яго беларуска-ангельскі стары-саўнд, разам узятая, рабілі надзвычайнае ўражанне.

Гэта быў не смутак і не туга. Гэта быў боль, жывы і неспіханы. Гэта былі скупыя мужчынскія слёзы па страчаным ішчасці, якое здавалася вечным.

Богам і лёсам аўтара "Адзінаццаці вершаў" было наканавана жыць далёка ад Бацькаўшчыны. Але ён не забыў, хто ён і адкуль. Памяць і Любоў дыктавалі яму свае радкі, і ён прамаўляў іх — як малітвы: да Бога, да неба, да людзей... У іх — яго шчырае прызнанне, горкая крыўда і пакорнае змірэнне...
І кляну я горкі лёс ліхі, і напружваю ў знямозе сілы...

Ці ж вядуць мае самотныя шляхі да забытае, бяскрыжжае магілы?

Вандруючы па Амерыцы падчас працы над кнігай "Беларуская Амерыка", я напісаў ліст у Мантыўэла, дзе жыў паэт, і праз тыдзень атрымаў адказ ад Мацвея Рэпкава-Смаршчкі. "Дужа дзякую Вашэці за ліст. Вельмі рад пачуць суседа: вёска Пранчакі недалёка ад Падлесса, дзе жылі мае бацькі, дзе калісьці і я нарадзіўся..." Я быў таксама рады: прыемна спаткаць на чужыне блізкага земляка. Ад маіх Пранчакі да Падлесса, якое цяпер называюць Вялікім, кіламетры чатыры. Пасля таго, як меліяратары вынішчылі аleshнік за нашай вёскай, з гары на Рыгоркавай дарожцы добра відаць суседскія вёскі — Станчыкі, Трабавічы, Улазавічы, а за Улазавічамі ля самага гарызонта туліцца Вя-



лікае Падлессе. Некалі туды хадзілі мае аднавяскоўцы ў сярэдняю школу і ў клуб на танцы. А ў царкву — не. У царкву хадзілі ў Малое Падлессе, што ля Дарава.

З Вялікага Падлесса выйшла ў свет шмат таленавітых людзей. Але найбольш вёска славілася сваімі песнямі. Нідзе ў наваколлі не спявалі так шмат і так прыгожа. Памятаю, мама казала: там людзі не такія, бо галасы іх ад Бога... І гэта праўда. Падлескі хор і цяпер існуе. Можна, не такі вядомы, як раней, але спявае па-ранейшаму цудоўна.

Ад падлескай зямлі напеўнасць і шчырасць паэзіі Анатоля Бярозкі, нязмушанасць і меладычнасць яго інтанацыі.

Хацелася пабачыцца з паэтам і пра ўсё распытаць. Але сустрэцца не выпадала. І я папрасіў яго пісьмова расказаць пра свой лёс, што ён лічыць патрэбным. "Праўду кажучы, — пісаў мне М. Рэпкаў-Смаршчок, — я нікога не лічу вельмі патрэбным. Але вось некалькі фактаў. Нарадзіўся 19 лютага 1915 года ў Падлессі. Вучыўся ў гімназіі ў Баранавічах. Паступіў у Віленскі ўніверсітэт і пасля яго заканчэння атрымаў у снежні 1939 года дыплама лекара. Пасля таго, як Вільня была "вызвалена" Чырвонай Арміяй ды з лёгкай рукі Сталіна перададзена летуісам, у Вільні мне нельга было аставацца і я выехаў у Падлессе. Савецкай ўлады прызначылі мяне лекарам на чыгуныцы ў Івацэвічах, а пасля ў Пінску. У часе нямецкай акупацыі працаваў лекарам у шпіталі ў Баранавічах, нейкі час быў дырэктарам беларускае медычнае школы. Калі гітлераўцы зачынілі яе ў 1944 го-

дзе, я выехаў у Пазнань, дзе меў сваякоў, але там мяне арыштавала гестапа. Гэта тады, як пісаў пра мяне Барыс Сачанка ў сваёй кнізе, я "выехаў у Германію". Відаць, ён не ведаў, што выехаў я пад канвоем у канцлагер Нордхаўзен. Там я страціў свайго бацьку — Васіля Рэпкава-Смаршчкі, які апынуўся ў лагерах разам са мной. Маці засталася ў Падлессі і яе пазней закатавалі сталінскія апырчнікі ў канцлагеры ў Лясной. Адзіны мой брат Рыгор загінуў на вайне "за Родіну, за Сталіна", абараняючы Мурманск. З Падлесса на вайне загінула пяць маладых Смаршчкоў...

— Як на чужыне вам удалося захаваць беларускую мову, застацца Беларусам?

— Здзівіла мяне ваша пытанне. На яго даўно адказаў Франціск Скарына: "З таго языка Бог мяне на свет пусціў..." Я дзівуюся, як гэта людзі забыліся свае матчынае мовы, жывучы на Беларусі... І па-мойму, Беларусу не трэба ніякае дапамогі астацца Беларусам — ён будзе ім заўсёды, хоцькі-няхочкі...

Ці сумую па Беларусі? Сумую. Прачытайце мой верш "Эпіграф"...

Я з дарогаў далёкіх а горкіх аніколі к табе не вярнуся, дарогая матуля-зямля.

У чужым, няведаным полі мае косяці збудлеюць.

Не аплача мяне Яраслаўна у Падлессі, родным сяле.

Не схіляцца вербы, рабіны

КНИГАРНЯ

Свет добрых людзей

Калі чалавек мае ў жыцці акрэсленую мару, дык хутчэй за ўсё абавязкова яе здзейсніць. Прынамсі, гэта добра відаць на прыкладзе лёсу Аляксандра Хазяніна.

Не споўнілася хлопчыку і адзінаццаці гадоў, як заўчасна памёр яго бацька — удзельнік Вялікай Айчыннай вайны. Маці адна мусіла выхоўваць пацёра дзяцей. А паколькі Саша быў у доме адзіным мужчынам, дык многія цяжкасці леглі і на яго квалыя плечы. І, нягледзячы на ўсё выстаўляў. Скончыў факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, пазней — Мінскую вышэйшую партыйную школу, цяпер ён — галоўны рэдактар "Маладзечанскай газеты". нядаўна сустрэў сваё 50-годдзе. І не з пустымі, як кажучы, рукамі: з кнігай "Сярод добрых людзей", што пабачыла свет у Маладзечне.

"Бацькоўскай хаце, сваёй сям'і і ўсім, з кім зводзілі шляхі-дарогі, прысвячаю..." — значыцца на першай старонцы. А змест зборніка — рознабаковы. Знайшлося ў ім месца і замалёўкам, і нарысам, рэцэнзіям

і літаратурна-крытычным артыкулам. А ўсё разам сведчыць, што ў асобе А. Хазяніна мы маем таленавітага чалавека.

Адкрываецца кніга допісам колішняга вучня Дукорскай школы А. Хазяніна, што быў змешчаны ў газеце "Знамя юности" 20 кастрычніка 1964 года. Тады Саша вучыўся ў дзесятым класе і адчуў, што вучоба з кожным днём даецца ўсё цяжэй. Як быць далей? — паўстала пытанне. Вось ён і падзяліўся сваімі развагамі, сумненнямі з аднагодкамі і, як відаць з далейшага лёсу, здолеў выстаяць, адкінуць прэч сумненні.

Гэты допіс пад назваю "Перамагчы самога сябе" — як запевка да кнігі. А далей ідуць публікацыі розных выданняў — ад раённых газет да "Мінскай праўды", "Чырвонай змены", часопіса "Работніца і сялянка". У іх сапраўды адкрываецца свет добрых людзей — знешне, магчыма, і непрыкметных, але адкрытых сэрцам і багатых душой. Канечне, прасцей убачыць у гэтых даўніх матэрыялах партрэты так званых "герояў дня", якія яшчэ гадоў з дзесяць

назад вельмі ж любілі публікаваць рэдактары газет і часопісаў. Ды гэта не так. А Хазянін менш за ўсё імкнуўся паказаць таго ці іншага чалавека нейкім "эталонам", вартым для пераймання. Ён, як правіла, спасцігаў унутраны свет свайго героя, паказваў тое вызначальнае, што вылучае яго сярод іншых людзей. А таму і атрымаліся такія запамінальныя дырэктар школы Уладзімір Градоўкін ("Урок жыцця"), загадчык клуба Іван Сакольчык ("След бліскавіцы"), генеральны дырэктар вытворчага аб'яднання "Электрамодуль" Валянцін Чурзін ("Генеральны") і іншыя.

Поруч — нарыс на маральна-этычную тэму "Трое...". Дакладней, не нарыс у традыцыйным разуменні, а дакументальна-мастацкая наваля. Спрадвечны любоўны трохкутнік, толькі патрэбна пэўнае ўдакладненне. Адзін з персанажаў пакінуў дзяўчыну, калі даведаўся, што яна зацяжарыла. Другі палюбіў яе з чужым дзіцем. Навела прасякнута той унутранай цеплынёй, якая ў творы магчыма тады, калі тых, пра

над магілай забытаю.

Толькі вецер з-пад Нёмана, Лані
мо над ёю паве калісьці —
зашапоча у быллі на кургане.

І не вернеца конь мой булань
да парогу роднае хаты,
каб хоць вестку к табе дапяць пра мяне,
што загінуў
без сваіх, без цябе, мой аграблены
Краю Забраны.

Я зарокся цябе не забыць анідзе, аніколі
і вялікую ласку к табе я пранёс
скрозь гады і нягоды
і вазьму я з сабой у магілу забытую гэту.

Не кажы пра мяне, што загінуў дарма,
пуштацветам —
пад мурогам чужым, у далёкай,
нянашай краіне
будзе пораху жменя,
што пайшла з беларускага роду,
з беларускай раллі. Тая пораху жменя,
той куточак чужое зямлі —
то навекі шматок Беларусі.

Сніцца будзеш ты мне,
мой краю палеткаў ільняных,
ў ранні светлага дня, ў васільковае
сіні узорах...
Хоць далёка магіла мая,
хоць і згінуў ня ў пору, —
я з табою навекі — там, дзе моляцца
сонцу разоры.

Пад чужым, глухім дзірваном
што берамам ляжа на грудзі,
сніцца будзе мне вецер той свежы
з-над Нёмана, Лані, —
і адна толькі сарга ў мяне —
што мяне там не будзе,
калі ў новую весну ты сустрэнеш
сваё світанне.

Пільна сачу я падзеі на Бацькаўшчыне.
Мяне яны радуюць і трывожаць. Радуе, што
Беларусь цяпер незалежная. Сумна бачыць,
што ёсць людзі, адурманеныя лозунгамі
бальшавіцкага імперыялізму, што ізноў цяг-
нуцца пад чужое ярмо...

— Свае першыя вершы вы надрукавалі
ў 30-х гадах. Прыгадайце, калі ласка, як і
дзе гэта было?

— Вершы пачаў я пісаць рана — як толькі
навучыўся чытаць і пісаць. Некаторыя з іх
былі надрукаваны ў віленскіх часопісах "За-
ранка", "Шлях моладзі", а пасля яшчэ ў
"Калосі", дзе я быў сябрам рэдакцыйнае
калегіі. Падпісваў я тыя вершы псеўданімам
— Анатоль Бярозка. Максім Танк успамінаў
пазней пра А. Бярозку: "Мне здаецца, з яго
вырас бы цікавы і сур'ёзны паэт, калі б ён
змог вызваліцца з-пад апекі сваіх духоўных
айцоў..."

— А як склаўся творчы шлях паэта А-
толя Бярозкі?

— Паэт Анатоль Бярозка памёр у 1939
годзе. А сталася гэта так. Я быў сябрам
Беларускага студэнцкага саюза і разам з
некалькімі маімі сябрамі выдаваў рукапісны
часопіс "З-за плоту". У той час паэты з БССР
пісалі лісьвіны хваласпевы Сталіну. ("Ты сон-
ца для нас, што зямлю асвятліла і ласкай
пакрыла палі, гарады..."). Вось жа, у апошнім

нумары "З-за плоту" з'явілася "Ода да Ста-
ліна", падпісаная А. Бярозка". Пачыналася
яна: "О бацька ўсіх народаў, добры, справяд-
лівы...", а далей ішло: "Хай, бы сухі траснік,
трашчаць ўсіх контраў робры на алтары тва-
ім, о ДКБ...". Ода гэтая трапіла ў рукі
агентаў НКВД у часе "вызвалення" Вільні і
адзін з іх пачаў далытвацца, хто яе напісаў
і дзе ён, гэты Бярозка. Пытаў ён і мяне. Я
сказаў, што не ведаю, а мой добры сябра
Усевалад Кароль прыдумаў, што Бярозка
загінуў ад нямецкае бомбы, што ўпала на
Антокалі. Можна, так і запісана ў актах НКВД,
не ведаю. А неўзабаве Вільня адышла да
Летувы, і ніхто больш пра Бярозку не пытаў-
ся. І ён сапраўды памёр: пакінуў пісаць назаў-
сёды...

— Дык што, паэта Анатоля Бярозкі
больш не існуе?

— Але, гэта праўда. Ёсць толькі я, Мац-
вей Рэпкаў-Смаршчок, стары ды надужы ўжо
чалавек.

— Раскажыце, як узнікла задума вы-
даць "Адзінаццаць вершаў"?

— У 1989 годзе я сабраў адзінаццаць
вершаў са свае сціглае спадчыны, пераклаў
іх на ангельскую мову і выдаў невялікаю
кніжыцай для Беларускага Інстытута навукі
і мастацтва. Пераклады мае перагледзеў і
паправіў выкладчык ангельскай мовы Ралф
Оўлсан з мясцовай школы. Яму я заўсёды
буду ўдзячны.

Да ніякіх пісьменніцкіх суполак я не на-
лежу. З простае прычыны — іх тут няма. І
не думаю, што належаў бы: я ж не пісьменнік.
Ад таго часу, калі прыехаў у ЗША, я цалкам
аддаўся медыцыне. Як мага стараўся быць
добрым лекарам. Але ці быў — не ведаю...

На вялікі жаль, на гэтым ліст абрываўся.
Доктар Рэпкаў-Смаршчок палічыў непатрэб-
ным распаўсюдзіць пра свае жыццё ў Амеры-
цы. "Стараўся быць добрым лекарам..." І
ўсё. Пасаромеўся з-за сваёй празмернай
сціпласці, прамаўчаў. Вырасьлі, напэўна, што
лепш за яго пра гэта раскажыць дакументы,
шматлікія газетныя выразкі аб яго працы,
копіі якіх ён даслаў мне разам з лістом. З
іх я даведаўся, што ў Злучаныя Штаты док-
тар Рэпкаў-Смаршчок прыехаў у 1948 год-
дзе. Пасляхова здаў экзамен і атрымаў даз-
вол на права займацца медыцынскай дзей-
насцю. Пачынаючы з 1952 года працаваў
доктарам у доме для састарэлых, быў лека-
рам клінікі пры універсітэце штата Мінесота.

Лекарам ён быў выдатным. Гэта сведчаць
шматлікія ўзнагароды, якімі адзначылі яго
працу амерыканскія ўлады. Найвышэйшай
адзнакай яго паслуг перад Амерыкай стала
прысваенне 20 красавіка 1986 года аднаму
з дамоў састарэлых у Мантысэла імя докт-
ра Мацвея Смашчэка. Такого гонару пры
жыцці ўдастойваюцца толькі вельмі заслу-
жаныя людзі. Цяпер доктар Смашччок на
пенсіі, але яшчэ апякуецца невялікім лікам
пацыентаў у доме для састарэлых, дзе ён
займае становішча галоўнага доктара...

...Калісьці ён думаў, што з паэзіяй разві-
таўся назаўсёды. Але ён памыліўся, бо паэзія
ніколі не пакідала яго. Гэтаксама, як ні на
хвіліну не заціхаў усе гэтыя гады боль па
страчанай Радзіме. Ён насіў яго ў сваім сэр-
цы, як незагойную рану, як патаемную ра-
дасць, як часцінку далёкай Беларусі...

Леанід ПРАНЧАК

менавіта Адамовіча?". Але ж, відаць, былі
больш канкрэтныя прэтэнзіі і да такіх ар-
тыкулаў, як "Хто вы, уладары дум?", у якім
ёсць досыць цікавыя рэзэрвы пра крытыку,
"Няхай хада будзе ўпэўненай, а след —
заўважным..." — у сувязі з выходам кнігі
прозы А. Жука "Па санным следзе", "Выс-
нова..." — уражанні ад калектыўнага паэ-
тычнага зборніка "Нашчадкі". У гэтых ма-
тэрыялах, а таксама і ў некаторых іншых
адчуваецца ўменне А. Хазяніна пранікаць
у сутнасць твораў, заўважаць адметнасць
таго ці іншага пісьменніка. Аўтар прад'я-
ляе заканамерныя прэтэнзіі, калі адчувае,
што заніжаюцца мастакоўскія крытэрыі. У
той жа час ён умее свечасова падтрымаць
талант, як гэта сталася пасля выхаду пер-
шай кнігі В. Шніпа "Гронка святла" ("Да-
рога ў вышыню").

Багатыя на назіранні занатоўкі, аб'яд-
наная назвай "Россыпы". Як прызнаецца
аўтар, "гэта не тое, як у некалі прачытанай
кнізе Карнея Чукоўскага "Ад двух да пяці"
ці ў "Жмені сонечных промняў" Янкі Бры-
ля. Назіранні па-свойму цікавыя, найперш
тыя, што тычацца жыцця дзяцей.

Адным словам, кніжка адбылася, і аў-
тар яе маладзечанскі журналіст А. Хазянін
мае, бадай, права быць несамотным...

Алесь МАРЦІНОВІЧ

АНТАЛОГІЯ КРАЁВАГА ВЕРША

Ужо колькі год, як вядомы беларускаму чытачу прэзіі і вызнаны ўладамі як нацыяналіст,
Уладзімір Дамашэвіч, кінуўшы Мінск, праўда, без асаблівай ахвоты, атабарыўся ў родным Клецку.

Сустрэліся з ім наскокам на вуліцы Румянцава, непадалёк "ЛіМа", стрымана па-зямляцку
прывіталіся, а ён мне й кажа, выграбаючы з цолафану грудку папер: "А ведаеце, Міхайлавіч, у
Клецку, і апроч вас, людзі е..." І працягвае мне той скрутак. "Пачытайце, паглядзіце, бо я не паэт
і не прэтэндыю на аб'ектыўнасць, — дадаў без абрыдлай узраставай іроніі. — Вершы тут.. а мо
і клецкія для Мінска паддудуць..."

Чытаючы, успомнілася даўняе бацькава: нашыя кампаніі не спаганяць...
Нікога з аўтараў я добра не ведаю, ні з адным блізка не знаёмы, але, унікаючы ў напісанае імі,
усё больш пазнаваўся мне наш край жыцця. І ўсё больш я ўпэўніваўся, што сярод сталічных клецкія
не спасуюць. Ні голасам, ні гонарам...

Калі ж гаварыць сур'ёзна, то — як і заўжды ва ўсіх нас — вершаў было многа... Выбралася ж
обмаль — адно як імёны залічыць. Але, здаецца мне, гэтага дастаткова, каб не чырванець перад
некаторымі сталічнымі вершанонамі і не пасароміць тых, вышэйзгаданых, бацькавых слоў.

Беларусь — краіна паэтаў. Ідэя прыйшла самахоць: стварыць "Анталогію краёвага верша".

Таму — просьба да сакратараў абласных аддзяленняў СП і старшын літаратурных аб'яднанняў
пры раённых газетах — дасылаць вершы сваіх землякоў. Умова: не больш дзесяці вершаў кожнага
аўтара (друкаваных на машыцы ці напісаных разборлівым почыркам), аўтары не павінны быць
сябрамі СП, пажадана, каб аўтары аднаго раёна дасылалі свае вершы для анталогіі адной паштовай
бандэроўкі.

Як казаў Лынькоў: дзяржайце, уяношчы! Пэўна, маючы на ўвазе і пекных паэтаў... З Богам.

Л. ГАЛУБОВІЧ

Клеччына

Лілія МЯЛЕШКА



Нарадзілася ў 1948 годзе ў горадзе Клецку.
Скончыла Мінскі Дзяржаўны інстытут за-
межных моваў. Настаўніца іспанскай і англій-
скай моваў. Жыве і працуе ў Клецку.

Віктар ХУДАВЕЦ



Нарадзіўся ў 1957 годзе на Магілёўшчыне.
Скончыў Бабруйскае мастацкае вучылішча.
Жыве і працуе ў Клецку.

Ташцяна ЦВІРКА



Нарадзілася ў 1967 годзе ў вёсцы Рассвет-
ная. Скончыла Нясвіжскае педвучылішча і філфак
БДУ. Працуе загадчыцай дзіцячага садка. Жыве
ў вёсцы Даматканавічы Клецкага раёна.

Алег НІКУЛІН



Нарадзіўся ў 1972 годзе ў вёсцы Арда Клец-
кага раёна. Скончыў Мірскае мастацкае
вучылішча. Жыве і працуе ў вёсцы Гурнаўшчы-
на Клецкага раёна.

Закаханыя ў лесе

Лес, як мора, хваляецца ўсёю сваёй зелянінай.
Рэха, дрэвы мінаючы, цягнецца доўгай змяінай
Ці вярхоўкай,
ці стужкай п'ябачнай, палюхае дзікіх
Тых істот, што хваляюцца
ў норах зямных і ў вялікіх

...Паміж...

Нядаўна яшчэ сеялі, а вась — ужо й дажыткі.
Збіраюць час на хвілях п'яўмольных гады:
То — цёплыя дажджыткі,
то — студныя сляжыткі...
А ўсё, што паміж імі,
то — кветкі і плады...

Імчыцца несупынна жыццёвая віхура
На фоне мройных ценяў,
што ўсталі з небыцця...
То музыка радзінаў, то музыка хаўтураў,
Аўсё, што паміж імі, — то музыка жыцця...

Безадказныя пытанні

Хачу ў старога запытаць:
Гасподзь чаму ўсявышні
Гаспадара не змог нам даць?
Хіба яны ўсе "выйшлі"?
Чаму радзімая зямля
Пакутуе вякамі?
Ці абрабляецца яна
Няўмелымі рукамі?
Што з вёскай сталася маёй —
Суботняй ноччу ціха?! —
Гітам ад зменны маладой
Ні слыху ані дыху?
З вачэй адсунуўшы башлык,
Зірну ў двары на ясень —
Там столькі год ужо буслы
Сваіх не ладзіць ясель...
Пытаць пра гэта ўсё ў каго —
У гэтага старога?
Дык лёс зламаны і ў яго —
Яшчэ з трыццаць другога...

Яна ведае шмат:
як песні люлялі калыску,
як слязы нізаліся ў пацеркі,
як рукі шукалі п'яшчоты,
а словы разгортвалі шытак...

Яна ведае шмат.
Хто ж яшчэ ведае больш,
чым мая аднавокая
лямпа-сяброўка?

Жытлах,
створаных з моху і лісця, якое галіны скідаюць
Перад снежнай зімой з дапамогай вятроў...
І хваляюць
Птушкі дзюбы ў цяпле свайго пер'я,
калі нехта пройдзе
Па сляжытцы лясной, заблуквае
і некага знойдзе...

Ім паслухаць прыемна размову
людзей закаханых,
Што сустрэліся раптам
на чыстых пасцелях прыбраных...

Лёгка дыхаць, калі прасціна
будзе пахнуць травой,
А падушка —
суніцай ці толькі паллянай грыбнюю.

Прыйдзе восень — два целы накрываюцца
коўдраю жоўтай.
Закаханыя будуць займацца
каханнем употай.

А як белую коўдру накіне на іх потым неба,
Адно скажа другому,
што больш ім кахацца не трэба.

Згадваючы юбілей, прапаноўваючы творы

Сёлетні год для часопіса "Маладосць" паводле юбілейны. Споўнілася 45 гадоў з часу нараджэння гэтага выдання. І няхай дата не круглая, але дае нагоду азірнуцца на пройдзены шлях. Што і робіць галоўны рэдактар "Маладосці" Г. Далідовіч ў "Слове да чытачоў і калег", якім адкрываецца чацвёрты нумар. С. Грахоўскі ў сувязі з гэтай датай прысвяціў свой верш "Хросны бацька" М. Аўрамчыку, які на самай справе са старонак "Маладосці" даў жыццё ў літаратуру дзесяткам сёння вядомых паэтаў.

А ўвогуле нумар, як кажуць, рабочы. Цікавы праявіны раздзел. Вылучаецца апавесць у апавяданнях А. Дзервянкі "І сонца ўзыходзіла весялей" — псіхалагізмам і інтанацыйнай пісьма. Сталыя аўтары "Маладосці" Н. Валюшка і М. Дубоўскі выступаюць з апавяданнямі — адпаведна "Буду помніць цябе" і "Стрэльба". Ім таксама ўдаецца паводле сказаць аб тым, аб чым пісалі і іншыя, знаходзячы ў сюжэце ўласны паварот тэмы. Не маладзён і С. Дашчынскі. Жыве і працуе ён на Кольскім паўвостраве, кандыдат гістарычных навук. Яго маленькія апавяданні ("Немцы", "Лекар", "Хлеб", "Паляна", "Кара", "Дом") сведчаць, што аўтар не пазбаўлены і таленту празаіка. Са сваімі праблемамі, тамамі ідуць да чытача маладыя аўтары: А. Качан ("Удар", па аўтарскім вызначэнні — "апавяданне, або канспект адной немачы"), Р. Равяка ("Містычнае апавяданне", "Спакуса"), З. Вішнёў (апавесць-фантазмагорыя "Франтавы атрантан").

Паэзія — вершы Ю. Чарнякевіча, А. Курэца, А. Салтука, А. Лойкі, А. Кудласевіча, В. Барысюка. Як лёгка заўважыць, гэтыя аўтары таксама розныя: і сталыя, і маладыя. А паэзія... Паэзію трэба чытаць.

Знешчаны ўрыўкі І. Падбарэжскага з "запісак салдата "Побач была вайна", заканчэнне "Палескіх вандравак" Г. Пашкова, нарыс А. Мяснікова "Справа камандарма", у якім прасочваецца лёс і трагедыя камандуючага войскамі Беларускай ваеннай акругі Ераніма Убарэвіча; згадкі С. Грахоўскага пра П. Труса і яго паэзію "Малады і вельмі таленавіты", артыкулы А. Александровіча "Татары на Беларусі", М. Аўрамчыка "Лісты Уладзіміра Сасюры", развагі А. Яскевіч пра творчасць Л. Рублеўскай "Светлы шлях гармоніі". А. Прускі ("Рамантыка яе партрэтаў") знаёміць з мастацкай І. Магучай (на каляровай уклеяцы і на другой — чацвёртай старонках вокладкі знешчаны рэпрадукцыі яе работ). З падборкі "Пальтай у кнігарні" можна даведацца пра новыя кнігі.

"Мастацтва", N 6

Нумар адкрываецца заканчэннем цыкла артыкулаў М. Крукоўскага "Чалавек не можа не тварыць", што публікаваўся на працягу паўгоддзя. У "сшытку" "Тэатр" — матэрыялы Т. Арловай "Ангажэмент працягваецца", Л. Грамыкі "Кава — проста і кава — з мыш'яком", А. Васько "Нязначнасць — гэта таксама частка жыцця". У "сшытак" "Народнае мастацтва" увайшлі артыкулы Л. Вакар "Праўда падсвядомасці", Т. Варфаламеевай "Традыцыя мае працяг", Л. Рыжковай "Зап'явалы", "падпявалы" і "звычайныя...", М. Козенкі "Захаваць самабытнасць", І. Мазюк "Свой голас", В. Гудзей-Кашталёў "Ноч, якую чакаюць", І. Каранеўскай "Сварог".

У 1995 годзе Р. Сітніца выйграў конкурс "Вечныя гарады", які праводзіў беларускі фонд Сораса, і атрымаў грант на паездку ў Афіны, а ў выніку нарадзіліся новыя творы. Пра гэта гутарыць з мастаком А. Чарняўскай ("Гэта мая Грэцыя..."), В. Буйвал ("Закаханы ў колер") разважае пра творчасць М. Бушчыка. Н. Цыпіс ("З кім я хацеў бы выпіць") расказвае пра "вулічную" скульптуру ў Германіі.

Матэрыялы Ю. Барысевіча "Танец і пісьмо", Т. Мушынскай "Палёты над горадам Шагала", Ю. Чурко "Набываючы ўласнае аблічча" вяртаюць да мерапрыемстваў Міжнароднага фестывалю сучаснай харэаграфіі, што праходзіў у Віцебску на пачатку снежня 1997 года. Сярод іншых публікацый — артыкулы В. Капёнінай "Небыццёнае і быццёнае ў сучаснай японскай фатаграфіі", А. Давыдчыка "Ясумаса Марымура: камедыя эстэтызму", І. Карнеевай "Садам Хусейн — агент ЦРУ і Галівуда?", рэцэнзія Н. Дождынай на кнігу В. Чабана "Баяннае мастацтва ў Беларусі", падборкі "Дыскаграфія", "Падзеі, факты, інфармацыя".



"Цяпер штодня я на крыжы..."

Што такое каханне...

О пакуты, прызнанні,
Час імклівы, гарачы,
няўрымслівы.

Што такое каханне —
Свет дагэтуль

яшчэ ўсё не высветліў,

Там — душы пакаранне,
Тут — душэўная ўзнагарода.

Што такое каханне —

Не адказвае нават прырода.

Да яго да пазнання

Падступалі святошы і фрэйды...

Што такое каханне —

Не адкрылі ў каханне рэіды

Ні дзяцей донжуанаваых,

Ні прапраўніка рыцараў годных...

Проста — мне ты жаданая

Нават з позіркам нелагодным

І зусім непрыгожай,

Калі лаеш мяне і злуешся,

Не кажу ўжо, о божа,

Калі раптам звонка смяешся.

Да яго на аркане

Хто нас цягне?

Такога не помню...

Што такое каханне —

Растлумач, тлумачальны,

мне, слоўнік!

Ды не забяўкай кніжнай

З разважаннем

пра клопат душэўны.

На паліцы на ніжняй

Закаханы валіецца гнеўна:

Там ён робатам стаў,

А каханка жалезнай машынай,

І няма ў іх падстаў

Чырванець ні агнём,

ні шыпынай...

Што такое каханне —

Не спытаю ў чарговай мадэлі.

З веку ў век запытанні,

А вякі іх іржой не раз'елі.

Падкажы мне, дачушка,

Што тако... І здзіўла малая:

"Гэта ежа для птушкі...

І таму птушка ў небе лятае".

Няўзны свет.

Няроўны час

Прыступкі ўверх —

уніз прыступкі.

З дня нараджэння кожны ўліп.

Час робіць ласку нас прыступкуць,

Каб нам патрапіць на Алімп.

Час можа нас прыкончыць

ліхам —

Хваробаю альбо вайной,

Ці старасцю — на сёння міфам,

І... выпадковаю маной.

Навошта, мілая, салгала,

Што без мяне не зможаш жыць,

Нашто мяне пашкадавала...

Цяпер штодня я на крыжы.

Цвікі заўсёды пад рукою,
А сэрца, нібы малаток,
Стукача толькі з неспакоем,
Да апраметнай — адзін крок.
За што ж ізноў

быць пакараным,
Як сэрца маё цвік здзяўбе?
На небе рай мне абяцаны —
Падумаць толькі! — без цябе...
Замкнуўся круг... І да вытокаў
Вяртацца нам у самы раз,
Каб не глядзець больш

так далёка...
Няўзны свет. Няроўны час.

Д'ябальшчына

Не закрывай рукамі твар,
Не страшся маёй поўсці!
Ад чарачкі бліжэй да чар
Любові і міласці...

Віно праз зубы працадзі
І закусі абдымкам,
Каб лепш жаданню дагадзіць,
Як прад вачыма дымка...

"Адсунься, сатана! Адстань!
Табе распусніц мала?
Бо застанешся без хваста
І іншых прычындаў..."
Ды чорт не забаяўся слоў,
Палез з абдымкам братнім.

З тае пары мы без хвастоў,
Але... з усім астатнім.

З гадамі...

Прашу, жанчына, пастарайся
Быць незнаёмкаю ў тумане...
Перад вачыма не з'яўляйся —
І станеш з'яваю каханнем.

Засыплю пісьмамі, радкамі
Твой позірк дарагі і строгі.
Калі ж пакратаю рукамі,
То зробішся... адною з многіх.

Ля ножак

Ходзім спрадвек у пахілых,
Простых ды памяркоўных,
Вечна з усмешкаю мілай
Цешым сабой рызыкаўных.

Любім падсаджаць да ўлады
То неразумных, то хіжых,
Любім парадак з прыкладам:
Жыць весялей так і... выжыць.

Што ж гэта ў нас за натура!
А ці не лепей, каб кожны
Сам у сабе дыктатуру
Ладзіў... І то асцярожна...

Колькі б мы спраўдзілі мараў
Пры дыктатуры любові!
Хоць і яна часам кара,
Ловіць, як сышчык, на словы...

Ды не кідае за краты,
Больш валачэ нас у ложак.
Самы зацяты дыктатар
Бездапаможны ля ножак...

Асенняе-ясенняе

Апошні гром асенні
Трасе саспелы сад
Збялелы, як Ясенін,
Што піў тры дні надрад.

І бляск у бліскавіцы —
Як бляск яго вачэй
З асенняе крыніцы,
Што з вечнасці цячэ...

Рыпіць у пальцах яблык,
А на душы радок,
Чарговы хісткі ямбік
У вечнасць робіць крок.

І што яму да сада,
Да грому, бліскавіц...
У ім адным больш звады
Для слёзных маладзіц.

Чытанне як маленне.
Кабацкая імжа.
Паэтавы калені
Ад п'яных дам дрыжаць...

...Начы адно пачатак.
Гром. Бліскавіца. Сад.
І з хлопцамі дзяўчатаў
Бег шумны наўздагад.
Хто сёння заарканыць

Паэта ў ложак свой
І позірк задунканіць
Паставай маладой?..
Іх смех, іх крык прытворны,
Каб падтрымаць імзэт,
Каб сад, як дом ігорны,
Мог уявіць паэт.

Мы ўсе ў гасцях
у Света Белага.

І, як усякі гаспадар,
Спачатку вакол нас ён бегае,
Клапоціцца, глядзіць у твар.
І вось мы Свету надакучваем.
Пасля стамляецца ад нас.
Нарэшце,

мы жыццё атручваем
І Белы Свет кляне той час,
Калі дазволіў нам прыперціся
У свой вялікі светлы дом,
Дзе і без нас шалёна верціцца
Паміж планет Зямлёй-ваўчком.
І Белы Свет нас выправаджае
Натоўпамі, па аднаму
У іншы свет...

Хай там наладжваць
З людзьмі дом светлы...
і турму.

Я невыносны, нецярплівы,
Ні слова ўноперак —

інакш
Мой позірк нядобрычлівы
Умомант цемрай стане аж.
Якая чорная маланка
Паспела нервы спапляць,
Што цягнуцца

бясконцай ранкай,
Нібыта Арыядны ніць.
Калі б маланка... Божа мілы,
Хапіла і людскіх вачэй,
Што спаплялялі што ёсць сілы,
Каб мне жылося "найлягчэй"...

І ўсё-ткі я не наракаю
На лёс... Я, людзі, вас люблю!
І шчасце ўсё для вас шукаю,
Якое так і не знаўлю...

Я ж з вашай годнае сямейкі,
Добрычлівае і злой,
Што часам сплёўвае, бы семкі,
І клопат мой, і гонар мой.

Надзеі Т.

Запаліла раница расінікі,
Заружовіла зямлю, як рай,
Выйшла ты,
дабавіла чуць сінкі —
І які адкрыўся небакрай!

У пейзаж так хораша ўвайшла ты,
З вёдрамі, з рыпучым жураўлём.
Усміхаецца вачыма хата:
Дачакалася зноў стаць жыллём.

Супнісія, д'ябальская сіла,
Дай дачушку мне падгадаваць!
Гэта ж столькі

ты людзей скасіла...
Мала! Затанцаць патрэбна ў гаць,
Выкачаць збалелага ў пакутах,
Каб ён смерці сам сабе прасіў

Не героём да скалы прыкутым —
Чарвяком, забыўшы неба сіль.
А ў мяне ў грудзях запас любові
Да дзіцёнка, да цябе, народ,

А ў мяне пачуццяў столькі ў слове,
Што не можа зледзянець мой род.
Гэта ў казках волаты-асілікі
Сціснуць камень — і вада цячэ,
І дрыжаць пад позіркам асінікі,
І гара для іх за пух лягчэй.

Я, вядома, іншай загартуюкі
І мяне бароніць не бліндаж,
У якога скура у тры столкі
Ды яшчэ на пузе патранташ.
На маім баку адно сумленне
Ды худыя рукі не ў крыві

Не суседа і не пакалення,
Бо замешаны я на любві.
І не вам, няпрошаныя д'яблы,
Лютываць бы ля майго жыцця!
Не рассыплюцца

і без мяне ўжо ямбы:
Я вязаў іх, як сябе, працяг...

СКРОЗЬ ЦІШ і нема-та. Калі б не літар ля фермы і другі супраць Цярэха Крыўца, то здавалася б, што вёска вымерла.

“Як у магіле, — насупіў бровы Сяргей Шырачка. — А яшчэ ж змеркла во-во, яшчэ ўвесь вечар уперадзе, а за ім — ноч, доўгая, пакутлівая”.

Сяргей задратаваў кірзачамі, хрумстка затаптаўся ля вугла, выпускаючы клуб пару, шумна ўздыхнуў. Самотна і нудліва Сяргею. Адзін-адзіносецькі Сяргей застаўся. Нікогачкі ў яго няма. А меў жонку і двух сыноў. Быў вяслы і шчаслівы. Ён тады механізатарам зарульваў — сеяў, жаў. Але пасля злосна лёс пасмяяўся з яго. Тым памятным летам, убіраючы пшаніцу, паягліўся Шырачка на калгаснае дабро — загнаў за самагонку Хвядосу Базылевічу паўбун-

рук. Тады здрыгануўся, зверавата рынуўся да Танечкі. Уварваўся, ударыў яе раз, другі па твары і марсянуў прэч.

“Не пусціць цяпер Танечка, — абвяў імгненна. — Не даруе”.

Ён палпёр спіной спяну, пашкроб патыліцу: суседку Фрэньку, хіба, ашчаслівіць, паслухаць Фрэньчыны нараканні на ейныя шматлікія хваробы? Дык святла ў Фрэнькі няма. Відно, уляглася ўжо крактуха. Рыжага Аўласа наведзець? А толку — глухі Аўлас, як палена. Не пагамоніш з Аўласам. Толькі глотку надзярэш, крычучы яму ў валасатае вуха. То к каму ткнуцца? К Базылевічу? У-гу! Пра яго і мысліць нельга. Грукай, не грукай — не азавецца куркуль. Хвядос нават днём рэдка адчыняе каму. Не любіць Базылевіч людзей.

Зноў падала голас мацёрая. Яго тут жа ўчуў, грывнуў ланцугом і завішчэў,

жвава ўскараскаўся Крывец.

— Загінаеш! — рашуча заявіў Шырачка. — Лухту пляцеш!

— Пабажыцца?

— Не варта.

— Я таксама нікому не паверыў бы, калі б сам не пабачыў.

— Завязвай! Хоціць паражняк гнаць!

— Дай даказаць. Тады выскаляйся, чорт шчарбаты. Паслухай спачатку. Выправіўся я перад Пакровам у Буднікаўскі карчы нарыхтоўваць. Сонейка, памятаю, святліла, ветрык падзмоўваў. Прышлэмаў ета і толькі намыліўся сухаллё патлашыць, як з-пад гары гырканне і брэх пачуў. Здзівіла мяне: няўжо шчанюкі?! Адкуль? Не рассусольваючы надта, пакраўся між хмызоў. Далей, далей. Крокаў дваццаць адмераў. Нарэшце прыпыніўся, разгарнуў вычаўраны скрыпатнік і супраць чорнай зёўрыны

Галю сваю чыхвосці. Вымятайся, гад!

— Налі — талы, — прашаптаў Сяргей.

— Смалы!

— Ну прашу!

— Здыхаеш? Каласнікі гараць? Ладна. На, жмуляй, апражыся! — не то пашкадавала Шырачку, не то ўспомніла пра муку, прынесеную ім, і, наважыўшыся разлічыцца, напоўніла шклянку. — Глыкай і закусвай, — указала кіўком чэрствы акраец і талерку мёрзлай, багата прыпраўленай кменам, капусты, — ды правальвай!

Сяргей дзугнуў табурэткай і, не знімаючы шапкі, грэбнуў мутны, не астылы напой.

— Будзь, — пажадаў Танечцы здароўя.

— Цьфу! Пайшоў ты! — адмахнулася тая. — Куляй ужо, дабралзей.

Самагонка напачатку падалася мяккай, а таму і слабай. Аднак хвіліны праз дзве-тры, мабыць, што прыгравіў усяго для прыліку, мляўкая цеплыня запоўніла нутро.

“Хлебная — і ё хлебная”, — рассяладзеў прыемна.

Сам таго не скмеціў, дастаў цыгарэту, са смакам закурыў.

— Канчай капціць! — вызверылася гаспадыня. — Атрымаў сваё і каціся к чортавай мацеры!

— Плюхні яшчэ.

— Насо! І не захлынешся?!

— Пераксіся! Чым? Нейкай кропляй?

— Хрэн з табой. Бяры!

— От ета голас! Дзякуй!

Не пракаўтнуў лыжку квашаніны — загула ў сенах падлога, ляскануў слясак, і ў пройме паказаўся Царук. Ягонае вуграватае, заўжды сіняе аблічча з вуліцы было фіялетавым.

— Бля! І ты, падла, тут?! Кіраеш? Пасунься. Дай і я мэкну. Люблю халяву, г-гы-гы-гы!

Грузна Славік гупнуў насупраць, коўзнуў пад сябе парожні Сяргею пасудак, размашыста нагнуў над ім папалавінены слоік.

— Стой! Праз край бухторыш. Аслеп? — зарвала Танечку. — Буркалы пратры.

— Не млей! Не дадзім прапасці дабру.

Нахаба кульнуў стопку і нізка згорбіўся, аддудзіў, хобатам выпягнуў вусны, гучна сербануў разам з паветрам лужынку самагонкі, затым выпрастаўся, выскаліў няроўныя зубы, між якіх завязлі, хоць ката запускай выдзіраць, рэшткі ежы.

— Парадак у танкавых часцях, г-гы-гы-гы! Дарэмна баялася, бля. Хіпіш узняла. Смярдзючкі пашкадавала?

— Нягош не, — ухнула Паневіч у карыгта са змеевіком вялізны ком снегу.

— Яна ж не пльве ракой.

— Госцю не рада?

— Апрыкрылі вы, кабялі!

— Зноў з бабром гэтым яшчаешся?

Не растанешся? Відно, трэ разлучыць вас. Палічу-тка яму рэбры!

— Ну, ну! Цішэй на паваротах! — уздрэнчыўся Сяргей. — Паспрабуй! — хіснуўшыся, ікнуў.

— Просіш?! Н-на-а! — мякнуў Славік кулаком у пераносіцу. — Трымай!

Шырачка не успрынуў болю. Адно ўлавіў, як з вачэй пырскнулі каляровыя іскры, і адчуў, як штось ліпкае пакацілася па барадзе, пацякло за каўнер. Ён боўтнуўся, наважыўся рухнуць. Але яго ў час папнуў Славік і патарабеніў за парог; вывалак вон, пхнуў з ганка.

— Праспіся, бля! — гыгкнуў і памкнуўся ісіч назад ды раптоўна запыніўся, крэкчучы, расплікнуў штаны, пусціў туті струмень. Акурат токам сцэбануты, Сяргей тухануўся ўбок, ускараскаўся, подбежкам пачыкіяў прэч.

— Не паказвайся, казёл, сюды! — данеслася наўздагон.

— С-сабака! — скрыгнулі Сяргеевы зубы. — Пачакай жа... пачакай, — узняліся і спакаялі апусціліся трудзі.

Брыў, ківаўся; крок управа рабіў, крок улева.

На дозе ён спуціўся са слізкага на-сцілу, урохаўся ля глянцавай журклівай крынічнай вымоіны па пахі ў рыхлы між хлібкага лязніка снег, дастаў амярцелымі нагамі шпакатлівай вады.

— О, мілата! — змужыў ад задавальнення вейкі.

Аднекуль зблізку данеслася вышчэ ваўчыны.

“Да Крыўцовага Мухтара падбіраецца, паганка, — мільганула леная думка. — На любоччы зазывае”.

Хоць дзесь быў яшчэ вечар і не спалі дзесь людзі, а над вёскай нависла ўжо глухая ноч.

Леанід КАЛОДЗЕЖНЫ



ЧАС ВАЎЧЫННЫХ ВЯСЕЛЛЯЎ

АПАВЯДАННЕ

кера зерня. Загнаць — загнаў ды слядоў не замёў; засвяціўся — людзі ўсачылі і прадалі. Ну і ўшпілілі яму траяк. Вярнуўся дадому — замкнёная хата. Пакінула яе сям'я. Пераманіў супольніцу брат стрыечны, Грышка-крымінальнік, які неўзабаве, як Сяргея пасадзілі, прыйшоў з турмы, якога ўзялі за пастуха і фуражыра на комплекс, дзе даіла кароў Сяргеева Галя і дзе яны адразу ж знюхаліся. Два галы з гакам Сяргей бабылём. Да тэхнікі яго не падпусцілі. Дазволілі, балазе свабоднай аказалася пасада, даглядаць цялят.

Мароз не ападаў. Мароз, наадварот, мацнеў, аблішайваў шурпатым інеем слупы, дрэвы. Ад Буднікаўскага гіблага, страшэннага сваёй непрыветнасцю, пры ўпарадкаванні палёў заваленага выкарчаваным кустоўем, валунамі, зарослага крапивою ды храбусткім лубінам рова, куды звычайна Сяргей, каб не дзяўбсці ўчыгуненую зямлю, скідваў паўшых бычкоў і цёлачак, мінаючы які няхай летам, няхай зімой, храплі, білі ў хамут, пудліва шарахаліся коні, вуха ўлавіла працяглае вышчэ.

“Ваўчыца ачулася, — спепануўся ад раптоўнай жуды. — Ваўка ейнага пазалеташняй восенню Хвядос Базылевіч застрэліў, — згадалася. — Пэўна, жаніха сабе шукае, — падумаў. — Зараз самая пара ваўчыных вяселляў”.

Няўрымсліва тоўка, разважаў — да каго б падацца і змарнаваць час. Да Танечкі Паневіч? Не! Схадзіў у аўторак. Спадзяваўся выпіць у яе (прывалок жа ёй траха не мяшок мукі з фермы). Прыйшоў, памкнуўся пагукаць, ды замест таго няведмама чаму, чаго не рабіў ніколі, раскірэчыўся перад акном, зірнуў паўз фіранку ў пратаіну і здранцвеў: угледзеў стол, на стале пустую пляшку, дзве шклянкі, міску гуркоў, хлеб, а сярод каняпікі ўбачыў заголеную Танечку і навісла над Танечкай Славіка Царука — здаравеннага, губатага, з шырока пастаўленымі вадзяністымі вачыма, з буграватым мурлом, выскалястага, гагатлівага, пра каго казалі, што ў яго не хапае клёпкі ў галаве, трыццацігадовага халасцяка. Хоць Танечцы і пераваліла за пяцьдзесят, ёй з-за яе па-хлапецку шчуплявай постаці, з-за каняпатага абсеўранага твару з заўжды падмалеванымі броўкамі, давалі сорах. Гадоў дзевяць таму, пахаваўшы свайго Мішу-тапельца, яна пры-вяхчала ўсіх, пачынаючы ад дапрызыўніка Віцькі Шчэрбы і канчаючы блудлівым жыватастым пенсінерам Хвядосам Базылевічам. Ашаламлены, дробна ляскаючы зубамі ад рэўнасці, бо лічыў Танечку адной сваёй, момант Сяргей хаўкаў ротам, затым, бы прашыты чымсьці вострым, зморшчыўся, застагнаў, пацёгся паўз сеначкі; дабрыў да хлечука, апусціўся на складзены пад ім альховыя пацарубкі.

Нерухоміў, пакуль не адубеў ушчэнт, пакуль, п'яна ікаючы, не вываліўся на вуліцу і не паківаўся дамоў Славік Ца-

аднак не баязліва, а бышчам бы пажадна Крыўцоў, нейкі родзіч аўчаркі, плюгаваты Мухтар, затое сярдзіта загаўкала з-за высознага паркана Базылевічава наколкі лютага, настолькі і палахлівага Знайда.

“Спягаюся да Цярэха! — страпянуўся Шырачка. — З Цярэхам і Пёклай душу авяду”.

Сяргей памкнуўся ныкнуць па замок, але перадумаў: каму і што ў яго красці; накінуў усяго на праой чэпель і палыбаў праторанай напразці праз гарод сцяжынай, якая паката кіравала ў лог, а там, за логам, выкараскалася на вуліцу.

Ярка вытарэшчаліся, бы скалелыя, трэсліся, калюча мігцелі зоркі і зорачкі. Прарэзлівы рып настылага спрасаванага снегу абуджаў бязмоўныя далечы і, мроілася, аддаваўся аж пад Млечным Шляхам.

Мухтар стрэў незласліва. Яўкнуў дзеля адчэпкі і зняважліва адварнуўся, задрэў угору чорную пысу, прызыўна заскавытаў.

Нягледзячы на ранні час, хоць і не зачыняліся яшчэ, Крыўцы ўжо, калі меркаваць па перакулёных увярх дном ускарай шафкі каструлях, паспелі павячэраць і збіраліся класціся спаць: сівы, як лунь — белая ўскудлачаная чупрына, адскроні да скроні адскачаная белая пруткая шчэць, у расхрыстанай аўчынай душагрэйцы, у пацёртым трыко-сподніках, у каротка абрэзаных валёначных атопках Цярэха укленчваў перад разяпленым шчытом і жалезнай качаргой варушыў, перыў буйны чырвоны жар, а вусатая мажная Пёкла расцілала ложка.

— Добры вечар! — знарок бадзёра павітаўся Шырачка.

— Добра лечаць, ды маладымі мруць, — не разгінаючыся, шумархнула старая коўдрай.

Сяргей, форменна не заўважыў колкасці, абы не маўчаць, жадаючы згладзіць няёмкасць і неяк разгаварыцца, ці то снытаў у Цярэха, ці то паведаміў яму:

— Ці не таго, Храловіч, ці не злурнеў на прывязі твой Мухтар.

— Чаго? — праз плячо, прадаўжаючы шураваць у топцы, няўцямна бліснуў бялкамі Крывец.

— Ён жа ваўчышы азываецца. Тая ля Буднікаўскага яра скуголіць, а гэты тут шалеа.

— То ж пераклікаюцца злыдні. Яны яшчэ летась спеліся. Спярша Мухтар сярод падворка агульваў шэрую, а як я папудзіў яе, сарваўся і ў палёх круціўся з ёй. Паўтара тыдня не паказваўся. Думаў — хана шкаралзі. Думаў — сажрала мілуха. Аж — не: вярнуўся. Ледзь жывы прысёгся. Хілы, сухаробры. Да самага разводдзя валяўся пад будкай, ачуньваў.

— Ну даеш, Храловіч! — скарожыла хударлявае няголенае Сяргеева аблічча ўхмылка. — Не ведаў, што воўк і сабака хаўрусуць.

— Па-твойму — маню?! — досыць

прыкархнулою ваўчышу ўпас і сярод галывіны трох разшышэлых ваўчкоў — не ваўчкоў і сабачанят — не сабачанят убачыў.

— Хочаш сказаць, — уразіла Шырачку, — Мухтаравы яны?!

— Чые ж? Канечне, — узгарэўся Цярэха. — Мухтар век любоўніцы не меў і ваўчыца адна засталася. Вось і сасваталіся.

— Два закіяттыя ворагі?!

— Жывёлы — стварэнні вушылы. Цямяць, што робяць. Шкада — людзі не петраюць етага і паводзяць сябе дурней за іх.

— Во знайшлі размову! — не выперпела, усклікнула Пёкла і скамандала: — До вам, тлумакі, турлычыць. Марш, стары балабол, кладзіся. А ты, паўночнік, вымятайся, — цыкнула на Сяргея. — Калі жмульнуць заманулася, то няма ў нас гарэлкі.

— Я і не прашу, — паспрабаваў бараціцца Шырачка. — Не прагну вельмі.

— У такім разе — хадзем, — грэбнула яго за рукаў Крыўчыха. — Зачыняцца буду, — папхала перад сабой. — Ідзі! — рыгнула за спіной засовам.

Ачомаўся ўжо сярод вуліцы.

“Пабалакаў, называецца, развееў нуду, — набакірыў шапку і скрушліва пашкроб за вухам. — Як цюцьку выперлі. Куды цяпер, к каму сунуцца? К Паневіч... к Танечцы? А што? Пусціць, не пусціць — пашпару!”

Яшчэ зводдаль заўважыў святло ў Танечкі. У чарнільным морука вечара ўскарай чорнага сілуэта ссутуленай хаціны цяплілася акно на адной кухні.

“Не завалілася Танечка ў пер'е! — успынула. — Юшыцца пакуль”.

Пацвеліла кіславатым дымком альховых дроў і перпкім хмелем брагі.

“Балбатуху чамадурцы! — абрадаваўся: — Пан ці прапаў — зазірну! Перападзе, дасць Бог, чарка!”

Каб не ўгледзела, не ўчула каб, паціху пашчмаміўся праз засумечаныя веснічкі.

Па-зладзейску падкраўся, знямеў пад прызбай, выпягнуў шыю, надбыруўся — ні голасу, ні зыку. Прыступіўся да шыбы, затаптаваў. І так, і гэтак прыладжваўся — не відно нікога.

Не марудзячы больш, прыгнуўся. Налэпаў танклявы пруток, гоцкнуў да вушака, саўгануў галінку ў дзірку між дзвярэй, таргануў іх рэзка, адкінуў крук, пакльмаў цемраю ўздоўж сцяны, намацаў клямаку.

Танечку ані не здзівіла ягонае паяўленне, але і не успынула.

— Хто прасіў? Чаго прывалокася, блатнюк? — плюснула яна зашпылым вокам.

— Цябе даўно бачыў, — хмыкнуў дурасліва.

— Мала аднаго ліхтара — другі зажадаў прыпчытаць?

— Адшыі Славіка-бугая — век не чаплю.

— Ты мне не ўказ. Я табе не жонка.



Угледзецца ў гэты твар. Сэрцы адкрываюцца насустрач светламу позірку і мяккай усмешцы. Ці не праўда, само такое аблічча — ужо знак спрыяльнага лёсу? А калі да таго ж чалавеку дадзены оперны голас найвышэйшага гатунку (уладальнік такіх галасоў, як гавораць у нашым оперным тэатры, «Бог пацалаваў») ды яшчэ і абставіны складваюцца найлепшым чынам: спяваць талент выяўлены рана — не трэба марнаваць гады на авалодванне нейкай іншай прафесіі. — Акадэмія музыкі нібы толькі цябе і чакала; з таленавітым, практыкаваным і добрым настаўнікам — поўнае ўзаемаразуменне. І дзверы тэатра адчыніліся перад табой ужо ў студэнцкія гады... Калі ўсё так — як тут не лічыць сябе — абраннікам?

Я даведлася пра Уладзіміра Мароза значна раней, чым пачула ягоны голас. Мусіць, Уладзімір быў яшчэ на падрыхтоўчым курсе Акадэміі музыкі, калі Віктар Скоробагагаў прадказваў яму вялікую будучыню. Пазней, калі ў нашым клубе сяброў оперы рыхтавалася сустрэча з класам Анатоля Генералава, шапоўны прафесар шкадаваў, што з нейкай прычыны мы не зможам пазнаёміцца з лепшым упрыгожаннем свайго класа. І вось, нарэшце, мінулаў вясной давялося пачуць Мароза ў партыі Раберта ў спектаклі опернай студыі «Іяланта». Падалося, што толькі такім голасам — звонкім, чыстым, палётным — і можна выказаць юнацкую апантанасць каханнем. А неўзабаве Уладзімір дэбютаваў на сцэне Нацыянальнага тэатра оперы, ды не ў чым-небудзь, а ў вельмі складанай партыі Яўгенія Анегіна.

У свае 23 гады, на момант заканчэння 4-га курса акадэміі, Уладзімір Мароз ужо другі сезон працуе салістам оперы. І кожны выхад на сцэну — ці то ў пакуль што адзінай галоўнай партыі Анегіна, ці то ў дзіцячай оперы «Чароўная музыка», ці то ў нядаўнім канцэртным паказе «Барыса Гадунова», дзе малады спявак выконваў партыю баярына Хрушчова і каталіцкага манаха Чарнікоўскага, — прыцягвае ўвагу і прымушае адшукваць гэтае імя ў праграмах. Дарэчы, з нядаўняга часу яно абцяжарваецца сімпатычнай даважкай — «лаўрэат міжнароднага конкурсу».

Гэтую годнасць Уладзімір заваяваў у Кіеве, прызначанай вакальнай сталіцы, на конкурсе імя М. Лысенкі. На трэцім туры ён з бляскам выканаў з аркестрам на сцэне славуага опернага тэатра каваліну Фігара з «Севільскага цырульніка». Спадзяюся, што не доўга нам чакаць з'яўлення новага Цырульніка ў мінскім спектаклі. А пакуль Уладзімір рыхтуецца выступіць у самай першай оперы Расіні — «Шлюбны вэксаль». Я бачыла, як адказна, дакладна і захоплена працуе герой майго апаведу на рэпетыцыях, чула, як цудоўна гучыць у віртуознай партыі Слукка яго рухавы прыгожы голас. І бяру на сябе смеласць сцвярджаць, што пасля вераснёўскай прэм'еры «Шлюбнага вэксалю» імя Уладзіміра Мароза будзе на вуснах усіх аматараў оперы.

Алена САЛАМАХА

Зямляк — зямлякам

Кожны, хто прыходзіць ва Уваравіцкую пасялковую бібліятэку Буда-Кашалёўскага раёна, міжволі звяртае ўвагу на карціны, размешчаныя ў невялікім фае. Сваім зямлякам ахвяраваў іх мясцовы мастак Юрый Дубкоў. Тут ёсць партрэты вядомых людзей, пейзажныя замалёўкі. Наведвальнікі з цікавасцю знаёмяцца з творами самадзейнага мастака, захапляюцца яго талентам.

М. ШУЛЬГА

БАЛЕТ

Душа задумы

Думкі пра душу і духоўнасць міжволі ўзнікаюць самі па сабе, калі глядзіш, як танцуе вядучая салістка Нацыянальнага акадэмічнага тэатра балета Беларусі Таццяна Шаметавец. Яе душа з'яўляецца, жыве і свеціцца, гэта яўна відно ў кожным позірку яе шэрых вачэй, у кожным руху яе гнуткага цела. Такое сустракаецца, паверце, досыць рэдка.

Падобнае адчуванне нараджаецца, калі глядзіш на фотаздымкі Таццяны — ад іх цяжка адвесці позірк. Асабліва ад тых, дзе яна знята ў будзённай жыццёвай абстаноўцы. Яе сцэнічныя здымкі таксама ўражваюць, бо яны надзвычай экспрэсіўныя і эфектыўныя: скачок у шлагач са спектакля «Карміна Бурана»; узнятая вышэй за галаву нага ў «Вясне свяшчэннай»; быццам пакадрава занатаваная змена пацудзіў Зарэмы з «Бахчысарайскага фантаза» — ад бліскучай усмешкі пераможцы да заломленых у адчай рук.

Але ў жыцці яна зусім іншая. У размове — натуральная, раскаваная, эмацыянальна адкрытая. Ёй зусім не ўласціва якое-небудзь какецтва, поза. Яна не баіцца быць сама сабой (а каб быць самім сабой, трэба кімсьці быць, як слушна гаворыцца ў адным з жартоўных афарызмаў). Пацудзіў уласнай годнасці дазваляе ёй шчыра расказаць пра сваё асабістае і сцэнічнае жыццё і нават пра памылкі і паражэнні.

Яе артыстычнаму лёсу не раз перашкаджалі сур'ёзныя траўмы, якія так часта здараюцца ў жыцці спартсменаў і танцораў. Яна пераносіла іх стойка і пасля працяглага лячэння зноў выходзіла на сцэну. Магчыма, з-за гэтых траўм ажыццявіліся далёка не ўсе мары — пра партыі, якія яна хацела б станцаваць. Ёй не ўдалося выканаць ролі Жызелі і феі Сірэні, якія падабаліся ёй з дзяцінства. Дарэмна прымервалася яна і да рамантычнай партыі Сільфіды. Усяго толькі некалькі разоў удалося Таццяне пабываць у вобразе Кармэн; які дае выканаўцам велізарныя магчымасці для мастацкіх інтэрпрэтацый, для праўлення сваёй індывідуальнасці.

Магчыма, выкананню акцёрскіх жаданняў Таццяны Шаметавец перашкаджала, як гэта ні парадаксальна, шчырыя яе творчага дыяпазону, здольнасць працаваць у зусім розных амплуа. Яна магла з аднолькавым поспехам танцаваць класіку і характарныя танцы, ствараць вобразы халоднай Мірты і страйнай Зарэмы; энергічнай, напорыстай Тэрэзы з «Прывала кавалерыі» і бязвіннай пакорлівай ахвяры ў «Вясне свяшчэннай». А паколькі Т. Шаметавец магла ўсё, яе нярэдка займалі ў тых партыях, якія з-за розных прычын не мог станцаваць ніхто. Прытым патрэбы тэатра, які гэта часта бывае, не супадалі з жаданнямі танцоўшчыцы. Другая б у такіх сітуацыях супраціўлялася, інтрыгавала і ўсімі даступнымі спосабамі дамагалася свайго. Другая, але не Таццяна.

«Я ніколі нічога ні ў кога не прасіла», — неяк мовіла яна, і гэтая фраза мне многае ў ёй растлумачыла. Павага да сябе і да сваёй прафесіі, пэўная артыстычная «самадастакоўнасць» дазваляюць ёй, у адпаведнасці з

ментальнасцю свайго народа, не рвацца ў што б там ні стала наперад, не захопліваць сцэнічную тэрыторыю, не выбухаць гневам і раздражненнем, а жыць у гармоніі з сабой і з іншымі. Таццяне Шаметавец уласціва досыць рэдка ў тэатральным свеце незасяроджанасць на адмоўных баках артыстычнага жыцця. Ведаючы не па чутках пра «закулісныя» стасункі паміж саперніцамі, пра рэўнасць і зайздрасць, ад якіх — на жаль! — тэатр не пазбаўлены, я спытала ў Таццяны наконт нядобразычліўцаў. Яе адказ здзівіў мяне: «Сваіх ворагаў я не ведаю», — сказала яна і пачала расказаць пра сардэчныя адносіны з партнёрамі, пра дапамогу, якую артысты аказваюць адно аднаму!

Праз нейкі час я прачытала ў інтэрв'ю маладога танцоўшчыка Аляксея Авецкіна, які выконваў з ёю адну са сваіх першых сольных партый: «Я бясконца ўдзячны Таццяне Шаметавец, той партнёрыцы, якая паспраўднаму вывела мяне на сцэну, з якой я ўпершыню адчуў поўнае ўзаемаразуменне. Побач з ёй я адчуў сваю значнасць. Я быў неабходны ёй і не мог дазволіць сваёй Мерседэс усумніцца ў сваім выбары. Яна ж выбрала мяне...» Аляксея Авецкіна паехаў з Мінска і працуе ў якасці вядучага танцоўшчыка ў іншым тэатры. Але ён дагэтуль піша Таццяне добрыя лісты, а яна яму адказвае.

Багата душы і пацудзіў аддае Т. Шаметавец кожнай ролі. Але ёсць, вядома, сярод іх і асабліва любімыя. Перш за ўсё — гэта партыя Блудніцы са спектакля «Карміна Бурана» К. Орфа — В. Елізар'ева. Хаця пастаноўшчык балета даў гераіні такое імя, ён стварыў для яе цікавую, ёмістую па выяўленчы магчымасці партыю, якая дазволіла танцоўшчыцы змякчыць фарбы і стварыць вобраз чарадзеікі, спакусніцы. У яе пакашэчы ліслівых выгінах цела, у інтымнай даверлівасці схіленай галавы, у чароўнай ласкавасці, якая паступова змяняецца атакуючымі ўзмахамі ног, — ва ўсёй яе пластыцы адчулася пераможная сіла непераможнай жаюцкасці, нібыта сканцэнтравана ўвесь назапашаны вякамі вопыт «науки страсти нежной», якая дае жанчынам такую ўладу над сэрцамі мужчын. Прытым у гераіні Т. Шаметавец ад пачатку не было нічога д'ябальскага ці інфернальнага. Ёй чужыя «пацёмкі душы», нават у ролі Блудніцы яна ўмудраецца быць светлай. І вядома ж, Таццяна Шаметавец у гэтай ролі — з'ява на балетнай сцэне яўна неардынарная. Яна безумоўна ўваходзіць у тую нябачную, але захаваную ў памяці пакаленнаў галерэю сцэнічных вобразаў, незабыўных для ўсіх тых, хто іх бачыў.

Гэтая галерэя ў нас не такая вялікая і пачынаецца цяпер ужо з мартыралогу: ле-



гендарныя С. Дрэчын, Н. Младзінская, А. Нікалаева стварылі на беларускай харэаграфічнай сцэне унікальныя па сваёй яркасці вобразы...

І далей: В. Розенблат — Эсмеральда, Л. Раханова — Адэта, Н. Давыдзенка — Анежка, В. Давыдаў — Прынц, Л. Бражазоўская — Фрыгія, Ю. Траян — Адам, У. Іваню — Хазз, У. Камкоў — Спартак, В. Саркісян — Кароль Філіп, І. Душкевіч — Ева. Далучыцца да гэтай слаўнай кагорты — вялікі гонар для любой танцоўшчыцы, і радасна, што да яе з поўным правам можа быць далучана і Таццяна Шаметавец.

Лепшыя работы артыстаў 70—80-х гг. у гэтым прэстыжным спісе прыпадаюць на балеты В. Елізар'ева. «Зоркі» беларускага балета літаральна выходзіліся яго харэаграфіяй, рабіліся ягонымі аднадумцамі. Іх творчасць сугучная ідэям, якія сілкуюць харэограф, і таму жывыя вобразы елізар'еўскіх балетаў заўсёды суадносяцца з нашым 20 стагоддзем, успрымаюцца як сучасныя па сваім духу.

Вядома, гэта шчасце для артыста — атрымаць магчымасць выявіць сябе і свой час, мець харэаграфію, адэкватную сваім запатрабаванням і магчымасцям. Бо так бывае далёка не заўсёды. Гісторыя балета ведае шэраг імянаў найталенавітых артыстаў, якія так і не знайшлі свае ролі і свой рэпертуар. На гэтую тэму можна разважаць і з нагоды выканання той жа Таццянай Шаметавец ролі Тэрэзы ў балете І. Армсгеймера — М. Пеціпа «Прывал кавалерыі».

Я помню яе ў гэтай партыі семнаццаць гадоў таму, у момант пастаноўкі спектакля

МУЗЫКА

Магія лёгкага гуку

Сапраўдная насалода прысутнічаць на выпускных экзаменах у творчых навучальных установах. Сэрца замірае пры думцы, што вось зараз, у гэтае імгненне можаш стаць сведкам нараджэння новай зоркі, новага імя ў мастацтве.

Калі мяне запрасілі на дзяржаўны экзамен па харавым дырыжыраванні, што здавалі сёлетнія выпускнікі музычнага аддзялення Беларускага каледжа мастацтваў, я ішла на сустрэчу не толькі з тымі, хто трымаў экзамен, але, галоўнае са знаёмым мне па ранейшых выступленнях цудоўным хорам, якім кіруе выкладчыца каледжа Галіна Цітова, і якім цяпер, на экзамене мусілі кіраваць сем маладых выпускніц.

Дзявочы хор Беларускага каледжа мастацтваў добра ведаюць не толькі ў нашай краіне, ён з вялікім поспехам выступаў на фестывалях і конкурсах у Югаславіі, Венгрыі, Германіі. А сёлета, літаральна перад самым экзаменам, дзяўчаты вярнуліся з 46 Еўрапейскага фестывалю хароў. У Неерпельдзе (Бельгія) хор атрымаў і прэмію, і, галоўнае, ухвалу журы. Кіраўніцтва каледжа вельмі ўдзячнае Міністэрству адукацыі, якое падтрымала іх у гэтай адказнай вандруцы.

— Нашаму хору пачалі апладваць пасля першай жа песні, — расказвае дырэктар каледжа Людміла Шахава, — што на фестывалі не прынята. А потым увогуле крычалі



«Брава, Мінск!». Усяго ў фестывалі ўдзельнічала 126 хароў з усёй Еўропы. І мы вось апынуліся сярод лепшых. Дзяўчаты выдатна выступілі і ў заключным гала-канцэрце. Наш хор заўважылі, і ёсць надзея, будучы

запрашаць і на іншыя фестывалі. На выпускным экзамене старшыня дзяржаўнай камісіі, адзін з самых славных нашых дырыжораў Віктар Роўда турбаваўся, каб хор не стаміўся (кожная з выпускніц

на беларускай сцэне вядомым мэтрам тады яшчэ савецкага балета П. Гусевым. Зусім маладзенькая балерынка, толькі яшчэ на пачатку сваёй артыстычнай кар'еры, Таццяна арганічна ўпісалася ў спектакль, намаляваўшы партрэт непаседлівай і бойкай, не абцяжаранай асаблівымі маральнымі прынцыпамі, але бясконца спакуслівай дзяўчынкі. З-за лёгкасці сюжэта і непатрабавальнасці харэаграфіі "Прывал кавалерыі" тады называлі маленькім жартам вялікага майстра. Але праз нейкі час прыйшло разуменне таго, што М. Пеціпа ставіў гэты балет усур'ёз, адлюстроўваючы эстэтычны менталітэт свайго часу. Тое ж, дарэчы, ён рабіў і ў "Раймондзе" А. Глазунова, нядаўна пастаўленай у версіі Ю. Грыгаровіча на сцэне нашага тэатра.

Дык вось, калі глядзіш гэты спектаклі сёння, то заўважаеш, што за два дзесяцігоддзі, пра мінулыя дні прэм'еры "Прывалу кавалерыі", моцна ўзружнела балетнае мастацтва, узмужнелі артысты, усе мы. Мы сталі сведкамі і ўдзельнікамі падзей канца 20 стагоддзя, а балет гэты нібыта застаўся ў 19-м.

Агульнавядома, што спектаклі, як і людзі, старэюць, паміраюць і нярэдка назаўсёды пакідаюць сцэну. Так было, скажам шчыра, з большасцю балетаў Пеціпа. Перайсці гэты нябачны, але абавязковы бар'ер часу дадзена толькі шэдэўрам усіх часоў і народаў. Такіх, блізкіх да дасканаласці, балетаў зусім няшмат. Баюся, што ні "Прывал кавалерыі", ні "Раймонда" да іх не адносяцца. Дарэчы, найаўтарытэтны ў праблемах музычнага тэатра рэжысёр Б. Пакроўскі пісаў пра чарговую пастаноўку "Раймонды" ў Маскве як пра малацкавую для нашага часу. Знешні поспех я ён тлумачыць прычынай, паводле якой трэснутую старадаўнюю вазу шкада выкінуць, а таксама настальгіяй глядачоў па спектаклях "проста прыгожых" і свабодных ад праблем. "Аднак гэта заўсёды часова з'ява, — заўважаў ён. — Настае час, і бяздумны спектакль пачынае выклікаць толькі прырасць. Ён старэе".

Мо для "Прывалу кавалерыі" і "Раймонды" такі час настаў? Пакінем за межамі сённяшняй размовы прычыны, паводле якіх гэтыя пастаноўкі ажыццявілі старэйшыны былой савецкай харэаграфіі П. Гусеві і Ю. Грыгаровіч, заўважым толькі агульнавядомае: за гальванізацыю старога біруцца звычайна тады, калі пакідаюць новыя ідэі. Істотна, аднак, тое, што такіх спектаклі мала адпавядаюць цяперашняму запатрабаванню ўдмлівых глядачоў, знаёмых з ярка відовішчымі і ў той жа час глыбока змястоўнымі, філасофскімі балетамі В. Елізар'ева. (Праўда, заўсёды знойдуцца людзі, якія прыходзяць у балет менавіта дзеля таго, каб забыцца на розныя праблемы. Менавіта яны, ды яшчэ школьнікі, — асноўная глядацкая аўдыторыя такіх спектакляў). Несувмерныя яны і з такімі акцёрамі, як Т. Шаметавец. Артыстка відэа "перарасла" сваю Тэрэзу з "Прывалу кавалерыі" і выглядае сёння ў гэтай ролі дарослай жанчынай, якая апрагнула дзіцячы фартушок і гуляе ў дзіцячыя гульні. Так, як і семнаццацігадоваму тэатру, яна па-ранейшаму цудоўная і прывабная. Але яна выглядае чалавекам 20 стагоддзя, а балет гэты застаўся ў 19-м. Тэатр жа, вядома, не музей, і кожны твор, каб выжыць на сцэне, павінен пастаянна абнаўляцца, судносячы-

ся са сваім часам. Бо за мінулыя сто гадоў у харэаграфіі неаднаразова мяняліся мэты, крытэрыі, прынцыпы.

Насамрэч, пасля доўгага пройдзенага харэаграфічнага часу з'яўленне на сцэне "Прывалу кавалерыі" ды "Раймонды" здаецца пэўным анахронізмам. І як тут не прыгадаць даўнія кепкі М. Салтыкова-Шчадрына з самаадданага пастаянства і кансерватызму балета ці з'едлівага заўвагі У. Маякоўскага наконт вясёлых жыўчыкаў на вясёлых ландшафціках і падпарадкаванасці балета патрабаванню абывацеляў "зрабіць ім прыгожа".

Не дзіўна, што артысты ўзроўню Т. Шаметавец самарэалізуюцца не ў "Прывале..." ці ў "Раймондзе", а ў спектаклях, саштуканых паводле іх індывідуальных мерак і вехаў. Можна з упэўненасцю сцвярджаць, што гэтая артыстка разам са сваім партнёрам, унікальным акцёрам У. Івановым у балете М. Равеля — В. Елізар'ева "Балеро" выявілі сябе з гранічнай мастацкай сілай. І яны сталіся ідэальнымі выканаўцамі, бо арыгінальную канцэпцыю харэографа, які пацуў у партытуры Равеля тэму нарастаючай пагрозы і супраціўлення ёй, раскрылі з вычарпальнай паўнатай.

Прыгадайма, як разам з першымі гукамі тэмы "Балеро" ў промні пражэктара з'яўляецца фігура жанчыны ў чырвонай пілотцы. Яна павольна падыходзіць да зямлі, і падаецца, быццам гэта маленькі агеньчык сцэлецца і паступова набірае сілу, сілкуючыся тым, што яго акружае. У танцы Т. Шаметавец, які пакрысе набывае гучнасць, чуюцца і затоеная трывога, і напружанасць пошуку, і нарастаючы гнёт. На яе пластычны голас адгукваецца другі, мужчынскі, поўны рашучасці і сілы. Але гэты дуэт — не пра каханне. Героі глядзяць не адно на адно, яны глядзяць наперад; выкінутыя наверх у характэрным і знаёмым жэсце рукі са сціснутымі кулакамі азначаюць пратэст і імкненне да перамогі. Цёмная варожая сіла прыцэлка змагароў да зямлі, ламае пластыку. Рассейваюцца, але зноў паўстаюць шэрагі супраціўленняў. А на авансцэне — Ён і Яна. Героі Т. Шаметавец і У. Іванова нібыта пракадаюць шлях для таго, хто ідзе ўслед. Яны гатовы на барацьбу да канца, і іх танец насычаны гарачай лютасцю і адначасова халодным бястрашшам. І здаецца, што шматгалосы пластычны хор падвойвае сілу гучанна мелодыі, што разгортваецца ў аркестры грандыёзным крэшэнда.

Збіраючы матэрыял для гэтых нататкаў пра Таццяну Шаметавец, я раптам нібыта наноў убачыла вокладку сваёй кнігі "Беларускі балет в лицах". На ёй Таццяна — у спектаклі "Балеро". Мабыць, гэта быў сімвалічны выбар з мноства фотаздымкаў? Яна тут — быццам спыненае на імгненне полымя. Цяжка знайсці больш моцнае выяўленне вогненнай стыхіі танца!

Так, вобраз мужнай, герайчнай асобы — яшчэ адна грань артыстычнай індывідуальнасці Таццяны Шаметавец, шматграннай і, спадзяюся, яшчэ не вычарпанай да канца. Крытыкі не раз пісалі, што для яе можна і трэба спецыяльна ставіць балеты. Я магу пераканана дадаць: на яе спектаклі спецыяльна трэба хадзіць!

Юлія ЧУРКО
Фота В. МАЙСЯЁНКА

прапанавала для праслухоўвання па тры творы)... А мне хацелася слухаць яшчэ і яшчэ... Я ўслухоўвалася ў зладжанае, гарманічнае гучанне добра пастаўленага, адшліфаваных дзявочых галасоў і ўяўляла, як гучалі яны ў адным з Неерпельдскіх касцёлаў, як выводзілі поўную глыбіннага святла мелодыю гімна "Іж херувімы", як весела разліваліся ў жартоўных "Мідых па-брусельску", і велічым рэхам шматгалосся напаўнялі гатычныя скляпенні, выконваючы "Сялянскія падблюдныя" І. Стравінскага... І Брамс, і Часнакоў, і наш У. Дамарацкі могуць сапраўды заварожваць, калі хорам кіруе Майстар... Альбо Вучань Майстра, хацелася дадаць мне пасля экзамену. Быў цудоўны тактоўны акампамент Таццяны Градковай, быў зладжаны хор, але, галоўнае, усё ж, быў Дырыжор. Гэта ён, дырыжор, мусіў то скіроўваць галасы да адной-адзінай ноты, прыцішваць да паўшэпту, то даваць галасам поўную волю, рассыпаць іх цэлым феерверкам фарбаў...

Мне даводзілася слухаць хор Беларускага каледжа мастацтваў і раней, на розных сцэнах, у тым ліку, і на сцэне Белдзяржфілармоніі. І я ўжо заўважыла, як меладычна, менавіта мякка і меладычна кіруе ім Галіна Цітова. Але толькі на экзамене, назіраючы за маладымі выпускнікамі не са спіны, а твар у твар, я адчула, як цяжка дасягнуць мяккасці, лёгкасці гучання. І ў нейкай імгненне Дырыжор падаўся мне факірам, які сваімі рухамі здольны заварожваць, замаўляць стыхію шматгалосся, выклікаючы з яе толькі патрэбныя, абсалютна чыстыя гукі...

— Каб дасягнуць поспеху, трэба вельмі шмат працаваць, — сказала пасля экзамену

Галіна Цітова, — Дырыжор мусіць добра ведаць і любіць кожную партыю. У хоры кожны голас захоўвае свой тэмбр, свой характар, але ўсе іх трэба натуральна сплучаць, яднаць у шматгалоссі...

Толькі слухаючы харавыя спеы, разумеш, што менавіта тэмбр, сіла чалавечага голасу здольны надаць кожнаму гучу святла і цеплыні. Часам нават здаецца, што ноты, мелодыі раптам набываюць колеры, іх бачыш, адчуваеш скурай, ім спачуваеш, імі захапляешся... Да слэз.

Дарэчы, навучэнцы Беларускага каледжа мастацтваў практычна ніколі не вяртаюцца з фестываляў і конкурсаў без узагаходу. Гэтай вясною атрымала ІІ прэмію на конкурсе з паэтычнаю назвай "Маленькі прынец" у Геленжыку вучаніца 5 класа піяністка Алена Цыгалка (клас Таццяны Сергіеўскай).

Але, як кажуць выкладчыкі, яны, на жаль, не заўсёды маюць інфармацыю пра ўсе цікавыя конкурсы і фестывалі. Ды і каб паехаць на іх, даводзіцца шукаць немалыя сродкі.

Рызыкнём нагадаць адказным работнікам нашых міністэрстваў і ведамстваў, адну акалічнасць. Дзяржаўны экзамен — гэта экзамен для выпускнікоў. А вось кожны Міжнародны конкурс — экзамен для ўсёй нашай краіны. І калі ёсць хоць якая магчымасць, варта парупіцца, каб здаць яго на выдатна. У нас ёсць таленты. І пра іх мусіць ведаць у свеце.

Галіна БАГДАНАВА

На здымку: хор Беларускага каледжа мастацтваў пасля выступлення.

ТЭАТР

І Бога не трэба баяцца

У скрутны час адмаўлення ад былых ідэалаў, наступу заходняй эрзацкультуры, самімі неабароненымі сталі нашы дзеці. Бесперапынная плынь відэа і тэлевізійных, пераважна амерыканскіх мультсерыялаў, дзе пераважае жорсткасць, забойствы і культ матэрыяльнага дабрабыту, кропля за кропляй атручваюць дзіцячыя душы. Па сутнасці, сёння адбываецца ломка і глабальная пераарыентацыя традыцыйных для народа духоўных каштоўнасцей. Працістаяць гэтай небяспечнай навалі, як нішто іншае, здольна мастацтва і, магчыма, у першую чаргу — тэатральнае, якое жывымі вобразамі ўздзейнічае на свядомасць і псіхіку дзіцяці.

Разумеючы і беручы гэта пад увагу, Міністэрства культуры Беларусі (на маёй памяці ўпершыню!) праводзіць сёлета конкурс на лепшы дзіцячы спектакль у драматычных калектывах рэспублікі. Па выніках конкурсу на базе Тэатра юнага глядача павінен адбыцца фестываль лепшых пастацовак. Як чынніку журы мне давялося прагледзець шмат апошніх прэм'ер, разлічаных на дзіцячую аўдыторыю. І хоць праца наша яшчэ працягваецца, ёсць пэўныя падставы падзяліцца сваімі назіраннямі.

Не зважаючы на магчымасць паспаборнічаць за даволі значныя грашовыя прэміі (тры — за лепшы спектакль, чатыры — за акцёрскія работы), далёка не ўсе тэатры далі заяўкі на ўдзел у конкурсе. Прычыны розныя. У адных калектывах казкі, як неабавязковы даважак да рэпертуару, ідуць гадамі і рэдка абнаўляюцца, на іншых углыбае катастрафічная расхістанасць трупы, калі ўзрост самых "малых" акцёраў набліжаецца да сарака гадоў.

Нельга сказаць, што казкі вельмі шанцуе на дарослай сцэне. Пры наяўнасці ў рэпертуары кожнага тэатра спектакляў-казак, за кошт якіх і выконваецца пераважна план па глядзчы, стаўленне да іх часцей за ўсё вызначае так званы рэшткавы прынцып. Аб гэтым сведчаць сціплыя дэкарацыі і касцюмы, беднаватае светлавое і тэхнічнае абсталяванне, а таксама тое, што ажыццяўляюць іх, як правіла, студэнты-дыпломнікі альбо чарговыя маладыя рэжысёры. Само па сабе гэта, вядома ж, не загана. Аднак паблажлівае стаўленне да дзіцячых пастацовак мэтраў нашай рэжысуры ўяўляецца, мякка кажучы, непрадбачлівым. Таму што менавіта ад тэатра залежыць, якое ўражанне пакіне ў памяці дзіцяці першая сустрэча з мастацтвам.

Сярод шматлікіх дзіцячых пастацовак, самых розных па жанрах (казка-канцэрт, мюзікл, музычна-пластычнае відовішча, казачная феерыя і інш.), асабліва ўвагу прыцягнуў спектакль "Кацігарошак", пастаўлены Валерыем Маслюком па ўласнай п'есе на сцэне Акадэмічнага тэатра імя Якуба Коласа (Віцебск). У адрозненне ад сцэнічных твораў вонкава кідкіх, забавляльных, разлічаных на кліпавае ўспрыманне сучаснай дзіцячай аўдыторыі, коласаўская пастаноўка далучае маленькага глядача да праблем вельмі сур'ёзных. Яго поспех, на маю думку, вызначаюць дзве акалічнасці — надзвычай вынаходлівая, яркая відовішчнасць і глыбокая сутнасная напоўненасць дзеяння.

Паводле народнага ўяўлення пра рай і пекла сцэна падзелена на два ярусы. Аплеценцыя безжыццёвымі тлумстымі карамямі, абодва яны закрытыя заслонамі: на чорным фоне ніжняй — вываа чэрапа, на верхняй — ззяючае прамяністае сонейка. Калі заслоны ўзняюцца, то па батлейкавым прынцыпе ўнізе адкрываецца змрочная пастка князя цемры, наверх ж, у рамцы залатых варот, з'яўляецца Бог і Анёлы. Бог, ён жа Стары, і яго нябесная світа паўстаюць у выглядзе звычайных сялян, апранутых у палатняныя кашулі, хустачкі і саламяныя капелюшы.

Першая сцэна ўяўляе сабой сөөасаблівы пралог-аповед пра грэшнікаў, якія пры жыцці лайдачылі, скнарнілі, словабудзілі, за што і былі асуджаны на вечныя пакуты. Яны моляць аб літасці, і ім адкрываецца шлях да збаўлення. Гучыць голас: "Калі рукі складуць у крыж ды прысягнуць іменю Яго, то даруецца ім". Грэшнікі каюцца, і з іх выпаўзаюць гадзюкі. Шчаслівыя людзі адорваюць Кацігарошка кветкачкай і скарынкай хлеба — сімваламі духоўнага і матэрыяльнага багацця роднай зямлі. Так праз казку маленькі глядач далучаецца да важнейшага маральнага пастулата — ачысціцца можна толькі праз шчырае пакаянне.

Сюжэт казкі пабудаваны на традыцыйным супрацьстаянні дабра і зла. Кацігарошак (С. Астравіч) змагаецца са Змеем, каб выратаваць з палону сваю сястру Палаг'ю (І. Забалотнікава). На шляху да царства цемры юнак сустракае Салдата (В. Дашкевіч), Вадахлёба (Ю. Цвірка), Абжору (В. Цвяткоў), Маразілу (А. Лабанок). Дабром і ласкай Кацігарошак пераконвае іх уступіць у яроўную барацьбу са Змеем. Вадахлёба, які выпіў усе навакольныя калодзежы і азёры, ён прымушае вярнуць сялянку рачулку. Абжору аддае апошнюю скарынку хлеба, Маразілу накрывае сваёй адзінай світкай. Нібыта пальцы, сціснутыя ў кулак, яны з адзіночкі

блукальнікаў ператвараюцца ў моцную сілу. Змей Шкарупей (Г. Шкуратаў) са сваім служкай Чорным Пейнем (Б. Сяўко) насылаюць на сяброў розныя чары. Вось на стомленых вандрунікаў у мудрагелістым танцы апускаецца бліскучая шаўковая коўдра, каб усыпіць іх на сто год, а вось побач з імі вырастае дрэўца з атручанымі яблыкамі. Змей Шкарупей выяўляе шмат злой фантазіі, у адрозненне ад іншых персанажаў, пастаянна мяняе сваё аблічча. Ён паўстае та апранутым у чырвона-чорны плашч са змеяпадобнымі, быццам антэны, жгутамі валасоў, то ў рудым адзенні з панкавым грэбнем на галаве, то ў чорных ботах і галіфе з бліскучым аздабленнем. Нахабна і самаўпаўна Змей абвешчае: "Гэта я — і не я. Сто твараў маю, сто абліччаў".

Не здолеўшы перамагчы сяброў чарадзеяствам, Змей хітва пераўвасабляецца ў мужыка-тачыльчыка (В. Салаўёў), які вострыць шаблю Салдата. Параніўшы палец атручанай шабляй, Кацігарошак траціць прытомнасць. Здаецца, усё скончана, бітва прайграны. І раптам з'яўляецца Бог, ён жа Стары (Т. Коштыс). Сябры, неаднойчы ашуканы Змеем, прапануюць яму перахрысціцца і толькі пасля гэтага ставяцца да яго з даверам. Бог, ён жа Стары, ажыўляе Кацігарошка мудрымі словамі: сястру выратаваць павінен, людзям дапамагчы павінен, змея адолець павінен. Так, супраць шматаблічнасці зла паўстаюць выратавальная моц крыжа і неабходнасць выканання святога доўгу перад людзьмі і сваёй зямлёй.

Кульмінацыйная сцэна бойкі Кацігарошка са Змеем вырашана ў спектаклі надзвычай эфектна. Злавесна высвечваецца знак пекла — ззяючы трохкутнік, акальчаваны гірляндай чырвоных лямпацка. Ахутаныя клубамі дыму з чорнай пасткі выпаўзаюць тры агромністыя галавы Змея Шкарупей. Яны пагрэліва выгнаюцца, нібыта выконваюць нейкі пачварны рытуал. Выгарашчаныя круглыя вочы, разз'яўленыя чырвоныя зяпы свецыцца, пераліваюцца шматколорнымі люмінісцэнтнымі фарбамі. Юнак адсякае адну галаву, другую, трэцюю. Здаецца, вось яна перамога. Аднак нечакана з цемры ўнікае жывы Змей Шкарупей, які цынчна абвешчае: "Я — бессмяротны!"

Зразумеўшы бяссіле чалавека перад злом, Кацігарошак звяртаецца па дапамогу да Бога. У адказ на яго маліцьбу высвятляецца верхні ярус і ў прамяністых залатых варотах з'яўляецца Бог, ён жа Стары. Пачынаецца адкрытае процістаянне дабра і зла, раю і пекла, Бога і д'ябла. "Я цябе не баюся", — пагардліва заяўляе Змей, на што Бог, ён жа Стары, спакойна адказвае: "Навошта мяне баяцца, у мяне верыць трэба". Вядома ж, Бог мог бы лёгка перамагчы і наказаць Змея, але зрабіць гэта павінен сам чалавек. І тут адбываецца нешта зусім нечаканае. Маленькі хлопчык з натоўпу смела падыходзіць да Змея і дае яму добрага кухталя. Слуп агню, успыхнуўшы, паглынае злавесную пачвару. Адразу ж наверх ажывае засохшае дрэва, яго змярцелыя галінкі пакрываюцца зялёным лісцем і чырвонымі яблыкамі. Усе святкуюць перамогу, і ў ценры карагода — Малы (Глеб Цвяткоў) які горда трымае ў руках булаву Кацігарошка.

Спектакль коласаўцаў уражвае чароўнай музыкай У. Кандрусевіча, дзівоснай гульні святы і ценю Р. Ісэрмана, цудоўнымі дэкарацыямі і касцюмамі мастачкі С. Макаранкі (чаго варты хоць бы вялізны, у чалавечы рост Чорны Пеймень у сапраўдным птушыным апярэнні, з чырвоным грэбнем і ззяючай дзюбай!). Па вонкавай прыгажосці, па складаных сцэнічных эфектах сцэнічная казка можа з годнасцю канкураваць са шматфарбнымі кіна- і тэлемультифільмамі. Галоўнае ж, што яго яркая відовішчнасць сплучаецца з сансавай глыбінёй, дасціпнай успрыманням дзіцячай аўдыторыі.

Лёгка і ненаважліва рэжысёр В. Маслюк далучае маленькага глядача да духоўнасці і веры. На ўзроўні дзіцячай свядомасці спектакль вядзе размову аб тым, што, зрабіўшы дрэнны ўчынак, неабходна абавязкова пакаяцца, што моц чалавека — у аднанні з іншымі людзьмі, што крыж мае не толькі ахоўную сілу, але і дапамагае распазнаць зло, што Бога не варта баяцца, у яго трэба верыць...

Тамара ГАРОБЧАНКА

**Да юбілею
Адама Міцкевіча**



У старажытным Навагрудку ўсе рыхтуюцца да святкавання 200-годдзя з дня нараджэння Адама Міцкевіча. Штодзённа ў горад прыязджаюць сотні турыстаў з нашай краіны, краін СНД, Літвы, Польшчы.

На здымку: адзін са скульптурных партрэтаў паэта ў навагрудскім музеі Адама Міцкевіча.
Фота Р. КАБЯКА, БЕЛТА

**Аўтар —
настаўнік-
пенсіянер**

Напэўна, не ўсе, хто нават і цікавіцца навінкамі літаратуры, ведаюць, што нядаўна ў Мінску пабачыў свет першы пазычны зборнік настаўніка-пенсіянера з буда-кашалёва Барыса Адашкевіча "Дневник души и сердца". Адбылося гэта дзякуючы падтрымцы буда-кашалёўскага АТ "Райаграпрамбыт" і асабіста яго дырэктара Фёдора Свєрдлікава. Б. Адашкевіч, па прафесіі выкладчык фізкультуры, пазэій захапляецца даўно, друкаваўся дагэтуль у перыядычных выданнях.

М. ШУЛЬГА

**"Падарожжа"
у Індыю**

Каб здзейсніць яго, няма патрэбы збірацца ў далёкую дарогу. Зрабіць усё можна куды прасцей. Дастаткова прыйсці ў Мінскую дзіцячую бібліятэку N 1, што знаходзіцца па адрасе: Гарадскі вал, 3, і апынуцца ў Індыі. Менавіта там разгорнута выстаўка пра гэтую старажытную, экзатычную і вечно маладую краіну. Усяго ў экспазіцыі прадстаўлена звыш ста фотаработ, якія расказваюць пра шмат якіх маляўнічых мясцінаў Індыі. Можна ўбачыць непаўторныя Гімалаі, пабываць там, дзе тварылі Рэрыхі. А яшчэ завітаць і ў тую Індыю, што мяжуе з Горным Алтаем. Гэтае "падарожжа" прывабнае яшчэ і тым, што за адпаведную плату можна набыць паштоўкі, выдадзеныя ў Індыі, кнігі...

Шагалаўскія дні



7 ліпеня ў Віцебску закончыліся XIII Міжнародныя Шагалаўскія дні. Гаспадары і госці прынялі ўдзел у Шагалаўскіх чытаннях, у адкрыцці выстаў "Падарункі музею М. Шагала" і інш.
Фота А. ХІТРОВА, БЕЛТА

(Працяг. Пачатак гутаркі з І. Асінскім на стар. 5)

— Ці здольныя вы пайсці на супрацоўніцтва з прыхільнікамі незалежнасці?

— Ведаеце, я не хачу, каб беларусы збыліся на ўсё беларускае. І лічу, што Саюз з Расіяй дае больш шанцаў захаваць свае нацыянальны асаблівасці. Сёння ж у быццам бы незалежнай краіне беларусы асуджаны на выміранне. Вы паглядзіце, заходнія краіны адыходзяць ад суверэнітэту, навошта ж нам раз'ядноўвацца? З "незалежнікамі" я буду побач у змаганні за законнасць. Гэта глеба, з якой нельга сыходзіць.

— Немагчыма абмежаваць увагу на вашы словы на адрас "ЛіМа" і яго журналістаў. Так, паводле публікацыі "Б" ад 9 студзеня 97 года, вы "гатовы поўзаць перад Амерыкай", "зраджаеце бацькам, адракаецеся ад рускіх братоў, плюём у сваё мінулае". Варта змяніць у гэтых цытатах Амерыку на Расію, рускіх братоў — на беларускіх і атрымаецца "партрэт журналіста "Белоруссии". У такім выпадку, ці так ужо мы адрозніваемся адзін ад аднаго?

— Па сутнасці, мы сапраўды адрозніваемся. Я лічу, што беларусы і рускія — адзін народ. Выступаць супраць брата я не магу, вы прытрымліваецеся іншага пункту гледжання? Калі ласка. Я за тое, каб кожны меў магчымасць выказацца.

— Тамсама вы сцвярджаеце, што пра Расію з'яўляецца сёння мала інфармацыі. Хіба гэта так?

— Антырасійскай прапаганды сапраўды шмат, а глыбокі аналіз адсутнічае. Дарчы, калі з'явіцца панарама жыцця Расіі, мы зразумеем

(Працяг. Пачатак гутаркі з А. Фядутам на стар. 5)

— А калі параўноўваць асобу Булгарына з усімі інтэлігенцыяй?

— Не, не. У Булгарына была трагедыя. А паглядзіце, якая можа быць трагедыя, напрыклад, у спадара Яроманкі? Раней быў пад адной уладай, цяпер ён пры другой. Яму усё роўна. На мой погляд, значна дастойней пайсці ад улады, чым прыйсці да яе. Можна быць, я і памылуюся.

— У артыкуле "Ошибка" вы дакараеце тых, хто пакінуў беларускія ўладныя колы апошнімі гадамі тым, што яны дагэтуль захоўваюць маўчанне, не расстумачваюць, чаму прыйшлі і чаму пайшлі ад прэзідэнта. Як падаецца, вы і самі не адказваеце на гэтае пытанне? Адно што разважаеце пра акалічнасці, пра асобу Лукашэнкі.

— Адказ вынікае менавіта з аналізу акалічнасцяў. Чалавек (усе сацыёлагі зразумелі гэта ўжо даўно) здзяйсняе выбар у тых межах, якія яму прапанаваны. Ён не ў стане настолькі рэзка змяняць абставіны. Калі я пісаў "Ошибка", то імкнуўся як мага сумленна выклікаць усё факты, якія вымагалі падобнага майго рашэння. Да таго ж, мне не трэба было пісаць, чаму я пайшоў, бо сыходзіў на вачах усіх. 5 студзеня 1995-га года, узяўшы на сябе адказнасць за "белыя плямы". Разумею, справа не ў тым нават, каб напісаць артыкул пад назвай "Ошибка", справа ў тым, каб гэтую памылку ў той альбо іншай ступені выправіць. Так атрымалася, што адзіны з адстаўнікоў, хто кожны дзень пасля свайго сыходу застаецца на барыкадзе, гэта — я. Я зусім не ганаруся гэтым: мне вельмі цяжка. І я не думаю, што кожны дзень я паводжу сябе цалкам дастойна. Але гэта неабходна. Я б з задавальненнем перайшоў на выкладчыцкую дзейнасць, застаючыся ўласным карэспандэнтам "Московских новостей": мне б хапіла. Але я не магу пакінуць актыўную беларускую журналістыку, бо для мяне гэта форма выпраўлення маёй памылкі. Пры гэтым, у якасці журналіста недзяржаўнай газеты я кожны дзень адчуваю наступствы гэтай памылкі.

— Аляксандр Іосіфавіч, многія знаходзяць падставы гаварыць, што вы проста перабеглі з аднаго лагера ў лагерь іншы?

— Я нікуды не перабягаў. Я прыйшоў у тую газету, якая мяне прыняла. А перад гэтым два месяцы быў беспрацоўным.

— Тады — пра вашы дачыненні з прафесійнай апазіцыяй. У траўні 1997-га года ў публікацыі "О праве высказываться", змешчанай у газеце "Свабода", вы, баронячы ўласнае маральнае права крытыкаваць апазіцыю, пішаце наступнае: "Я не критиковал и не критикую... Зенюна Пазняка и Сергея Науменка за их деятельность, имевшую место до моего ухода из Администрации Президента". Аднак пазней чамусьці адыходзіце ад гэтага прадкараванага прынцыпу. Напрыклад, у артыкулах "Пожилой мальчик" і "Без гнева и печали"...

— "Без гнева и печали" — гэта адказ Язюну Станіслававічу, і адказ, які, на мой погляд, ніякім чынам не закранае майго паважанага стаўлення да Беларускага народнага фронту, з ягонай ідэяй, арганізацыйнымі структурамі, адзінай апазіцыйнай сілы, якая рэальна дзейнічае. Але... Я да гэтай пары не атрымаў прынцыповых адказаў на трыя пытанні, якія ставіў. Як гэтак сталася, што дэмакратычная арганізацыя пачала выраджацца ў нешта накітал таталітарнага секты? І гэта не правы жорсткай дысцыпліны, уласцівай усялякай партыі. Чаму, паглядзеўшы стужку з запісам уцёкашага лідэра, зала ўстае і вітае яго апладысманамі? Чаму такі таленавіты чала-

век, які зрабіў свой выбар незалежна ад Язюна Станіслававіча, Валянцін Рыгоравіч Вячорка трымае, калі з ім абыходзіцца так, як абыходзіліся? Чаму партыя не дае належнай ацэнкі чалавеку, які асудзіў свайго баявога папалчніка, калі той знаходзіўся за кратамі і гадаваў? І яшчэ. Калі вы гаворыце аб маім непрыязным стаўленні да Язюна Станіслававіча, давайце размяжоўваць. Я паважваю яго, як патрыёта Беларусі. Але лічу, што Пазняк — яшчэ не ў Беларусь.

— Прасцей за ўсё папракаць тым, што ён эміграваў. Амаль жа ўвесь адказ "Без гнева и печали" заснаваны менавіта на гэтым.

— Таксама прасцей за ўсё папракаць чалавека, што ён калісьці памыліўся, нават калі той працягае каяцца і расплачвацца. Я вымушаны ў дадзеным выпадку бараніць самога сябе. І карыстаюся тым адзіным сродкам абароны, які ў мяне ёсць. Пазняк жа не крытыкуе маю стылістыку, журналісцкі прафесіяналізм, а піша, што я палітык. Значыць, калі ён лічыць мяне палітыкам, я павінен адказаць так, як адказвае палітык палітыку. Ён папракае мяне маім палітычным мінулым, я яго — палітычным цяперашнім. Не думаю, што пры гэтым мне павінна быць больш сорамна, чым яму. А ўвогуле ўсё, што я пішу пра БНФ, пішу з адной мэтай — даламагчы гэтай арганізацыі. Зразумела, што лекі могуць быць вельмі горкімі! Але я зыходжу з таго, што будучая ўлада сфармуецца менавіта з сённяшняй апазіцыі. І калі гэтыя людзі ўжо зараз, яшчэ не пры ўладзе, робяць амаль тое ж, што і цяперашняя ўлада (у прыватнасці, затыкаюць раты), то я б падобнай будучыні не жадаў.

— Няўжо ўсе спробы канцэптуальнага аналізу праблем існавання апазіцыі абавязкова будуць суправаджацца дробнымі міжасабовымі канфліктамі, ледзьве не лаянкамі?

— На жаль, так. Калісьці на "круглым stole" партыі і рухаў прапагандавалася стварыць аналітычны цэнтр, які б займаўся выпрацоўкай пэўных мадэляў паводзін, правілаў узаемадзеяння, супрацоўніцтва. Каб пазбегнуць, у першую чаргу, памылак. Але сама апазіцыя ад гэтага адмовілася. Калі б нам было сказана, маўляў, вы не прадстаўляеце аніякіх партый, ідзіце адсюль, то мы і пайшлі, куды паслалі. Навошта ж цяпер наракаць на журналістаў? Дарчы, акрамя БНФ, я ўступаю ў палеміку і з партыяй спадара Багданкевіча, і з партыяй спадара Статкевіча, і з усімі камуністычнымі партыямі. На маю думку, гэта нармальна. Я павінен быць у апазіцыі да палітыкі.

— А чаму ў шэрагу вядомых палітычных нарысаў, напісаных вамі, пераважае памфлетнасць?

— Што вы! Вы не маеце рацыі, абвінавачваючы мяне ў памфлетнасці. На жаль, калі піша партрэт, прыходзіцца выкарыстоўваць усе фарбы. Сам матэрыял дыктуе выбар гэтых фарбаў. Але пры гэтым аніякіх зняважанняў. Напрыклад, якім будзе партрэт Хадзікі, я зразумею, калі наведваю ягоны музей. Зразумею, што гэта будзе беларускі прымітыў канца 17-га стагоддзя. Без штрыхоўкі. Колеравыя плямы. Але абавязкова ў гаме старога беларускага сцяга. Таму і вобраз белай птушкі з чырвонай адмецінай. І адначасова трохі падраненая белая варона (адсюль — "з чырвонай адмецінай"). І яшчэ таму, што яму даручана весті дыялог з камуністамі. А вось у Вячоркі — няма колеру, тут адзіны роўны тон (ад белага да чорнага). Без пераладаў. Пра Янчэўскага — гэта ўжо лубок... Няшчасце ў тым, што нашы дарагія палітыкі хочучы, каб пра іх пісалі так, як ім падабаецца. Нельга так пісаць. Калі палітык атрымоўвае артыкул, разлічаны на самога сябе, значыць, журналіст страціў кваліфікацыю. Там

усе выгоды аб'яднання. Напрыклад, учора я слухаў Алега Трусава. Калі ён кажа, што мы ледзь не аснова рускага народа, гэта абсурд. Падобныя рэчы ўбіваюць клін паміж намі.

— Праблема асіміляцыі вас не хвалюе?

— Калі аб'ядноўваецца гара з каменчыкам, каменчык прывязваецца да гары, а не наадварот. Натуральны працэс. Дрэнна, калі гэта адбываецца ў прымусовым парадку, але большасць насельніцтва ўсё ж за Саюз, і жаданія людзей трэба прытрымлівацца. Рэдакцыя "Белоруссии" прытрымліваецца, што не перашкаджае нам адначасова выступаць за захаванне беларускага гуманітарнага ліцця.

— А як вы ставіцеся да сцвярджэння, што там вырошчваюць нацыяналістаў? Вы, як вядома, заўсёды выступалі супраць нацыяналізму.

— Сапраўды, беларускую мову бароняць нацыяналістычнымі метадамі. Але хіба гэты ліцэй можа стаць расаднікам? Паўтарся, я супраць змагання з мовай. Але мне не падабацца і моўная палітыка БНФ. Супраць я і таго, каб усё Адраджэнне зводзілася да мовы. Мінулае нельга падаляць на добрае і дрэннае. Аплёўваюць сацыялізм, быццам у нашай гісторыі не было нічога, акрамя Вялікага княства Літоўскага...

— Пра ініцыятару Харты-97 вы пішаце: "Я добра ўяўляю, у якую шчаслівую будучыню здольны завесці гэты "дэмакраты". А таму кажу: "Дзякуй, мне туды не трэба!" Куды вам трэба, Ігар Мікалаевіч?"

— Я лічыў бы сябе шчаслівым чалавекам, калі б дажыў да аднаўлення Савецкага Саюза, які б аб'яднаў усе народы выключна на дэмакратычных пазіцыях. Няхай там прысутнічае і

заходняя культура, але не выціскае нашу. Іх культура нам чужая, антыпод беларускай, рускай, славянскай душы.

— Наўрад ці моладзь захоча "назад в СССР".

— І гэта найвялікшае злачынства дэмакратыі. Выліўшы столькі бруду на савецкае мінулае, яны павярнулі моладзь спіной да гісторыі. Але я веру ў лепшае. Гены "спрацоўцы". Зноў загучалі савецкія песні. На баевікі ў кіназатры людзі ўжо не ходзяць. Насельніцтва цягнуцца да маральнай чысціні. І прэса павінна спрыяць гэтаму.

— Падчас так званай "інфармацыйнай вайны" вы выказалі гатоўнасць паціснуць руку галоўнаму паклёпніку "А. Ступнікову". Ён ніколі не быў пярэваратнем" напішаце вы. Каму з журналістаў руку не падалі б?

— Перш за ўсё — П. Якубовічу. Гэта, на мой погляд, вораг прэзідэнта. Калі заўтра да ўлады прыйдзе З. Пазняк, Павел Ізотаў будзе абслугоўваць і яго. Нельга не ўгадаць і А. Фядуту. Менавіта ён адыграў першую скрыпку ў развале беларускай прэсы.

— А якой бачыць у ідэале журналістыку публіцыст І. Асінскі?

— Асноўнай тэмай павінна быць жыццё народа і дзейнасць дзяржавы. Усе крокі прэзідэнта альбо апазіцыі трэба разглядаць з гледзішча інтарэсаў народа, і належным чынам асвятляць жыццё працоўных. Асвятляць з розных бакоў. Тады знікне сённяшняе вузкасць тэматыкі і геаграфіі. Ніхто не мае права затыкаць некаму рот, усе павінны мець магчымасць выказацца. Мы не можам быць аднолькавымі, а таму галоўнае, што павінна прысутнічаць у прэсе, — плюралізм думак.

— Я зусім не зневажаю Вячорку. Мне трэба стварыць вобраз... А вось што тычыцца Баршчэўскага... Я напісаў: "Он предпочел молодому привлекательному Винцуку Левона Борщевского, такого же внешне непривлекательного и неприкаянного, как и он сам". Чаму гэтак напісаў? У мяне дастаткова падстаў лічыць, што пакіданне замест сябе Баршчэўскага, які нават знешне нагадвае Пазняка, было зроблена Пазняком свядома. Але калі свядома, то чаму б пра гэта мне не напісаць? А сам Лявон Баршчэўскі (я з ім неаднаразова пасля з'яўлення гэтага артыкула бачыўся) вялікай крыўды не мае.

— "Лічна я ні минуты не сомневаюсь, что и мне, и многим моим коллегам эти господа после своей победы... с радостью заткнут рты, чтобы не глядеться в зеркало, которое не лыстят..." Ці не на пустым месцы падобныя прадбачлівыя абвінавачванні?

— Чаму вы забываеце лёс газеты "Навіны БНФ", разгробленай самім БНФ? У гэтым плане няма аніякага адрознення ад дзяржавы, што мяняе галоўных рэдактараў.

— Здаецца, тут трохі іншае.

— Выбачайце, дзяржаўная і партыйная прэса ў нашых умовах аднолькавая. Яна вымушана абслугоўваць. А вось недзяржаўныя і непартыйныя выданні, якія жывуць з таго, што яны — прэса. Не абслугоўваюць, а турбуюцца інтарэсамі сваіх чытачоў. Так, усялякая партыя ўладкоўвае свет такім чынам — альбо вы з намі, альбо супраць. Аднак — наступнае што? Калі вораг не здаецца...

— Памятаеце, яшчэ як вы былі на чале УГПі, прыходзілі на факультэт журналістыкі і вельмі негатыўна прамаўлялі пра газету "Свабода", называючы яе спрэс жоўтай. А пазней нават надрукавалі ў гэтым выданні. І ў "Народнай волі" некай пісалі, што ганарыцеся тым, што ваш подпіс стаіць пад Хартыяй-97 побач з подпісамі Сярэдзіча і таго ж Герменчука. Супярэчнасцяў у прыведзеных учынках і выказваннях няма?

— Як бы я ні ставіўся да канчатковага прадукта таго, што ён робіць, я паважваю Герменчука, які столькі гадоў усё ж гэта робіць. Гэта, сапраўды, вельмі добрая і прафесійная газета, якая мне не падабаецца. Тое самае магу сказаць і пра спадара Сярэдзіча. А ўвогуле чалавек, які ў нашых умовах займаецца газетным бізнесам, асабліва калі выдае газету грамадска-палітычную, заслугоўвае павагі.

— А якія выданні ў краіне, на вашу думку, найбольш прафесійныя і прыстойныя?

— О-ох! Вы хочаце, каб я казаў кампліменты выданням, дзе мы з вамі працуем?..

— У нядаўнім інтэрв'ю "Свабодным новостям" вы абвясцілі, што апошні публікацыяй у серыі палітычных партрэтаў будзе расповед пра самога сябе. І назвалі гэта "журналісцкім самазайомствам". Чаму? Калі?

— Я б з задавальненнем пісаў не пра палітыку, а, напрыклад, пра асобу мінулых чыноўнікаў. Каб была аддушнына хаця б. Я магу сказаць толькі тое, што апошняя фазай у гэтым нарысе будзе вось што: "Вот пуля провистела — и ага!" Больш пісаць няма пра каго.

Гутаркі з Ігарам Асінскім і Аляксандрам Фядутам падрыхтавалі Вадзім ДОЎНАР і Кірыла ПАЗНЯК

МУСІЦЬ, УПЕРШЫ-НЮ мне памроілася пра Чэхію, калі бацька купіў боты фірмы "Баця". Усё пачыналася з чутак. У роднай вёсцы, бывала, старыя, сабраўшыся на прызбе, абмяркоўвалі навіны: "З Бярэзца хлопец паехаў вучыцца да чэхаў", "А вось Мікола бачыўся з чэхамі і казаў, што ў іх вельмі добрыя машыны, як у немцаў"... І калі Нямецчына мне ўяўлялася невядомай, вельмі далёкай краінай, дык Чэхі (назваю народ і краіну аднолькава, як называлі дзяды нашы) нібы наблізіліся да мяне, малага, нават палюніліся нейкімі прыкметамі і людзьмі, што жывуць не так і далёка, ці не за тымі, як пляцца ў нашай песні, "за горами, за крамянямі..." Наш малапісьменны заходнебеларускі мужык, якім я помню яго з канца 30-х гадоў, успрымаў чэхаў як штосьці суседскае. А песню гэту пра горы-крамені ў нас спявалі старэйшыя дзядзючаты штогод, як гукалі вясну, чамусьці гэта называлі "спяваць ўтэкі"...

ватэл (так тут называюць пісьменнікаў), і мне трэба знайсці недарагі нумар. Яна назвала два пансіянаты і дазволіла пакуль пакінуць у яе рэчы. Першым па дарозе мне трапіўся "Альфа", якраз у цэнтры, над паркам. Пішу так падрабозна пра самастойнае ўжыванне ў гэты курорт, думаючы: раптам хто яшчэ захоча паўтарыць падобную дарогу. Гаспадыня пансіяната паказала мне рахунак, з якога вынікала, што жыць у аднамесным нумары танней, чым у двухмесным. Растлумачыла: вы ж будзеце карыстацца ўсім за двух: святло, тэлевізар, іншыя выгоды. Пайшоў у адзіночны. Нумарок аказаўся даволі ўтульны, як то кажучы, з усімі выгодамі. Настрой адразу палепшыўся, бо ўсё ж галоўнае для чалавека — прытулак. Як і ўсюды, калі маеш у кішні хоць трохі грошай, дык хвалявацца за ўсё астатняе асабліва не варта. А калі ўключыў тэлевізар і ўбачыў з тварыкамі ў крапінку тых самых дзетак, што і на нашым экране, якія пад песеньку рэкламуюць "Frucht-

розніцай, што чэх найперш шануе сваю, чэшскую, пра беларуса ж такога не скажаш. Выдатнае народнае выслоўе: свая кашуля бліжэй да цела мае значна шырэйшы сэнс за побытавы. Тут гэта вельмі адчувальна. Пацікавіўся тэлепраграмамі; ёсць тры: чэшская, нямецкая, славацкая. Уключыў чэшскую: "Наша надвор'е". У беларусаў проста: "Надвор'е". Уключыў нямецкую: "Мы — прыгожыя", па месце адпавядае наша "Паказ мод" ці проста "Мода". У нашых назвах — наадварот: адхіленасць ад свайго, нібы ў нас нічога свайго, роднага няма, і цябе перадачы з такімі назвамі нібы і не тычацца. Што да пытання аб мове, то тут адбыўся цікавы выпадак. Вацлаў сказаў, што хацеў прыехаць да мяне раней, але не змог, бо ішоў суд над групай выкрадальнікаў старадаўняй зброі. У групу ўваходзілі людзі розных нацыянальнасцей. Чэха асудзілі адразу, далі чатырнаццаць год, а беларус з Віцебшчыны запатрабаваў, каб яго справа слухала-

сказалі ісці налева. Пайшоў — акрамя кафэ, нічога няма. Як у тым анекдоте: направа пойдзеш — раздзенуць, налева пойдзеш — таксама раздзенуць. "А што рабіць?" — пытае анекдотны персанаж. "Раздзявайся тут" — адказвае яму. "Тут" я не спыніўся, а пайшоў блукаць па вакзале і якраз злева ад той самай супрацоўніцы набрыў на патрэбныя касы. Касірка аказалася лагедная, доўга-разычлівая, нават напісала на паперцы, колькі каштуе білет да Брэста і колькі да Мінска. Цікава, у раскладае я не знайшоў цягніка Прага—Масква, а толькі Прага—Варшава, хоць, памятаю, амаль трыццаць год таму такі цягнік быў, і адыходзіў ён таксама ўвечары, і быў такі самы, зборны, г. зн. некалькі вагонаў ішло да Варшавы, некалькі — да Мінска, а астатнія — да Масквы. Сумняваюся, ці ёсць наогул на пражскім вакзале прадстаўніцтва "Інтурыста", бо хутчэй за ўсё такая ўстанова цяпер наогул не існуе, яе замянілі іншыя турыстычныя фірмы. Вадзілі мяне за нос таму, што я звяртаўся па-руску.

Аляксей ГАРДЗІЦКІ

"Гамбрынус", або Мае Подэбградзе

Калі мне надарылася ехаць у Чэхію першы і, нядаўна, другі раз, то я трапіў туды не цераз Карпаты, а аб'ехаўшы іх, цераз Польшчу. Пішу гэтыя радкі і раптам нахлынула на мяне песня "Мела я мужа піяка..." Маю яе не менш за чатыры варыянты: беларускі, запісаны ад маці, магілёўскі — ад Міхася Стральцова, славацкі і ўкраінскі. Цікава было б параўнаць іх. Пакуль што скажу адно: ва ўсіх гэтых варыянтах геранія песні гаворыць мужу: калі будзеш піць і біць мяне, то я "пайду за Дунай". Цікава, што з усіх названых мной народаў за Дунаем цяпер, па-мойму, знаходзяцца толькі чэхі. Калі была Чэхаславакія, то самай вялікай ракой у гэтай краіне і быў Дунай, а цяпер, пасля аддзялення Славакіі, у Чэхіі самая вялікая рака — Лабэ. Вось так, драбнеюць дзяржавы, драбнеюць і рэчкі ў тых дзяржавах.

gut", а па другой праграме знаёмыя нам лацінаамерыканскія серыялы, дык і зусім уцешыліся: тут таксама можна жыць. Праява масавай культуры, што, нібы спрут, абвівае ўсё свет, асабліва заўважны ў кнігарнях, куды я зайшоў найперш. І ўсё ж, у параўнанні з нашым кніжным рынкам, тут больш пазнаваўчай літаратуры, дакументальнай, якая выдаецца даволі аператыўна. Скажам, пасля сусветна вядомай трагедыі прынцысы Дзіяны тут на прылаўках адразу з'явіўся перакладзены з англійскай трохтомнік пра яе жыццё.

Упершыню антырасійскія настроі я адчуў тут у 1968 годзе, пасля ўвядзення савецкіх войск. Вялікім начальнікам ехаць у Карлавы Вары тады забаранілі, і дазволілі купляць пуцёўкі простым людзям паспалітым. Санаторная пуцёўка мне абышлася крыху больш за месячны заробак. Падыходзячы да фунікулёра, што падымаў нас у санаторны "Імперыял", дзе лячыліся хворыя пераважна з Савецкага Саюза, мы чыталі напісаны на асфальце белай фарбай заклік: "Русский солдат — домой!". Упершыню я пачуў там і слова "акупанты" ў адносінах да савецкіх салдат. У Празе на Вацлаўскай плошчы ля помніка каралю былі запалены вялікія свечкі, побач з якімі на ватмане было напісана: "У памяць ахвяр савецкіх акупантаў". Тады я зразумеў, чаму савецкі ўлады баяліся выпускаць людзей за мяжу. На вялікі жаль, памяць пра тыя падзеі яшчэ жыве...

Перш чым сабрацца ехаць самастойна на лясчанне ў Чэхію, нямецкія сябры далі мне курортную рэкламу. Паводле яе выявілася, што мне трэба ехаць у адзін з чатырох курортаў: Карлавы Вары, Марыянске Лазне, Подэбрады, Лугачовіца. Сеў на аўтобус Мінск — Прага і рушыў. У Празе мяне сустрэў даўні сябра, выдатны даследчык і перакладчык беларускай літаратуры, прафесар Карлава ўніверсітэта Вацлаў Жыдліцкі (на яго творчым рахунку артыкулы, прадмовы, пераклады твораў А. Адамовіча, Я. Брыля, В. Быкава, У. Караткевіча, А. Карпюка, І. Шамякіна). У кароткай размове з ім выявілася, што паводле маёй хворобы трэба ехаць у Карлавы Вары або ў Марыянске Лазне, куды я магу дабрацца толькі познім вечарам. Што да Лугачовіца, то ён таксама далёка і там лецаць астму (цяпер мне стала зразумела, чаму туды любіў ездзіць наш слыныны спявак Міхал Забэйда-Суміцкі). А калі сесці на наш аўтобус, які адпраўляецца назад праз гадзіну, то за пяцьдзесят кіламетраў ад Прагі — Подэбрады, хоць курорт сардэчны, але ёсць там мінеральная крыніца (праўда, пазней высветлілася, што вада ў ёй нейтральная). Падумаў: хіба ў мяне не баліць сэрца? І развітаўся з Вацлавам, які даў мне сякія-такія каардынаты. У дарозе дзівіўся: вось табе і хвалёная рэклама!

Назаўтра раніцай пайшлі з гаспадаровым сынам Добракам у "Лібэнскі Дум", што месціцца побач, каб набыць талоны ў адпаведную дыетычную залу. За дваццаць дзён харчавання заплаліў столькі сама, колькі за суткі абетавання ў пансіянаце. Тое самае каштуе і адзін прыём у доктара. Адбываецца наглядная пераацэнка каштоўнасцей, працяжляюцца першыя вынікі капіталізацыі жыцця.

Пасля подэбградскай кавярні Жыдліцкі павеў мяне ў магазін і стаў купляць сувеніры: свайму найлепшаму беларускаму сябру Янку Брылю, другу чэшскай літаратуры Сяргею Панізінку... Напаследка ўзяў трохчвартную бутэльку чэшскай гарэлкі і дадаў: "Пры нагодзе пастаў беларускім пісьменнікам на стол, жай ведаюць, што быў такі Вацлаў Жыдліцкі". Яго словы мяне насцярожылі: дык што, ён не збіраецца да нас больш прыезджаць? Ведаю, была ў яго справядлівая крыўда: яшчэ ў савецкі час пасля двухгадовай працы ў Маскоўскім універсітэце ён вяртаўся з жонкай у Прагу цераз Мінск, а нам не дазволілі прыняць іх. Пасля Вацлаў прыслаў мне ліст, у якім напісаў, што ў Беларусі ён аб'яўлены "персонал нон грата".

Яшчэ з маладых гадоў люблю ехаць у нязнанае, нават у зусім невядомае. Люблю не столькі падарожнічаць, колькі спыніцца ў нейкай мясціне, пахадзіць, панаглядваць за тамтэйшым жыццём, пагаварыць з мясцовымі людзьмі. Мяркую, што гэта дае ўсё ж больш глыбокае пазнанне жыцця таго краю.

Абслуга ва ўсім, у лясчанні, харчаванні, у крамах, банку ў гэтым курортным гарадку — выдатная. Бывала, у абедзеннай зале ля раздавальні выстраяцца некалькі афіцыянтак і толькі і сочаць, хто даеў сваю порцыю, каб паставіць новую страву. Калі я спачатку прыходзіў з бутэлькай сваёй крынічнай вады, то неўзабаве да майго прыходу заўсёды стаяла на сталае шклянка гэтай вады. Прыгадалася далікатнае: штодня хадзіў я ў ванну, і кожны раз, як вылазіў з яе, мяне падтрымлівала, каб не паслізнуўся, сястрычка. А я, як звычайны правінцыял, прасіў: "Не трэба, я сам". А цяпер думаю: а чаму б і не, хай бы і падтрымала...

Думаю, мы так і не навучыліся ўшаноўваць замежных перакладчыкаў, крытыкаў за ўклад ва ўзабагацэнне літаратурных сувязей, за папулярызаванне беларускай літаратуры, амаль не даём ім ганаровых званняў і зусім няма адпаведных прэмій. У Беларусі за апошнія дзесяць гадоў з замежных, скажам так, папулярызатараў нашай літаратуры ганаровымі званнямі ўшанаваны ўсяго двое: Вацлаў Жыдліцкі стаў ганаровым доктарам Белдзяржуніверсітэта і Леанід Навічэнка (Украіна) — замежным акадэмікам Нацыянальнай акадэміі навук. А як робіцца за мяжой? Вазьму самы свежы прыклад. У Польшчы наш Сяргей Законнікаў атрымаў за сваю кнігу "Чорны конь Апакаліпсіс", выдадзенаю ў Варшаве ў перакладзе Ч. Сеньюха, атрымаў Міжнародную літаратурную прэмію імя Віталёва Хулевіча і ўнесены ў спіс лепшых пазтаў Еўропы, на Украіне за пазтычную і перакладчыцкую дзейнасць яму прысуджана прэмія імя Рыгора Скаварады. Час і нашаму Саюзу пісьменнікаў заснаваць адпаведную прэмію для замежных перакладчыкаў, крытыкаў і выдаўцоў. Я наўмысна назваў выдаўцоў, бо ў цяперашняй рыначнай сітуацыі ад іхняга жадання і зацікаўленасці вельмі многае залежыць.

Праз гадзіну быў у Подэбрадах. Выйшаў на ўскрайцы горада, бо ў цэнтры маршрутным аўтобусам забаронена спыніцца. Хоць патыхнула свежым аksamітным паветрам, ды і сонца яшчэ тлела, па-асенніму сграваючы зямлю, але падкралася пачуццё нейкай адзіноты.

У чэхаў твары простых працавітых людзей. Старэйшыя мужчыны мне вельмі нагадвалі нашых заходнебеларускіх дзядзькоў, а што да моладзі, то яна цяпер усюды аднолькавая, аднастыльвая і ў сваім адзенні і ў сваіх захапленнях. У тутэйшых дзядзючкі тыя самыя, што і ў нашых: пакуль бацькі ідуць па тратуары, тыя аблазіць усё парэнчы. Жанчын, калі ты спытаеш у яе пра што, вельмі ўпрыгожваюць мілія ўсмешкі. Падумалася, чаму нашым так не ўсміхацца? Але тут жа даю адбой: паспрабуй усміхніся, дык каторы нахабнік гэтак увяжача за табой, што не адчэпішся. Усё ж стыль адносін, культура адносін у нас іншая ў многім.

На развітанне я выказаў Жыдліцкаму надзею, што ён яшчэ прыедзе да нас. "Цяпер у вас выраслі маладзціцы", — адказаў ён. "У Белдзяржуніверсітэце ў нас арганізавана навучанне багемістаў, яны нават спрабуюць ужо друкаваць пераклады, але і старэйшым месца на літаратурнай ніве халае", — запярэчыў я.

І нібы ў працяг нашай з Вацлавам размовы па вяртанні ў Мінск да мяне прыйшоў старэйшы наш багеміст Аляксей Мажэйка, які прынёс перакладзеную ім на беларускую мову кнігу Яраслава Гашака "Прыгоды ўдалага салдата Швейка" з просьбай перадаць яе Жыдліцкаму. Каторы раз чытаю гэту кнігу і, выбачайце, смяюся да слёз. Сапраўды, яе месца побач з лепшымі ўзорамі сусветнай літаратуры. Невыпадкова ў сучаснай рускай літаратуры з'явіўся гумарыстычны персанаж Барыса Мажаева — Фёдар Кузькін, думаю, не без уплыву вобраза Швейка. Вось так, і ў часе, і ў прасторы самымі неверагоднымі шляхамі ўзаемадэянняў літаратуры. І славянскім, у тым ліку чэшска-беларускім творчым сувязям жыць яшчэ доўга-доўга. Некаторыя кажуць, нібы эпоха Гутэнберга заканчавецца, але выбачайце, жыццё слова не заканчваецца, якое, як сказана ў Бібліі, было напачатку.

Нечаканасцю для мяне быў нудзісцкі пляж на мясцовым возеры — агульны для мужчын і жанчын. У Паланзе я бачыў такія пляжы, але там яны размешчаны паасобку. Мне было нязвычайна быць сярод нудзістаў, і я размясціўся на ўскрайку, але ўсё ж падпарадкаваўшыся агульным правілам. Непадалёку ляжалі ў касцюмах Адама і Евы дзядуля з бабуляй, а побач у калёсках ляжаў будучы нудзіст. Яшчэ далей месцілася сямейная пара, да якой падышло трое, відаць, знаёмых мужчын у касцюмах Адама і Евы імі ўзнікла звычайная, ціхамірная размова. І калі да мяне ў Подэбрады прыехаў на сваёй "Шкодзе" Вацлаў Жыдліцкі, дык я, седзячы з ім за кубачкам кавы, не прамінуў спытаць пра гэты незвычайны пляж. Ён расказаў, што да іх гэта прыйшло з ГДР, дзе, як ён чуў, упершыню ўвёлі такія агульныя пляжы, і дадаў: "Не ведаю, як цяпер там, у аб'яднанай Германіі".

Мусіць, таму і нагоды адкараваць Вацлаву бутэльку не трапілася, хоць я неаднойчы прапаноўваў яго сябрам зрабіць гэта. Адказваюць: "Прыедзе Вацлаў, тады й збяромся".

У чэхаў адчуваецца вялікая пашана да суседняй нямецкай культуры, мовы. Амаль кожны чэх умее гаварыць па-нямецку, як у нас кожны беларус — па-руску, толькі з той

ся на роднай мове, бо ніякай іншай ён не разумее, відаць, меркаваў, што не знойдуць перакладчыка. Судовыя ўлады запрасілі ўніверсітэт і там знайшлі Жыдліцкага. Я пацікавіўся ў прафесара, як падсудны гаварыў па-беларуску. "Добра гаварыў, — адказаў знаўца славянскіх моў. — Цяпер і ўкраінец запатрабаваў, каб яго справа таксама слухалася на роднай мове. Суд зацягваецца да новага года, а там мае быць амністыя, падсудныя гэта ведаюць лепш за нас". Вось такая, не без гумару, драматычная бываліца.

Кожную раніцу да тарца нашага пансіяната абслуга выстаўляла ў скверык столікі пад вялікімі парасонамі з надпісам "Гамбрынус". Мне прыгадалася аднайменнае шчымыліватрапяткое, з тонкім адчуваннем музыкі наогул і музыкі гукаліся апаўднёнае Аляксандра Купрына пра піўны рэстаран, што месціўся ў падвале паўднёвага горада, пра Мішчу-музыканта, пра яго скрыпку, пра мастацтва, якое ніколі не памірае. У маладосці, будучы ў Адэсе, я наведаў купрынскія мясціны, каменне, і "Гамбрынус" на Дзержыбасаўскай. І цяпер у Жыдліцкага я пацікавіўся, што азначае слова "Гамбрынус". Ён растлумачыў, што гэта адзін з чатырох гатункаў пльзенскага піва. Вось табе і на! Так надоўга расцягнулася ў мяне пазнанне чэшскага побыту.

Мне падабаюцца імёны, якія даюць тутэйшым дзецям. Сын майго гаспадара Добрак — ад слова добра, масажыста, з якім мы ў часе размовы часта знаходзілі агульныя чэшскія і беларускія словы, звалі Радак — ад слова радзіць, даць раду. На вуліцы чуў, як дзядзьку пацікалі: "Мілана! Падумалася, што і маю маці можна было б так называць, бо яе імя вельмі сугучнае чэшскаму — Маланна. Аднавяскоўцы клікалі яе каратка — Меля, а палякі на свой лад — пані Мілька. Усё ж прыгожае, пазтычнае імя Мілана, нашае, славянскае.

Першае пытанне, якое задала мне гаспадыня пансіяната: "Як там у вас жыццё?" У тоне яе голасу адчувалася не проста цікаўнасць, а патаемнае хваляванне за наш лёс, і мне падумалася: гэтаксама і нашы жанчыны пытаюць пра жыццё ў прышлых людзей. Усім прыемна адчуваць гэтае шчырае людскае жаданне дапамагчы адзін аднаму.

Мяркую, што добрыя адносіны да мяне ў гэтым гарадку, дзе кожны новы чалавек навідавоку, былі яшчэ і таму, што людзі адчувалі маю ўнутраную прыязнасць да іх. Калі я пайшоў за Лабэ, на зарэчча, адзін чэх, пахлыў, але статны, гарчучы на кані, пацікавіўся, адкуль я. Адказаў: "Мінск, Беларусь". "О, Беларусь, Украіна!" — выгукнуў прывітальна ён і пагарцаваў далей. Не надта хочацца гаварыць пра наступны выпадак, але ўсё ж раскажу. Аднойчы надвечоркам, верны сваёй звычцы акупацца ў нязнанае, я выйшаў на ўскрайку Подэбрадаў, дзе мяне спыніў здаравенны мужчына на падлітку і нешта загаварыў. Я адказаў, што не разумею, што прыехаў з Беларусі. "Беларусь! Добра жыць, добра жыць!" — аж пражэсттыкуляваў ён ўверх рукою, паціснуў маю і накіраваўся далей па тратуары, усе яшчэ нешта гавораць сам сабе.

Былі і нюансы. У Празе, на чыгуначным вакзале, мне трэба было знайсці касу. Думаючы, што мяне тут лепш зразумеюць па-руску, я звярнуўся да супрацоўніцы вакзала, што сядзела ў акенцы. "Ідзіце направа ў "Інтурыст", — яшчэ і жэстам падказала, куды ісці. Пайшоў направа — не знайшоў. Там

Вынаходніку трамвая



Бюст вынаходніку электрычнага трамвая Фёдору Піроцкаму адкрыты ў Віцебску. У 1880 годзе ён пабудаваў і выпрабаваў "рэзсавы экіпаж з электрарухавіком", да гэтага трамвайныя вагоны цягалі паравыя рухавікі ці коні.
Фота А. ХІТРОВА, БЕЛТА

"Любі сапраўднае"

Сёлета зноўку часавы перыяд чэрвеньска-ліпенскага памежжа шчодро напайняецца разнастайнымі ўрачыстымі мерапрыствамі і імпрэзамі.

Пара сапраўды для гэтага дастакова спрыяльная, бо беларуская моладзь, што становіцца пераважнай часткай прысутных на фэстах, менавіта зараз пачуваецца надзвычай разняволеная, сыходзячы паступова на вакацыі. Таму не дзіва, што, зарыентаваўшыся на гэта, вельмі актывізаваліся, напрыклад, нашыя рок-гурты. Напачатку многія з іх паўдзельнічалі ў вядомым фестывалі ў Маладзечне, дзе, без сумневу, дадалі ў святла беларускай песні натуральнасці і густоўнасці.

Потым айчынная рок-музыка па-гаспадарску вярнулася ў сталіцу. Тут напрыканцы чэрвеня былі наладжаны дзве імпрэзы. Кожным разам больш за 6 гадзін спявалі амаль усе беларускія рок-н-рольшчыкі. І аматараў іхняй творчасці, якія імпэтна танчылі альбо проста сядзелі на газонах парку Горкага, было багата. Як, дарэчы, і адмысловых напой (мінскія ўлады ўдала выкарысталі магчымасць трохі кампенсаваць непазбежныя выдаткі з гарадскога бюджэту на "трайныя" ўрачыстасці 3 ліпеня).

Абедзве згаданыя музычныя акцыі анансаваліся нібыта з пэўных прымеркаваных нагод, аднак на самай справе ператварыліся ў звычайныя канцэрты. А ні арганізаванае чарговым разам газетай "Беларуская маладзёжная" традыцыйнае "Рок-Купалле", ані "Любі сапраўднае" асаблівай атмасферы не стварылі.

Апошняя названая акцыя, што праходзіла пад лозунгам "Раздавім пірацкую гадзіну!", павінна была стацца, на першы погляд, з'явай значнай. Бо, сапраўды, праблема нелегальнага распаўсюджвання аўдыёкасет і іншай вакальнамузыкальнай прадукцыі існуе, не абараняюцца аўтарскія правы выканаўцаў, а гэта не толькі грашовыя страты. Увогуле гэта прыкмета недастатковай цывілізаванасці як уласна мастацкай культуры, гэтак і пакупніцкіх паводзін насельніцтва.

Але, на жаль, гэтак званы "пірацкі" рынак прапанаваў усё аператыўней і, галоўнае, танней. Людзям, натуральна, усё роўна, якую касету набываць, — абы больш-менш гучна і чыста грала. І, вядома, змяніць сітуацыю падобнымі акцыямі смешна і намагання, што з таго, што па-пустому ляжыць у натоўп заклікі і сімвалічна знішчаюцца бульдозерам касеты, канфіскаваныя, дарэчы, хто з вас не паверыць, што, напэўна, усё без выключэння, нават самыя вядомыя фірмы па продажы аўдыёкасет і кампакт-дыскаў, займаюцца "пірацкім" гандлем? Такім чынам, акцыя "Любі сапраўднае" хутэй за ўсё ўяўная і, прынамсі, эпізодычная. І наўрад ці ў бліжэйшы час пачне актыўна дзейнічаць той жа Камітэт па аўтарскіх і сумежных правах, які рэальных паўнамоцтваў дагэтуль, на жаль, не мае.
Кірыла ПАЗНЯК

ПАМ'ЯТЬ

Ёсць людзі, якія надоўга застаюцца ў памяці; ёсць жыцці, акрэсленыя так проста і так значна, што пераходзяць сваю зямную мяжу і застаюцца творами мастацтва.

Як хутка, да крыўднага хутка ляціць час! І вось пяты ўжо год, як пайшоў з жыцця Сямён Аляксандравіч Штэйн: выдатны оперны рэжысёр і прыгожы чалавек. Пайшоў раптоўна — у росквіце сіл і здароўя, поўны творчых планаў. Адмовіла сэрца...

Быў жывень. Адлачынак у разгары. Невыносная спякота выгнала з горада нават

Асабіста мне здаецца, штэйнаўскі "Рыгале" быў бы бліжэй да музыкі і да глядацкіх чаканняў — хаця вакол яго было б меней шуму, разоў, вострых сутыкненняў, падстаў для крытыкі і для звычайнай балбатні. У ім не было б ні следу надакучлівай "сіюминутности", якая холадна пралічваецца ў спадзяванні на сенсацыю, — або гратэскавасці, якая абуджае надобрыя пачуцці; у ім нішто — ніякія мудрагельствы, ніякія складаныя мізансцэны — не адцягвала б ад Слеваў; хаця, магчыма, гэты тэатр і не быў бы такім эфектным. Я не ведаю, ці быў бы такі спектакль цікавейшым за цяперашні; але напэўна быў бы больш жыццяздоль-

што такія рэчы ў нас у той час не заахочваліся. Сямён Аляксандравіч сам быў перакананым праціўнікам "операга шматмоўя", а таму вырашыў праблему раз і назаўсёды. Вынік — непрыстойныя артыкулы ў газетах, скандальныя інтэрв'ю і ад'езд Гулегінай...

Як бы паставіўся Сямён Аляксандравіч да таго, што сёння яго любімы "Баль-маскарад" ідзе ў родным тэатры па-італьянску?

Між іншым, зрэдчас Штэйн можна было пераканаць. Канцэртмайстар Алена Іванаўна Васільчанка расказвала мне адметную гісторыю, якая здарылася аднойчы ў Кішыніеве.

Эпілог

ДА 70-ГОДДЗЯ З ДНЯ НАРАДЖЭННЯ НАРОДНАГА АРТЫСТА БЕЛАРУСІ СЯМЁНА ШТЭЙНА

тых, у каго няма ні дачы, ні сціплай пуцёўкі на Нарач. Сямёна Аляксандравіча даставілі на "хуткай" з прыгараднага дома творчасці. Ён быў пры ясным розуме, толькі пакутаваў ад болю; але ўсміхаўся, спрабуючы паддзёрыць жонку: "Ужо крышачку лепей..." Нават у гэтую хвіліну памятаў: у яе хворае сэрца; ён быў надта мужны і зрабіў усё, каб выгляд адпавядаў сутнасці. Напэўна, і дактарам, і іншым здавалася, што ўсё не так і страшна...

Добрых паўгадзіны пралажаў ён на каталцы ў прыёмным пакоі — у чаканні дапамогі. Нарэшце, калі яму і на самай справе быццам палегчала, яго некуды павезлі — у бяздоннае бальнічнае чэрава, у святло ці ў цемнату, у вечнасць... Праз некалькі хвілін яго не стала.

Прыняць сумную вестку не было амаль што каму: тэатр ужо адлачываў, скінуўшы з сябе цяжар цяжкага і працяглага сезона. У пустым будынку, мусібыць, гулка чуліся крокі нямогіх з тых, хто застаўся і марна спрабаваў дазваніцца па нейкіх тэлефонах.

Я кажу "мусібыць", таму што сама бязвылазна сядзела на дачы. Дзень абяцаў радасць: мы чакалі гасцей з операга. Чакалі дарэмна. Госці з'явіліся толькі назаўтра, паньлыя і пахмурныя: "А ведаеце, мы ўчора хавалі Сямёна Аляксандравіча..."

Я вушам сваім не паверыла. Зусім жанняўна — за нейкія два тыдні да ягонай смерці — мы сутыкнуліся ў фэа і ўзрадаваліся адно аднаму нежк па-новаму. Колькі бадзёрасці, колькі свежасці, колькі юнацкай чароўнасці выпраменьваў яго радасны твар! Якая жыццярадасная была ягоная ўсмешка, якая гнуткая і маладжава паходка!

...У яго і сапраўды было ў той час шмат прычын для шчасця, для прыгажосці і зіхання. Ягоная кар'ера дасягнула зеніту, яго мастакоўскі і чалавечы аўтарытэт зрабіўся неаспрэчным. І гэта прытым, што Штэйн свядома адмовіўся ад афіцыйнай пасады галоўнага рэжысёра Акадэмічнага тэатра оперы і балета Беларусі! За плячамі былі ўжо дзесяткі паспяхоўных пастановак на розных сцэнах краіны і свету, а любімае дзіця Сямёна Аляксандравіча — створаны ім сумесна з кампазітарам А. Бандарэнкам спектакль "Князь Наваградскі", — нягледзячы на ўсе хваляванні, знайшоў сваю публіку і быў спаборнікам на атрыманне Дзяржаўнай прэміі.

Але спачываць на лаўрах не даводзілася. Вабіла новая работа: "Рыгале". Мара ягонага жыцця. Пастававаць план будучага спектакля ўжо быў прыняты і зацверджаны мастацкім саветам Акадэмічнага тэатра оперы і балета Беларусі, а таксама прадстаўлены самай адданай публіцы — "Клубу сяброў оперы". Помніцца, аматары горача яго ўхвалілі... Прэм'ера мела адбыцца праз некалькі месяцаў.

На жаль, Штэйнаваму "Рыгале" не дадзена было рэалізавацца ў акцэрах-спеваках. Усё багацце дэталю, прыдуманых у цішыні дома творчасці, засталася ў задумах, у чарцяжах і малюнках, якія са смерцю чалавека, што даў ім жыццё, страцілі ўсялякі сэнс. Гэтаксам я жонкі, коні ды рабы ў Старажытнай Індыі, якім за жыва было накіраванае вогнішча, што зжырала труп іхняга гаспадара.

Спектакль быў паставлены, але іншы. І гэта нармальна: жыццё працягваецца... Але адкуль тады гэта вечная спакуса — параўноўваць існуючую версію з неіснуючай?

ным, цёплым і чалавечым.

А магчыма — і больш прафесійным; хаця крытэрыі прафесіяналізму ў тэатры амаль няўлоўныя.

Аднак існуюць у гэтай тонкай справе прыкметы бясспрэчныя, самавідавочныя. Калі рэжысёр здольны на працягу дзвюх з паловай гадзін "развесці" сцэну Барадзінскай бітвы ў "Вайне і міры" (пра што ў тэатры дагэтуль ходзяць легенды), — гэта сведчыць пра многае. Дарэчы, "сакрэт" гэтага фокуса быў зусім просты: яшчэ перад пачаткам рэпетыцыйнага працэсу на спецыяльных аркушах маляваліся падрабязныя "карты", на якіх найдакладна пазначалася зыходнае месца для кожнага артыста мімансу і дэтальны маршрут яго далейшага руху. Для гэтага, як мінімум, рэжысёр мусіў ведаць загадзя, дзе будзе размяшчацца піратэхнічнае абсталяванне, г. зн. сам разлічваць адпаведныя эфекты. Іначай кажучы, патрабавалася старанная падрыхтоўчая праца, плюс найвысокі ўзровень кампетэнтнасці і прафесіяналізму.

Сямён Аляксандравіч быў чалавекам вялікай адказнасці і ўнутранай дысцыпліны. Усё і заўсёды ў яго было дакладна распісана — нават канцэрты. Здавалася б: чаго ўжо тут мудраваць? Сявак выходзіць справа, канцэртмайстар злева... Але для Штэйна былі важныя дэталі. Напрыклад, надзвычайнае значэнне ён надаваў танальнай гаме: у якой паслядоўнасці будучы чаргавацца ўборы спявачак? Ці не будучы яны стракатымі — ці, наадварот, заглушаць адно аднаго? Ён усяляк сачыў за тым, каб кожная канкрэтная актрыса па магчымасці выглядала ярка і эфектна, а разам з тым маляўнічыя плямы вярчэрніх сукенак, грывы, біжутэрыі, прычосак зліваліся ў гарманічную сімфонію, у адзіны і цудоўны твор мастацтва.

У адрозненне ад многіх і многіх, хто прэтэндуе на званне рэжысёра, ён заўсёды ведаў, чаго хоча. Яго творчая воля ў розных акалічнасцях жыцця была цвёрдая і няўхільная. У гэтым сэнсе ён апраўдваў сваё прозвішча: Штэйн — камень. Будучы сам сапраўдным рыцарам оперы, ён не цяпеў у тэатры разгільдзійства, абыякавасці, тупасці. Яго абагаўлялі; але і крыўдзіліся на яго адчайна, таму што ён ніколі не хацеў працаваць з акцёрамі, якія яго аднойчы расчаравалі альбо з самага пачатку не падбаліся. Калі ўжо ён некага "не бачыў" — увогуле ці ў якой-небудзь канкрэтнай партыі, то "не бачыў" раз і назаўсёды, што называецца, "ва ўпор", і пераканаць яго ў іншым было надзвычай цяжка.

Ягоная прынцыповасць часам даходзіла да хваравітых, прыкрых крайнасцяў. Так, я дагэтуль не магу зразумець, чым яму не дагадзіла адна спявачка: каларатурнае сапраана, цудоўная вакалістка, глыбока адданая сваёй прафесіі, вельмі жывая, артыстычная, разумная. Сямёну Аляксандравічу штосьці не спадабалася ў ейнай знешнасці; здаецца, нос. Ён не хацеў займаць яе ў сваіх спектаклях і — у значнай ступені — менавіта гэтая акалічнасць падштурхнула яе з'ехаць за мяжу...

Вядома, як у свой час Сямён Аляксандравіч пасварыўся з Марыяй Гулегінай (якая тады была шараговай салісткай нашай оперы) — з-за таго, што яна хацела выконваць партыю Амелі ў спектаклі "Баль-маскарад" абавязкова па-італьянску, як яна яе спявала ў Еўропе. Штэйн запярэчыў. І не толькі таму,



Сямён ШТЭЙН



"Князь Наваградскі"

(Сямён Аляксандравіч увогуле вельмі шмат спектакляў ставіў "у гасцях": у маскоўскім Вялікім тэатры, у Свядрлоўску, у Каўнасе, у Тбілісі, нават у Балгарыі...). Рыхтуючыся да першай сустрэчы з незнаёмым тэатральным калектывам у Кішыніеве, Штэйн падрабязна распытваў у Алены Іванаўны — якая, як на шчасце, некалі пачынала свой працоўны шлях у Малдаўскай оперы і захавала там мноства сяброў — пра ўсё, што магло б мець значэнне для будучай работы ці паўпльваць на поспех пастаноўкі. У прыватнасці, яго цікавіла, каго з артыстаў можна было б запрасіць на ролю Амеліі.

Праблема тут была, бо на працягу многіх гадоў труп існавала ў ценю, нібыта ў кантрасце з яркім святлом зоркі — Марыі Біешу. Але гады бялітасныя; галасы не вечныя; патрэбная была іншая спявачка — маладая, яркая, актыўная. Алена Іванаўна параіла Эльвіру Брайман — артыстку высокую і зграбную, з ганарыстымі і ўладнымі манерамі, якая, нягледзячы на свой цудоўны голас і знешнасць, падалася яму з акцёрскага пункту гледжання нецкавай: занадта ўжо халоднай і статычнай (а можа, і надта ўпартай). Працаваць з ёй Штэйну яўна не хацелася; але паколькі Марыя Лук'янаўна закарпізілася, а другая актрыса добра іграла, ды п'янае ейнае не лезла ні ў якія вароты, ён вымушаны быў звярнуць увагу на Брайман. І, убачыўшы яе ў працы, аданіў яе арганізаванасць і самааддачу. Яна прыходзіла на кожную рэпетыцыю з алоўкам і ўважліва назірала, як рэжысёр працуе з іншымі спявачкамі, паўтараючы ў ціхім куточ-

ку ці не кожны рух і жэст Амеліі, знойдзены Штэйнам. Урэшце, менавіта на ёй засяродзілася ўся ўвага рэжысёра.

Сямён Александравіч аддаваў перавагу жорсткай дысцыпліне — ва ўсім. Хоць гэта не перашкаджала яму быць раскаваным, па-юнацку непасрэдным і абаяльным у сцэнах. Ён сам заўсёды быў гранічна дысцыплінаваны і сабраны — і ад кожнага, хто меў смеласць выходзіць на оперную сцэну, зусім абгрунтавана чакаў фанатычнай працаздольнасці, гарачай зацікаўленасці ў рабоце, адным словам — сапраўднага жыцця ў мастацтве.

Асабліва патрабавальны быў да сваіх любімых артыстаў: Вольгі Цішынай, Наталлі Рудневай, Наталлі Кастэнкі, Ніны Казловай, Юрыя Бастрыкава, Віктара Скоробагатава, Івана Шупеніча, Мікалая Майсеенкі, Уладзіміра Экнадзіёсава. І ад іх перш за ўсё ён атрымліваў той творчы імпульс, які так чароўна пераўтварае жыццё кожнага мастака.

Але аддаваў ён усё ж значна больш. У сумесным творчым пошуку нараджаліся незабыўныя акцёрскія работы. Напрыклад, Станьё Мікалая Майсеенкі — у аднаактовай оперы С. Пракоф'ева "Маддалена": шорскі, як корч, зарослы мохам; перапоўнены пакутлівымі і страшнымі, невядомымі для яго самога, жарсцямі. Гэта быў адзін з самых высокіх пікаў у кар'еры спевака.

"Маддалена" ўвогуле сталася напярэды "зорным", акцёрскім спектаклем, у якім склаўся бліскучы выканальніцкі ансамбль: Наталля Руднева, Іван Шупеніч, Мікалай Майсеенка... Пра "Маддалену" шмат гаварылася і пісалася ў самых буйных тэатральных выданнях былога Саюза. Вельмі шкада, што з ад'ездам Івана Шупеніча і дырыжора Андрэя Васілеўскага гэты дзівосны спектакль памёр.

Так — неўпрыкмет, спаквалі зніклі з нашай сцэны і іншыя выдатныя рэжысёрскія работы Штэйна: "Фаўст", "Сельскі гонар", "Барыс Гадую", "Залаты пеўнік", "Джардана Бруна", "Медыум", "Вайна і мір", "Князь Наваградскі"... Усе гэтыя спектаклі былі ў свой час чудаўнымі з'явамі, мелі сур'ёзны поспех у публіцы і крытыкі. Чаму ж сёння іх няма? Чаму жывуць састарэлыя "Аіда" і "Царская нявеста" — а Штэйнавы спектаклі захаваліся толькі ва ўспамінах? Магчыма, таму, што тэатр больш няздольны на творчыя намаганні, на самаадданасць і стараннасць у працы?

Асабліва шкадую "Вайну і мір". Гэта быў унікальны спектакль, спектакль-падзея, у які было ўкладзена безліч працы і душы. Цэнтральную ролю Наташы Растовай у ім сыграла і праспявала любімая артыстка Сямёна Александравіча — Наталля Кастэнка, з якой ён працаваў у крыву іншай манеры, чым з іншымі, сцэнічна менш адоранымі людзьмі. Звычайна ён паказваў вельмі шмат і вельмі падрабязна — а потым патрабаваў ад акцёраў гранічна дакладнай выпрацоўкі дэталю. Наталлі (зрэшты, як і іншым таленавітым людзям) ён вельмі часта даваў свабоду, што абавязкова мела яркі, нечаканы вынік. Працуючы з такімі людзьмі, ён часта абмяжоўваўся адным-адзіным, як бы выпадакова кінутым словам — з якога спантанна вырастаў належны вобраз.

Прынамсі, бывалі і дакладна агавораныя моманты, калі ўсялякая імправізацыя найстрога забаранялася. Гэта датычылася, напрыклад, эпізодаў гвалту, якія пагражалі выхадам за межы эстэтычнага, неконтралюемымі выкідамі нядобрых пачуццяў і — не ў апошнюю чаргу — траўмамі. У спектаклі "Медыум" глуханямога хлопчыка Тобі жорстка збіваюць цяжкой розгай. Каб акцёр, у выпадку чыёй-небудзь неасцярожнасці, не пакалечыўся, яго падрабязна вучылі, як падаць, на які бок паварочвацца і г. д.

Яшчэ складанай у гэтым сэнсе было вырашыць сцэну сваркі П'ера Бязухава з Анатолем Курагіным у спектаклі "Вайна і мір". Каб зрабіць гэтую "арыстакратычную", але бескампрамійную бойку выразнай і эфектнай — і прытым унікальнай скандалу, зусім верагодна пры звыклай "якасці" адносін паміж тэнарамі — рэжысёру давалася надзвычай уважліва перачытаць Талстога і дэталёва паказаць акцёрам пластыку ролі кожнага.

Наколькі гэта было важна, паказаў прыкры трагікамічны эпізод — з тых, якія, здаецца, непазбежны ў тэатральнай штодзённасці. Адзін вядомы і схільны да амбіцыйнага акцёр уводзіў у партыю Анатоля Курагіна па "хуткай даламозе" і недастаткова ўцямі сутнасць справы. Яго настолькі зняважыла тое, што здарылася з ім на сцэне, што ён паскардаўся ў прафкам — маўляў, яго

публічна збілі. Адбыўся скандал, і толькі з вялікай цяжкасцю акцёра ўдалося пераканаць у тым, што з ім абыходзіліся менавіта "паводле Талстога": сарвалі эпалет, ударылі... і г. д.

Прынамсі, гэта рэдкі выпадак. Звычайна акцёры разумелі Сямёна Александравіча з паўслова. Гэта было вынікам яго ўласнай дакладнай эмацыянальнай настроенасці на патрэбную хвалю. Аднойчы, за пару гаўдзін да рэпетыцыі "Медыума", Алена Іванаўна Васільчанка ўбачыла яго ў калідоры, калі ён вельмі рэзка і жорстка, зусім не па-штэйнаўску размаўляў. Гэта быў нібыта іншы чалавек: "чужое" аблічча, "чужыя" інтанацыі, манеры, жэсты... Разгадка выявілася на рэпетыцыі: аказваецца, ён увесь час разважаў пра той эпізод, які рыхтаваўся разбіраць з акцёрамі, і несвядома анаходзіўся ў вобразе. Гэта была якраз сцэна збіцця Тобі...

Вось такая захопленасць Сямёна Александравіча магла "завесці" ці нават "загнаць" акцёра, зламаць яго і прымусіць перагледзець свае стэрэатыпы або звычкі.

Расказваюць, да прыкладу, пра першую сустрэчу нікому тады не вядомага рэжысёра Сямёна Штэйна з Аленай Абразавай. У Вялікім тэатры рыхтаваўся спектакль з яе ўдзелам. Сусветна вядомая зорка, зусім не зграючы ад жадання працаваць "невядома з кім", з'явілася на рэпетыцыю ў шыкоўнай сукні і ў тупліках на шпільках. Той, хто хоць аднойчы ў жыцці паспрабаваў сыграць няхай нават маленькі эцюд, зразумее, што гэта значыць. Але пасля таго, як рэжысёр без асаблівых цырымоній прымусіў яе пару разоў упасці (пакамечыўшы гэфрэз і скрывіўшы абцас), тон змяніўся, і спявачка хуценька пабегла апрацаць рэпетыцыйную спадніцу і тапкі. З таго часу яны неаднаразова працавалі разам — на карысць і задавальненне абох.

І ўсё-ткі галоўнае, бадай, у тым, што ён не быў проста рэжысёрам; яго дзясяткі не магчыма ацаніць у адно толькі эстэтычнай сістэме каардынат — так, як інтэлігентны абыякавы ацэньвае мастацкую творчасць. Ён умеў бударажыць розумы тых, хто побач.

У канцы жыцця, напрыклад, зрабіўся фанатыкам сучасных камерных опер. Для тых, хто ведаў яго ранейшыя манументальныя пастаноўкі ў добрых традыцыях — "Барыса Гадуюна" М. Мусаргскага, "Міндыю" А. Тактакішвілі — было поўнай нечаканасцю, што гэты майстар маштабных палатаў і масавых сцэн з такой умеласцю і назіральнасцю ўзнаўляе найтонкія псіхалагічныя нюансы.

У той час — як і цяпер — камерная опера ў нас яшчэ не прыжылася; ствараць спецыяльны тэатр (кштальту маскоўскага) здавалася справай немагчымай. Сямён Александравіч знайшоў геніяльнае вырашэнне: "Клуб сяброў оперы!" Чыннікі клуба рэгулярна збіраліся ў гасціні Доме мастацтваў (пазней ў верхнім фэа тэатра) і для "сваёй", абранай публіцы граліся эксперыментальныя спектаклі, якія стварала група энтузіястаў пад кіраўніцтвам Штэйна ў вольны ад асноўнай працы час.

У энтузіязма, між іншым, недахопу не было. Сярод спевакоў вылучаліся Вольга Цішына, Наталля Руднева, Ніна Казлова, Уладзімір Экнадзіёсаў, Тамара Кучынская. Аркестр усаблялі канцэртмайстры Алена Васільчанка і Ніна Салдаценкава. Публіку складала ў асноўным навуковая інтэлігенцыя з акадэмічных інстытутаў. Новыя спектаклі не нараджаюцца кожны месяц; таму бывалі і простыя, прыгожа задуманыя і вельмі цікавыя канцэрты, анонсы бліжэйшых оперных прэм'ер, вечары ўспамінаў.

Патрапіць на гэтыя сходкі без запрашальнага білета было амаль немагчыма, а білетаў катастрофічна не хапала. Так што вакол "Клуба" нязменная панавала атмасфера ажыятажу...

Сёння "Клуб" — пры самых клапатлівых няньках — асірацеў, страціўшы сваё ранейшае высокае прызначэнне творчай лабараторыі, зрабіўся падобным да цыкла бесплатных канцэртаў. Хаця нельга пераацаніць, наколькі яго існаванне важна для адданых аматараў, у якіх часам няма ў кішні не тое што лішняй, а і самай неабходнай капейкі.

Са сваіх "клубных" пастановак Сямён Александравіч, як мне здаецца, больш за ўсё любіў "Альпійскую баладу" М. Губарэнка — любіў, як любяць цяжкае дзіця. Як ні дзіўна, такая дарага ягонаму сэрцу "Альпійская балада" была нялюбым дзіцём самога кампазітара, і толькі намаганні рэжысёра змянілі стаўленне аўтара да свайго тварэння. Між іншым, нават удзельніцаў гэтай пастаноўкі спачатку многае бянзжыла і ў

музыцы оперы, і ў яе драматургічнай пабудове. Напрыклад: Іван і Джулія яшчэ толькі пазнаёмліся, ён яшчэ адчуваў цяжар ад яе прысутнасці і хоць ад яе пазбавіцца — як раптам у яе партыі з'яўляецца зусім не да месца ў гэтым выпадку лірычнае арыёза пра ручаёк і іншую прыгажосць прыроды; і наадварот, калі адносіны Івана і Джуліі пачынаюць разгортвацца на поўную сілу, яна раптам звяртаецца да памяці Марыю — свайго загінуўшага каханага. Сваёй рэжысёрскай уладай Штэйн зрабіў драматургічны перастаноўкі, па-новаму пазначыў псіхалагічныя акцэнтны. Правёў усю падрыхтоўчую работу — і прытым так, што аўтар застаўся задаволены. Мала таго — ён змяніў канец оперы. Кампазітар Губарэнка проста выкінуў быкаўскі эпілог — ліст Джуліі, адпраўлены ёю на радзіму Івана праз гады пасля ягонай гібелі; і сапраўды — гэты тэкст было цяжка, або нават немагчыма пакласці на музыку. Усё канчалася фатальным стрэлам — традыцыйна-страшным фінальным акордам. Рэжысёр катгарычна не пагадзіўся з такім вырашэннем. Ён даў музыцы адгучаць, вывеў абох герояў на авансцэну — у небывыце, ва ўспамінах, — і тады, у поўнай цішыні і нерухомаці, "загаварыла" фанэграма: тэкст пісьма і зван Хатыні. Героі ўведзілі свой лёс...

Гэтае ж вырашэнне фіналу было перанесена ў музычны відэафільм, створаны на аснове опернай пастаюкі. Шкада, што яго не паказалі ў дні святкавання 50-годдзя Перамогі: думаю, ён стаў бы падзеяй.

Мы ўвогуле часам занадта лёгка адмаўляемся ад сваіх традыцый, ад набыткаў, назапашаных цэлымі пакаленнямі мастакоў. Праз некалькі гадоў пасля смерці Штэйна з рэпертуару беларускага опернага зніку і "Князь Наваградскі" А. Бандарэнка — апошні спектакль у творчым жыцці Сямёна Александравіча. Бясконца балюча і сорамна, што камісія па прысуджэнні Дзяржаўных прэмій не палічыла магчымым уключыць рэжысёра ў лік узнагароджаных: па прычыне смерці. Тым больш, што сама задума опера належала рэжысёру, ён жа заказаў лібрэта, распрацоўваў піван — а потым з гарачай, маладой нецярыплівацю чакаў чарговых музычных фрагментаў, якія выходзілі з-пад пяра кампазітара. Ён заўсёды так працаваў з аўтарамі: зацікаўлена, страсна. Кампазітары былі ягонымі сябрамі, натхняліся ягонымі ідэямі, прагна слухалі ягоныя парады. Яны пісалі оперы "для Штэйна", а ён быў іх самым вялікім знаўцам, патрыётам "сваіх" опер — нават калі натоўп не падзяляў ягоных думак.

Мінскі шлях Сямёна Александравіча быў спакроўлены з Беларускай операй. "Зорку Венеры" Ю. Семянякі ён ставіў яшчэ ў якасці запрошанага рэжысёра. Потым былі "Джардана Бруна" С. Картэза, "Сіва легенда" Д. Смольскага, "Новая зямля" Ю. Семянякі... Адным словам, калі б не Штэйн, — колькі оперных твораў не далічылася б беларускае мастацтва!

Аднак Штэйн ставіў даволі шмат класікі. А што засталася?

Перакручаны дзеля чарговых замежных гастроляў, але так і не адноўлены ў сваім першапачатковым выглядзе "Баль-маскарад", і няўдалая, на маю думку, "Пікавая дама". Што ж, кожны (а тым больш, буйны) мастак мае права на няўдачы...

Зрэшты, тэатр таксама мае права мець свае праблемы. Вось толькі шкада, што рэжысёрскія дасягненні Сямёна Александравіча не захаваліся тут у відэазапісе. А яшчэ больш прыкра, што не захавалася Тэатр Штэйна як адмысловае праява духу, як сістэма мастацкіх ідэалаў і акцёрскай дысцыпліны — пра што, як ні дзіўна, больш за ўсё і марачу цяперашнія маладыя.

Што маем — не зберагаем... Пакуль чалавек жывы — магчымы спрэчкі і рознагалосці... Апошнім часам я не была ў яго ў гасцях — у доме, які раней так любіла... Быў нейкі перыяд ахаладжэння: яму не вельмі падабаліся мае тагачасныя сябры, мям сябрам не вельмі падабаўся Штэйн, штошці заставалася недагавораным і пазбаўляла нашы адносіны заўсёднай целыні. Гэта мучыла, засмучала; але, здавалася, — усё можна паправіць.

Наша апошняя сустрэча неяк раптам растапіла лядок, які нараў, і я паабяцала сабе пасля адпачынку абавязкова зазірнуць у гасці. "Пасля" — не было...

Што застаецца пасля смерці опернага спектакля? Няўжо нічога — акрамя кучы пажоўклых афіш і зношанай сукенкі прымадонны? Што застаецца пасля чалавечай смерці? Ці не пра гэта — усё мастацтва?

Юлія АНДРЭВА

Алесь ШЛЕГ



7 ліпеня памёр вядомы беларускі пісьменнік Алесь Шлег.

Александр Карпавіч Шлег нарадзіўся 15 кастрычніка 1936 года ў вёсцы Вялікі Бор Хойніцкага раёна Гомельскай вобласці ў сялянскай сям'і. Скончыўшы рамеснае вучылішча ў Наваградку ў 1953 годзе, працаваў слесарам, электраваршчыкам трэста "Альцеўнафтабуд", ланей — у гандлёвым флоте качагарам, машыністам. Служыў на Балтыйскім ваенна-марскім флоте (1954—1958).

Пасля дэмабілізацыі працаваў у ляхавіцкай раённай газеце "Савецкі патрыёт". У 1965 годзе скончыў факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна. Адначасова з вучобай ва ўніверсітэце быў карэспандэнтам газеты "Савецкі патрыёт". У 1965 годзе скончыў факультэт журналістыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта імя У. І. Леніна. Адначасова з вучобай ва ўніверсітэце быў карэспандэнтам газеты "Звязда". Працаваў у выдавецтвах "Беларусь" і "Мастацкая літаратура", у газетах "Літаратура і мастацтва" і "Чырвоная змена", старшым рэдактарам рэспубліканскага праўлення таварыства кнігалюбаў. З 1985 года — рэдактар, затым старшы рэдактар Галоўнай рэдакцыі літаратурна-драматычных праграм Беларускага тэлебачання.

Першыя публікацыі Алесь Шлега з'явіліся ў газеце Балтыйскага ваеннага флоту "Страж Балтыкі" і ў часопісе "Маладосць" ў 1959 г. Праца ў літаратуры прынесла аўтару вядомасць. Убачылі свет яго кнігі прозы "Трывожная памяць" (1968), "Цыганок" (1971), "Праўда адна" (1974), "Жыло чаканне болю" (1979), "Хлеб на далонях тваіх" (1986) і іншыя.

Алесь Шлег — аўтар сцэнарыяў шэрагу дакументальных фільмаў ("Балтыйцы", "Палескі Марзэсёў", "Мой дом у бядзе", "Ядвіга Іосіфаўна"), а таксама радыёспектакляў "Цыганок" і "Рэха баравое".

Пайшоў з жыцця цікавы пісьменнік, старанны працаўнік, добры таварыш. Светлая памяць аб Алесі Шлегу застанецца ў сэрцах тых, хто яго ведаў.

САЮЗ БЕЛАРУСКІХ ПІСЬМЕННІКАЎ

ДРУК 3 верай у жыццё і ў чалавека

Чарговая кніга "Бібліятэкі школьніка", выпушчаная выдавецтвам "Беларуская энцыклапедыя" імя Петруся Броўкі, здавалася б, сабрала пад адной вокладкай розныя творы — раман Кузьмы Чорнага "Зямля" і дакументальную "Аповесць для сябе" Барыса Мікуліча. Раман К. Чорнага першым выданнем выйшаў яшчэ ў 1928 годзе, а "Аповесць пра сябе" нездарма атрымала менавіта такую назву — яна пісалася Б. Мікулічам падчас знаходжання ў зняволенні і ў ссыльцы, і аўтар не спадзяваўся пабачыць гэты твор калі-небудзь надрукаваным. Ды і прыйшла "Аповесць..." упершыню да чытача толькі ў 1986—1987 гадах, калі была апублікавана на старонках часопіса "Нёман". Чаму яны разам? І з раманам, і з аповесцю паўстае сам час. Час надзвычайных сацыяльных зрухаў, час драматычны, а то і трагедыіны. Прадмовы да абадвух твораў налісаў Міхась Мушыньскі — "Зямля — гэта частка чалавечай душы..." і "3 верай у жыццё і ў чалавека".

**НЕ-НЕ, НІ
СЛОВА БОЛЕЙ**

пра артыкул С. Дубаўца "Ружовы туман!" Я хачу выказацца на іншую тэму. Хача, вядома, дыскусія паводле выхадкі гэтага экстравагантнага крытыка адбылася цікавая. І карысная. Калектыўны чытацкі водгук нейтралізаваў першалачатковае непамыснае ўражанне. Усё, урушанае Дубаўцом, калі не

якімі напайняецца годнасць і мацуецца сумленне? Магчыма, дыспутант абмовіўся. Магчыма, падала аб сабе вестку падсвадомая настальгія аб... большавізме, хто ведае? Чужая душа — цёмны лес. Але чамусьці здаецца, што зараз найбольш заўзята, натхнёна і апантана змагаюцца з праявамі "большавізму" тыя, хто некалі абавязкова пабываў-такі ў радах "розуму, гонару і сумлення" тае нашай эпохі. Як мінімум

гэта: і чалавек і партыец адначасова? Мой жыццёвы досвед і грэблівы нюх даводзяць, што адначасова не атрымліваецца! Або чалавек, або партыец! Або распаўсюджаны станочы вобраз беларускай савецкай літаратуры. Але асабліва ўражае маральна-ідэйная вяршыня выказвання, змешчаная ў мудрай, хоць і мімалётнай заўвазе: "Гэткай бяды!" Асабіста я пагаджаюся з Спадам нашым Ісусам

ваем ад іх належнай хрысціянскай міласці, гуманістычнай згоды або плюралістычнай цяпымасці, яны крычаць "трымайце злодзея" і ўшчуваюць нас за "большавізм". А што? Маюць рацыю. У тым сэнсе, што лепшая абарона — нападзенне. Аднак — якая гнуткасць, якая жывучасць! Якая віртуозна здольнасць пераймаць навакольнае асяроддзе!

Словам, мімікрыя. Зрэшты, гэта ўмеюць і насякомыя. А вось уплываць на асяроддзе, пераабраць яго на свой капыл могуць не многія. Аўтэнтчныя большавікі могуць.

Гэткай бяды!..

вярнулася на ранейшае месца, дык бадай, утрэслася ў душы і свядомасці. Нічога страшнага. Вучэбная трывога. Ну, падмяшалі за савецкім часам нашы класікі ў свае творы крыху сатанізму, не без таго. Дык жа — кесару кесарава... "Гэткай бяды!" — як трапна выказаўся адзін дыспутант. І наогул, "а был ли мальчик?"

радавым членам. Бо так хараша думаць пра большавізм можа толькі той, хто некалі быў схільны думаць пра яго... гэтаксама. Той, хто не чуў паху пекла. "Ён не пачуў паху пекла!" — сказаў аднойчы пра нейкага сумленнага немца, выбітнага дзеяча германскага фашызму і ваеннага злачынцу ягоны сын. Вялікая справа — нюх!

Хрыстом, што годны чалавечы розум павінен існаваць і выказвацца ў форме "так — так, не — не, іншае ад нячысціка". Але калі б не аўтарытэт майго Высокага Заступніка, я не рызыкнуў бы сёння адкрыта сказаць такое. Бо наша сённяшня рэальнасць і плюралістычная свядомасць ахвотна дазваляе сабе і "так" і "гэтак", што, сама мала, дазваляе нікога не пакрыўдзіць: плюралізм жа не большавізм, ён вымагае этыкету.

Аўтэнтчныя большавікі могуць. Гіпотэза аб нібыта большавіцкім паходжанні прынцыповасці, непрымырмасці, што там яшчэ... ага, непахіснасці ды іншых векавечных якасцяў чалавечай натуре, прайшоўшы стадыю сацыяльна-палітычнай правакацыі, мірна і непрыкметна ўсталявалася на інтэлектуальна-абывацельскім узроўні. Інтэлектуалы неак бяздумна і безадказна гіпотэзу гэтую праглынулі і раз-пораз млява карыстаюцца ёю ў спрэчках з сабе падобнымі. Ну і няхай бы... Гэткай бяды. Аднак сімптоматычным падаецца тое, што гіпотэза пераходзіць са стану млява-тэарэтычнага ў стан жорстка-актыўнага, як толькі пытанне аб злавеснай ролі камуністычнага большавізму (бачыце, мушу ўдакладняць!) ставіцца рубам. Прыкладам, як у выпадку з артыкулам Дубаўца.

Фактычныя антыкамуністы з партблетамі і на пасадах. Гэтых асабліва можна зразумець. Праўда, насцярожвае крыху цынчны падмуракі іхняга лесу. Хача... чаму цынчны? Ну, вядома, калі паставіцца да іхняй біяграфіі "па-большавіцку"... А калі крыху не так бескампрамісна, не так уедліва, крыху "плюралістычнай", тады... гэткай бяды. Трэба аддаць належнае гістарычна-сапраўдным большавікам. Іх крываваы поспех у барацьбе з чалавекам і чалавечнасцю тлумачыцца паводзінамі і ўчынкамі, а дэкаватнымі сацыяльна-гістарычнай сітуацыяй, якую яны стваралі і якой старанна адпавядалі, і, галоўнае, мэтае большавізму. Пра гэта не варта забывацца. Асабліва зараз, калі замакуфляваны большавізм патрабуе несіметрычных у адносінах да сябе паводзінаў.

Такі атрымаўся суцэсальны сумарны вынік "рэакцыі на Дубаўца", з чым і хочацца павіншаваць усіх нас, чытачоў "ЛіМа". І досыць аб гэтым. Цікава іншае. Кінулася ў вочы, як шматгалосна антыкамуніст Дубаўец быў абвінавачаны ў... большавізме. Антыкамуніст-большавік — гэта нонсенс. Той яшчэ парадокс, як кажучуць у Адэсе. Гэта бліскачая метафара, ашаламляльны мастацкі вобраз. Гэта — як гарачы снег ці жывая смерць. Непераможны палемічны прыём! Словам, аксіомаран. Але насцярожвае нейкая палітыка-этымалагічная няслушнасць, нейкая неадпаведнасць вядомай сутнасці рэчаў. Калі ўчарашні камуніст (сённяшні... хм... скажам, дэмакрат) дакарае ўчарашняга (і сённяшняга!) антыкамуніста за большавіцкія падыходы і памкненні, дык гэта ўжо, здаецца, зашмат.

Я маю на ўвазе... у пераносным сэнсе... Калі яго няма, тады відавочнае робіцца спрэчным, а чорнае белым ці ружовым. Бо што ж адбываецца? Смярдзючая пачвара большавізму, акрамя непрыемнага паху, мае шэраг досыць прывабных рысаў і якасцяў. (Д'ябал крадзе ў Тварца што можа!). Калі не мець генетычнага нюху на большавіцкую сутнасць, можна спакусіцца станочнымі прыкметамі большавізму, а калі высветліцца, што большавізм ёсць "бяка", палічыць за "бяку" тыя спадарожныя вонкавыя прыкметы. Прынцыповасць, напрыклад. Непрымырмасць. Катэгарычную адназначнасць думкі. Проста-лінейнасць выказванняў. Прамае хаджэнне да мэты і г. д. У выніку адбываецца перанос віны з цэлага на частку цэлага з сутнасці на прыкмету, са з'явы на тое, што гэтая з'ява скарысталася. З хворай галавы на здаровую.

А як жа нячысцік? Ды ці ёсць ён, той нячысцік? Нібыта прызвычаліся, не смярдзіць. А калі і ёсць — гэткай бяды! Самае цікавае, калі не смешнае, у тым, што сутнасць таго, сапраўднага, аўтэнтчнага большавізму зусім не ў бескампраміснасці, непрымырмасці, непахіснасці ды прынцыповасці. І камуністы і антыкамуністы аднолькава добра ведаюць, што падман, крывадушнасць, інтрыганства, згодніцтва з абставінамі (мэта апраўдвае сродкі!), гатоўнасць да якога заўгодна маральнага кампрамісу стваралі, так бы мовіць, духоўны воблік большавізму. Але вось жа якая бльганіна!

Далей — болей. Адна бльганіна спараджае другую, больш вытанчаную і небяспечную. Знешне эфектны, але бязглузды па сутнасці, кашчунны тэзіс аб нейкай, нібыта магчымай у рэальнасці, камуна-хрысціянскай хімеры ўзнікае ў разуменні галовах інтэлектуалаў менавіта праз своеасаблівы эстэцкі інфантылізм, калі, вобразна кажучы, інтэлектуал-эстэту "дафені" і камунізм, і хрысціянства.

Барачьба добра са злом заўсёды была несіметрычнай, гэта праўда. Але праўда і тое, што дабра першаснае, а зло другаснае, і таму дабра мусіць само сабе выбіраць зброю змагання, а не зло павінна яму "раіць" у гэтым. Нацыянальна-гістарычная і сацыяльна-культурная сітуацыя, у якой апынулася Беларусь сёння, мае крытычны, экстрэмальны і актыўны характар. Аднаводна, нацыя адчувае ў сабе моцны дэфіцыт пасіянарнасці. Пасіянарнасць не такіх ужо шматлікіх носьбітаў нацыянальнай ідэі і выканаўцаў нацыянальнай справы вымагае дзёна і дня, якое ў сваю чаргу, каб эфектыўна рэалізавацца, вымагае быццёвай канкрэтыкі, катэгарычнага імператыву, адназначнасці ацэнак, акрэсленасці мэты, прынцыповасці і г. д.

Тут нешта не тое. Уласна кажучы, а што цяпер маецца на ўвазе, калі некага раптам "ловяць" на большавізме? ...Так хлестка, так уедліва, так выкрывальна і непрымырима... можа пісаць толькі чалавек, кожная частка якога перанасыцілася ідэалогіяй большавіцкага тыпу... Прынцыповасці аўтара "Ружовага туману", яго непахіснасці маглі б пазайздросціць... выхаванцы трацкіска-сталінскай ідэйнай школы, — абуралі адзін дыспутант, — відаць, праціўнік трацкіска-сталінскай ідэйнай школы. Але я не зразумеў: гэта добра ці дрэнна? Гэта дакор Дубаўцу ці ода большавізму? "Хлестка", "уедліва", "выкрывальна" — якія ўхвальныя эпітэты бліскучаму публіцыстычнаму таленту! Ці не так? А непрымырмасць, прынцыповасць ды непахіснасць — ці не ёсць гэта маральныя якасці,

Словам, метанімія. Заўважце: вінавацаў у "большавізме" звычайна не за сутнасць вымаўленага, а за той імпаэт, з якім прамаўляецца гэтая сутнасць! Давёўшы да лагічнага канца пазіцыю іншых плюралістаў "антыбольшавіцкага" кшталту, абавязкова даведзешся, што прыкметы ідэалогіі большавіцкага тыпу карэняцца: у дзесяці Божых заповедзях, у адносінах сумленнай дзярчыны да інстытута публічных дамоў, у праваслаўнай веры, у марак аб свабодзе, роўнасці і братэрстве (самы хітовы большавіцкі лозунг!), у адмаўленні садомскага граху і звальнай распусты, у... Шмат у чым. А вось гэта не большавізм. "...Творы, дзе героем найперш быў чалавек, а потым партыец, яшчэ будучы жыць. І слушна, калі іх будучы вывучаць на ўроках пазакласнага чытання. Гэткай бяды". Вы зразумелі? Я не. Як

У гэтай бльганіне ёсць нешта кашчуннае. Усё роўна, як параўнаць ружу з чартапалохам на падставе "калючасці", ці абаронцу Айчыны з АМАПаўцам па прыкмеце, скажам, хвацкай іх ваюўнічасці. Не верыцца ў простае непаразуменне. Здаецца, бльганіна ў пытаннях прыналежнасці да большавіцкай псіха-сацыяльнай паталогіі ўсё ж справакаваная. Здаецца, самімі большавікамі. Тымі, аўтэнтчнымі. Калі ты ўкраў і за табой гоняцца — крычы разам з усімі: "Трымайце злодзея!" Чамусьці ўспамінаецца, як у 91-м камуністы парламента, служушыся пакарання за прамы ці ўскосны саўдзел у жнівеньскім путчы, ліхаманкава прагала-савалі за незалежнасць Беларусі. За тое, што яшчэ мясяц таму і ў страшным сне не маглі прысніць. Жыццё прымушае... Цяпер вось яны заклікаюць нас да міласці, згоды, цяпымасці — да гуманістычных каштоўнасцяў, ворагам якіх заўсёды былі паазначэнні. Ну, былі. Гэткай бяды! Затое, калі мы не выказ-

Але якая рэклама камуністычнай ідэі! Спраўдзілася недасягальная мара. Стаць на адзін узровень з вучэннем Хрыста ёй не ўдалося, нават калі дзеля гэтага большавікі ўладарна залілі крывёю палову зямных абшараў. Тады не паверылі. А тут на табе! Самі пазвалі і ўславілі. Гэта калі казаць пра "падкопы" актыўна-свядомых камуна-большавікоў і іх уплыў на рэчаіснасць. Але ёсць сярэд іх былыя тыя, што ад чыстага сэрца і шчыра "верылі" ў камунізм, аж пакуль не "даведзіліся"... Гэтых не западозрыш у зламнасці. Наадварот, іхняя чыстыя сэрцы і шчырая вера сведчаць аб высокай маральнасці! Чаму б ім крыху і не павучыць пры выпадку якога-небудзь грубіяна, няхай сабе антыкамуніста, з яго, такімі знаёмымі з мінулых часін, "большавіцкімі" замашкамі? Пімен Панчанка некалі ў сваёй "пакаёнай" пазме заўважыў: я, маўляў, верыў, бо "быў дэбіл". Сумленна сказана. Але ж калі тыя, што шчыравалі ў камуністычнай рэлігіі, хоць кры-

Зараз мы, беларусы, не ў той пазіцыі, каб дазволіць сабе татальны плюралізм. Бо кожнае пытанне нашага сірочага нацыянальнага жыцця набыло маральнае аблічча, а плюралізм маральнасці амаральны. Бо мы не жывём, а выжываем. Ды і чаму толькі зараз? Прынамсі, наша тысячагадовае праваслаўе, каб не загінуць, заўсёды мусіла не мець уніклівых пазіцый, ухлістай палітыкі, пачувацца і быць сабой адназначна, катэгарычна, непрымырима і прынцыпова, стагоддзямі знаходзячыся ў атачэнні "плюралістычных дамаганняў шматлікіх ідэалогій, філасофій і рэлігій". Нічога, здаецца, праваслаўе большавізм перажыло. Той, аўтэнтчны. Значыць, перажывём яго і мы. Павінны перажыць. Астатняе ад нячысціка. **Мікола ЗАХАРЧАНКА**



ЗАСНАВАЛЬНІКІ
Саюз беларускіх
пісьменнікаў;
рэдакцыя газеты
"Літаратура і мастацтва"

**ВЫХОДЗІЦЬ
З 1932 ГОДА**

Галоўны рэдактар
**Уладзімір
НЯКЛЯЕУ**

РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:
Святлана **БЕРАСЦЕНЬ**,
Мікола **ГІЛЬ** —
намеснік галоўнага
рэдактара
Галіна **КАРЖАНЕЎСКАЯ**,
Жана **ЛАШКЕВІЧ**,
Алесь **МАРЦІНОВІЧ**,
Барыс **ПЯТРОВІЧ** —
першы намеснік
галоўнага рэдактара,
Віктар **ШНІП** —
адказны сакратар

**АДРАС
РЭДАКЦЫІ:**

220005, Мінск,
вул. Захаравы, 19

ТЭЛЕФОНЫ:
прыёмная рэдакцыі —
2848-461

намеснікі галоўнага
рэдактара — 2848-525,
2331-985

АДДЗЕЛЫ:
публіцыстыкі — 2848-204
пісьмаў і грамадскай
думкі — 2331-985
літаратурнага
жыцця — 2848-462
крытыкі
і бібліяграфіі — 2331-985
паэзіі і прозы — 2848-204
музыкі — 2848-153
тэатра, кіно
і тэлебачання — 2848-153
выяўленчага мастацтва,
аховы помнікаў — 2848-462
навін — 2848-462
мастацкага
афармлення — 2848-204
фота-
карэспандэнт — 2848-462
бухгалтэрыя — 2366-071

Пры перадруку просьба
спасылацца на "ЛІМ".
Рукапісы рэдакцыя
не вяртае і не рэзэнзуе.
Пазіцыя рэдакцыі
можа не супадаць
з меркаваннямі
і думкамі аўтараў
публікацый.

**Набор і вёрстка
камп'ютэрнага цэнтра
тыднёвіка "ЛІМ"**

Выходзіць раз на тыдзень
па пятніцах
Друкарня
"Беларускі Дом друку"
(г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 77)

Індэкс 63856.
Наклад 3481
Нумар падпісаны ў друку
16.7.1998 г. у 17.30.
Рэгістрацыйнае
пасведчанне № 999
Заказ 4224/Г